



КНІПАРНЯ ПІСЬМЕННІКА

ВЫПУСК 97

Леанід Дранько-Майсюк

«...НАТУРАЛЬНЫ, ЯК ЛІНІЯ НЕБАСХІЛУ»

Архіўная аповесць пра Максіма Танка

Мінск, «Кнігазбор», 2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(4Бел)-44
Д72

*Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў
«Кнігарня пісьменніка». Выпуск 97.
Заснаваная ў 2009 годзе.*

ISBN 978-985-7180-39-4

© Дранько-Майсюк Л., 2017
© ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў», 2017
© Афармленне. ПУП «Кнігазбор», 2017

Присвячаю гісторыку Алене Глагоўскай



ЗАМІЖ УСТУПУ

МАКСІМ ТАНК. 1938 год

Хтось «Мацюся» хрыпла запеў
Пад струны гавайскай гітары...

Максім Танк. «На пероне»

Дзе мяне паліцыя шукае —
На Завальнай, Бакшце, Каляёвай?!
Канфідэнт, шпікі і шакалы
Кожны крок абнюхаюць і слова.

Іхнія візіткі і манішкі,
Іхнія пранізлівыя вочкі —
Напамінак слаўны пра Лукішкі,
Пра лагоду вабнай адзіночкі...

Цяжка мне з Луцкевічам згаджацца,
Але ў гэтым, пэўна што, згаджуся —
Ён Лукішкі ахрысціў палацам
Найгалоўным самым Беларусі!

Беларусь у тым палацы, бачыш,
Ад аратага і да паэта...
Неба добрае, чаго ты плачаш?
Хіба першы раз такое гэта?!

От у парку над Вілейкай мнішкі
Хай памоляцца за камсамольца,
Каб не трапіў зноў ён у Лукішкі,
Дзе па лыжцы ў дзень прыносяць сонца!

Хай памоляцца яшчэ й за тое,
Каб, сваёй не трацячы свабоды,
Беларусі слова дарагое
Засталося дарагім заўсёды.

І каб несціханая Вілейка
Дзецям гаварыла і дарослым:
Гедзімінавы мудрэц Ліздзейка
З беларускае паходзіў вёскі!

Але до пра гэта. Шчасце будзе,
Лішне гаманіць аб ім не трэба.
Золата ягонае ў пакуце
Выспее і выбухне да неба.

А пакуль што, радасны вандроўнік,
Я іду па вуліцы Вялікай.
Дзе ты — стражнік-пракурор-пшадоўнік —
Звер, ап'янены турэмным крыкам?!

Знікні, спрахні, счэзні, утапіся
У нагах святога Хрыстафора;
Застаніся за магільнай рысай
І за нарачанскаю прасторай!

Мне ж далей трывожнае трывожыць,
А прыгожае рабіць патрэбным
І ў нацыянальным бездарожжы
Маршы выдумляць, а не малебны.

А таксама ж на сваё настройваць
Струны той гавайскае гітары,
Каб забыла на чужыя мроі
І пра нашыя спявала мары...

На пероне холадна і ціха.
Цягнікі на захадзе далёка.
Можа, хоць якім цыганскім цыркам
Вільня посная пацешыць вока?!

7 траўня 2010 г., пятніца, Менск.

Часам вецер смалістым пахам старога бору абвее хаты і, прыгнуўшыся за вёскай, папаўзе па межах, шырока расхінаючы калоссе...

А сонца, як залаты павук, падымаецца па сіне-залатым павуцінні неба вышэй і вышэй над полем, над калоссем, над вёскай.

*Максім Танк, з апавядання
«Па дарогах і вёсках», 1936 г.*

РАЗДЗЕЛ 1

Нашы дні ўжо прывабныя тым, што пра лепшых беларускіх паэтаў (і шырэй — пісьменнікаў), раней называных яшчэ і савецкімі, можна пісаць проста як пра творцаў, не згадваючы іх разнастайных узнагарод, шчодрых званняў, багатых пасадаў і нядаўняй адзінапартыйнай прыналежнасці.

Надоўга не спыняючыся на старонках, што з'яўляліся з мэтай дагадзіць ідэалогіі, і я магу нарэшце проста гаварыць аб тых творах, якія назаўсёды застануцца ў нашай літаратуры, разумеючы, што іх і зусім магло б не быць, калі б іхнія аўтары не праспявалі ў свой час «патрэбнай» оды, «патрэбнай» паэмы.

Творчасць — гэта значыць, лепшае з напісанага — галоўная мера аб'ектыўнай ацэнкі мастака, а не прымусовае літаратурнае чалядніцтва, месца якому ў архіве...

Аднак шмат каго гэта не задавальняе, асабліва нашых фігурных адраджэнцаў, якія зазвычай успрымаюць творчасць як нейкую даважку да жыццяпісу.

Я ўжо неаднойчы заўважаў, як сапраўдны мастак ператвараецца ў аб'ект злой крытыкі толькі за тое, што ў нядаўнім мінулым быў аблашчаны ўладай; «савецкая» біяграфія такога мастака няўпінна прамацаецца, а лепшыя творы не прымаюцца пад увагу.

Фактаў такіх маю даволі, але знарком абмяжую сябе, згадаю толькі некалькі прыкладаў — скажам, фігурныя адраджэнцы не заўважаюць у нашай паэзіі лірычны шэдэўр Петруся Броўкі¹

«Пахне чабор...», і толькі таму не заўважаюць, што Пятрусь Броўка ў камуністычнай іерархіі з'яўляўся высокапастаўленай асобай.

Яны, прыхільнікі эмігранцкай паэзіі, крыва глядзяць на Аркадзя Куляшова² і Пімена Панчанку³, мімаходам атэстуючы гэтых вялікіх паэтаў: сталіністы!

І тут немагчыма растлумачыць, што гэта Пімен Панчанка стварыў нізку вершаў «Іранскі дзённік» і паэтычную кнігу «Горкі жолуд», што гэта Аркадзь Куляшоў напісаў паэмы «Хамуціус» і «Варшаўскі шлях».

Ды і як растлумачыць, калі ў згаданых аматараў паэзіі свой устойлівы ідэал паэта — сціплыя літаратары беларускага замежжа.

Аб густах, як вядома, не спрачаюцца...

Так, у гэтых літаратараў цяжкі лёс, яны прайшлі жаклівыя сталінскія лагеры, спазналі чэрствы хлеб эміграцыі, аднак жа не стварылі тыя мастацкія творы, якія былі б раўназначнымі іхнім пакутам, хіба што гэтага не скажаш пра адну Ларысу Геніюш⁴, пра яе вершы і мемуарную прозу...

Як вядома, дзвюх праўдаў не бывае, і як бы мы ні пракліналі сваё камуністычнае мінулае, гэтая адна-адзіная праўда адносна беларускай паэзіі (і прозы таксама) застаецца, а менавіта: лепшыя паэты паслякупалаўскай пары — паэты-камуністы, і, за рэдкім выключэннем, лепшыя паэты былі прадстаўлены ў нашых школьных хрэстаматых.

Можа, не тымі творамі?

Магчыма, але гэта, як той казаў, пытанне іншае...

Максім Танк — імя хрэстаматыйнае, і гэта наша вялікае шчасце, што менавіта ў школьныя гады мы чыталі і вучылі на памяць — «Паслухайце, вясна ідзе...», «Спатканне», «На пероне», «Родная мова», «Яна хату бяліла», «Люцыян Таполя», а таксама іншыя творы паэта.

Я люблю згаданыя творы (і не толькі іх), люблю фрагменты давераснёўскага дзённіка Максіма Танка — кнігу «Лісткі календара»; гэтая кніга таксама хрэстаматыйнае, бо яе не без карысці шмат хто прачытаў, асабліва тыя раманісты, асноўная тэма якіх — былая Заходняя Беларусь; дарэчы, шмат якія

дэталі з «Лісткаў календара» перавандравалі ў іхнія раманы без ніякіх зносак ці спасылак на першакрыніцу.

Паэт пачынаецца са слова — ісіціна, якая ўжо даўно зрабілася банальнаю.

Паэта цяжка ўявіць без спадчыннага ўплыву Радзімы — яшчэ адна, не менш збітая ісіціна.

Добра, калі тваё роднае слова мае волю, і цудоўна, калі твая Радзіма незалежная.

Максім Танк пачынаўся не са слова, а з абароны роднага слова, з палітычнага змагання — паводле яго прызнання, усе песні ён спяваў на матыў «Інтэрнацыянала»⁵.

Ці магло гэта паўплываць на яго паэзію?

Пытанне рытарычнае, але што цікава — у вышэйназваных творах, і не толькі ў іх, палітычныя погляды аўтара не засланілі яго мастакоўскага дару, і ў гэтым сэнсе талент беларускага паэта роднасны таленту паэтаў-камуністаў Бранеўскага⁶, Арагона⁷, Пабла Нэруды⁸, Незвала⁹.

І нават у «Лістках календара», кнізе «свядома» палітычнай, ідэалагічнай вектар не абсалютны, таму тут ёсць і развагі пра характэрнае, паэзію, мастацтва, прыроду; і праніклівая цікавасць да творчасці сімвалістаў Малармэ¹⁰, Рэмбо¹¹, Рыльке¹², Валеры¹³, Лесьмяна¹⁴; і змястоўныя апісанні сялянскай працы на полі, у лесе, на бацькоўскім падворку; і шмат клопату аб роднай літаратуры.

На апошнім, бадай, варта спыніцца.

У «Лістках календара» паэт пісаў: «...У ацэнцы літаратурных твораў у нас існуюць дзве меры: адна — беларуская, другая — еўрапейская. Паводле першай — усе выдатныя, усе класікі. Паводле другой... Другой пакуль што няма каго і мераць...»¹⁵

Можа, гэта сказана ў маладой гарачнасці (паэту толькі ж дваццаць чатыры гады!) ці ў нейкім палемічным запале?

Непадобна на тое, бо думка даволі-такі ўзважаная.

А можа, гэта ацэнка толькі заходнебеларускай літаратуры, якая не мела яркіх талентаў і марудна развівалася ў неспрыяльных умовах польскай нападчытатарскай дзяржавы?

Вядома ж, не — гаворка пра ўсю нашу літаратуру, пра што двума гадамі пазней у тых жа «Лістках» засведчана: «...Наша беларуская літаратура — адна з самых маладых, але ў ёй ужо столькі “класікаў”, што хапіла б імі абдзяліць і суседзяў... Наш засцяпковы патрыятызм узвёў у сан святых і геніяў вельмі шмат пасрэдных вершаплётаў, даўшы іх творам завышаныя ацэнкі, гучна спраўляючы 5–10–20-годдзі іх “плённай” літаратурнай дзейнасці. Мо таму “не разумеюць” нас і мала цікавяцца намі на шырокім свеце...»¹⁶

Вельмі надзённыя словы, беручы пад увагу нашу нядаўнюю мадрыгальную крытыку, а таксама паводзіны пераважнай большасці пісьменнікаў, паводле самаатэстацыі якіх яны — «творцы-геніі».

Магчыма, і «геніі», але ўпэўнены, перш за ўсё яны — наглядная праява ўсё таго ж засцяпковага патрыятызму, які, дарэчы, даспадобы той частцы нацыянальнай інтэлігенцыі, што схільная да міфалагізацыі рэчаіснасці.

Такі, я сказаў бы, ірацыянальны падыход да жыцця ў апошні час набывае форму своеасаблівага канона, нейкага амаль абавязковага правіла, якое катэгарычна абвясчае: міфы патрэбны для ўмацавання беларускай ідэі!

Не будзем спрачацца — можа, і патрэбны, аднак жа варта памятаць, што міфатворчасць — атрыбут калектыўнай свядомасці, і беларусы ўжо маюць тое, што стварылі калектыўна, — багаты фальклор.

Стварэнне ж новых міфаў — гэта стварэнне псеўдафальклору, натуральна, са сваімі новымі псеўдагероямі і псеўдагеніямі.

Наўрад ці гэта дапаможа нацыянальнаму Адраджэнню, якому так бракуе яркага артыстызму і глыбока індывідуальнай свядомасці.

І, дарэчы, само паняцце Адраджэнне самы час ураўнаважыць больш аб'ёмным паняццем — Нараджэнне, бо іншы раз мы спрабуем адраджыць тое, што не адраджаецца, а калі адраджаецца, то набывае раптам незразумелы, а часам і непажаданы сэнс.

Такім чынам, дарэмна выдаткоўваем сілы.

Трэба нараджаць.

Грэцыя не адбудоўвае антычныя храмы — ахоўвае і ганарыцца іх руінамі.

Разумны гонар дапамагае пазбавіцца комплексу другаяраднай краіны, разрывае цяжкі правінцыялізм і ўзмацняе імкненне да Нараджэння.

Максім Багдановіч¹⁷ першы папярэдзіў нас пра тую вялікую небяспеку, што хавае ў сабе правінцыялізм (ці ўсё той жа засцяпковы патрыятызм!), і першы пераадолеў нашаніўскае прыцягненне.

І тут Максім Танк — паслядоўнік Максіма Багдановіча!

Ён не стаў чакаць, пакуль «загляне сонца і ў наша ваконца», — сам пайшоў будзіць свой паэтычны ранак.

Дзякуючы новай еўрапейскай паэзіі, пясняр Нарачы ўбачыў іншыя вышыні слова і думкі і, што самае галоўнае, не згубіў свой непадобны да іншых голас у прасторы свабоднага вершаскладання:

Едучь цыганы.
Конь цяжка брыдзе:
Ці то ад таго,
Што дарога гразкая
І калёсы западаюць да ступіц,
Ці то ад таго,
Што едзе з імі
Восеньскае сонца,
Якое не ўсцягнуць
На гару поўдня,
Ці то ад голаду дзяцей,
Што плачуць,
Зарыўшыся ў салому,
Ці то ад таго,
Што маці іх
Вязе калоду карт,
А з ёй — людскія лёсы,
У тым ліку — і мой,

Якога досыць,
Каб прыстаў іх конь.

Гэта й ёсць твор таго мастака, чыё мысленне не абцяжара-
на засцяпковасцю.

І да чаго ж нечаканая думка-метафара: цыганскага каня
стаміла не гразкая дарога, не цяжкі воз, а калода карт у кі-
шэні цыганкі!

Паэт катэгарычна не сцвярджае, што гэта менавіта так, верш
вытрыманы ў інтанацыі некалькіх здагадак, але з усіх вера-
годных здагадак, з усіх меркаванняў менавіта калода карт, са
зместанымі ў ёй таямніцамі чалавечых лёсаў і лёсам самога
паэта, набывае сілу таго вобраза, які хвалюе найбольш, набы-
вае знак цудоўнага паэтычнага адкрыцця, у якім артыстыч-
ныя фарбы атрымалі перавагу над тым, што можна назваць
даматканым падыходам да паэзіі.

У 1930-я гады Максім Танк не прайшоў міма вопыту
Апалінэра¹⁸, Тракля¹⁹, Тувіма²⁰, Мілаша²¹ — заўважым, тых
паэтаў, для якіх праблема абароны роднай мовы ніколі не
была актуальнай, для якіх мова заўсёды з'яўлялася тым, чым
і павінна была быць — сродкам выказвання, а паэзія — лёсам.

Для аўтара ж «Лісткоў календара», як для Янкі Купалы²²
і М. Багдановіча, родная мова паўставала перш за ўсё цяжкім
знакам долі і толькі пасля ўжо прарочым сімвалам творчас-
ці — дарэчы, як і да сённяшняга дня для ўсіх нас, нацыянальна
арыентаваных беларусаў.

У гэтым наша горкае і, бадай, вечнае адрозненне ад іншых.

Калі няма на свеце маёй мовы,
Майго народа і мяне самога, —
Дык для каго будзеце, панове,
Канцлагеры, катойні і астрогі?
Супроць каго рыхтуеце справы
І шыбеніцы ўзносіце пад хмары,
Штодня арганізуеце аблавы
І ўсіх мабілізуеце жандараў?
Супроць каго рыхтуеце вы змовы
З прадажнымі і юдамі і з богам, —

Калі няма на свеце маёй мовы,
Майго народа і мяне самога!

Так, былі выдатныя адозвы і заклікі, выдатная публіцыстыка, аднак жа і было жаданне авалодаць іншай паэтычнай культуры.

У вершы «Марк Шагал», створаным у 1977 годзе, Максім Танк сказаў: «Пайшоў я ў будучы Парыж...» і гэтак «запозна» нібыта сфармуляваў свой папярэдні пошук.

Гэта быў удалы пошук, бо з'явіліся творы майстэрскага, калі так можна сказаць — скрыпічнага гучання, нечаканія і па сімволіцы, і па рытму: ад тэматычна арыянтальных «Я гляджу на дываны» (1938) і «Наракаці» (1970) да блакнотна-акварэльных «Смак віна» (1973) і «Трэска з дома Шэкспіра» (1978); ад антычнавобразных «Венера Мілоская» (1956) і «Вы думаеце, гэта — шчасце...» (1962) да малітоўна-рыцарскіх «За пацалункі, і за вочы...» (1938) і «Готыка “Святой Анны”» (1972); ад поўных светлага гумару вершаў «Сентыментальная трагедыя» (1956) і «Слаўны майстар Бенвенута...» (1956) да фрывольна-пастаральных эцюдаў «Добры дзень» (1956) і «Я знаю яе» (1957); ад самаіранічных прызнанняў «У дождж» (1965) і «Роздум» (1959) да хрэстаматыйна сумнага маналогу «Ц. Норвід» (1975) і г. д.

Вядома, не будзем забываць і пра той час, які забіваў паэзію, якому скрыпічнае гучанне было чужое.

Прыкладна з 1940 па 1956 год не прабавалася, калі так можна сказаць, дружба з Апалонам, і Максім Танк, як і шмат хто з ягоных калег, пражыў гэты час, нібыта забыўшы пра сябе — паэта.

Аднойчы ён усклікнуў: «О Апалон! Даруй мне ўсе мае ранейшыя вершы-аднадзёнкі! Абяцаю больш іх не пісаць...»²³

Цалкам відавочна, што гэтая малітва не так падыходзіць да заходнебеларускай творчасці Максіма Танка, як менавіта да глухога ў сэнсе паэзіі часу з 1940 па 1956 год...

Калі ж гаварыць пра вершы нашага песняра 1980-х, пачатку 1990-х гадоў — значыць, гаварыць пра класічную ўстойлівасць творчасці, адзначаную новымі ўдачамі і паўторамі ранейшых знаходак.

Мне падабаюцца апошнія кнігі Максіма Танка «Мой каўчэг»²⁴ і «Errata»²⁵, на старонках якіх можна знайсці згадкі пра чорта-нумізмата — «Іудава сярэбранікі» (1989) і пра ластаўку, якая праглынула камара, — «Чаму настаў вечар» (1989); як і згадкі пра Змітрака Бядулю²⁶ і Максіма Багдановіча — «Кафэ “Штраль”» (1993) і пра знакамітага выдаўца Клецкіна²⁷ — «Вы, пэўна, зналі» (1993).

Тут напамін пра непазбыўную чалавечую хцівасць; тут паэзія самой нашай гісторыі, прыроды, прыватнага жыцця; тут спроба вялікага паэта — дапісаць немагчымае!

У сваім выдавецкім рэдактарскім заключэнні на кнігу «Errata» я высноўваў: «Сімволіка назвы мае перш за ўсё творчае прачытанне — паэт хоча “дапісаць эрату”, выявіць у памылках знакі паэзіі».

Паэзія — у памылках; паэзія — у рабоце словам, а пасля ўжо ў рабоце на слова; паэзія — у сціпласці крыві, шматгадовы вынік якой супрацьлеглы цьмянаму «творчаму» выніку цяперашніх шматлікіх вершагонцаў з іхняй павярхоўна-адраджэнскай публіцыстыкай і пустымі слэмамі.

Творчы вопыт Максіма Танка ў лепшых сваіх праявах не так павучальны, як актуальны — гэта вопыт нацыянальнага паэта, чья хрэстаматыйная прысутнасць дапамагае нам здабыць упэўненасць у хаосе дэклараванай беларускай дзяржаўнасці.

Не лішне ў гэтай аповесці напамніць: Максім Танк быў чалавекам далікатным, для якога звычайныя нормы паводзін мелі першаснае жыццёвае значэнне.

Не лішне будзе сказаць і аб тым, што вакол паэта, на жаль, вілося тое філалагічнае і тутэйшае мноства, якое да культуры паводзін ставілася як да лавы: «А што, на ёй можна не толькі пасядзець, але калі захочацца — то на ёй можна і паскакаць!»

Усё далей і далей адплываючы ад камуністычнага берага, не варта забываць, што і ў савецкіх пісьменнікаў быў свой крывы шлях і што пытанне аб дружбе з Апалонам маладому Максіму Танку задавалі не літаратурныя крытыкі, а паліцэйскія чыноўнікі.

-
- ¹ Пятрусь Броўка (1905–1980) — народны паэт БССР (1962).
- ² Аркадзь Куляшоў (1914–1978) — народны паэт БССР (1968).
- ³ Пімен Панчанка (1917–1995) — народны паэт БССР (1973).
- ⁴ Ларыса Генюш (1910–1983) — беларуская паэтэса, сталінскай уладай была зняволена ў лагеры Комі і Мардовіі; аўтарка настольнай кнігі ўспамінаў «Сповідзь».
- ⁵ «Лісткі календара», запіс ад 27 траўня 1937 г.
- ⁶ Уладзіслаў Бранеўскі (1897–1962) — польскі паэт, першаму свайму зборніку вершаў даў назву «Ветракі» (1925).
- ⁷ Луі Арагон (1897–1982) — французскі паэт і празаік.
- ⁸ Пабла Нэруда (1904–1973) — чылійскі паэт, дыпламат, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры (1971).
- ⁹ Вітаслаў Незвал (1900–1958) — чэшскі паэт, у 1934–1938 гг. адзін з лідараў чэшскіх сюррэалістаў.
- ¹⁰ Стэфан Малармэ (1842–1898) — французскі паэт, адзін з заснавальнікаў школы сімвалістаў.
- ¹¹ Аршор Рэмбо (1854–1891) — французскі паэт, крайні індывідуаліст.
- ¹² Райнер Марыя Рыльке (1875–1926) — аўстрыйскі паэт, аўтар аўтабіяграфічнага рамана «Нагаткі Мальтэ Лаўрыдса Брыге» (1910).
- ¹³ Поль Валеры (1871–1945) — французскі паэт, філосаф.
- ¹⁴ Баляслаў Лесьмян (1877–1937) — польскі паэт, з’яўляўся сябрам Польскай акадэміі літаратуры.
- ¹⁵ Запіс ад 14 сакавіка 1936 г.
- ¹⁶ Запіс ад 14 студзеня 1938 г.
- ¹⁷ Максім Багдановіч (1891–1917) — беларускі пясняр, аўтар кнігі «Вянок» (1913).
- ¹⁸ Гіём Апалінэр (1880–1918) — французскі паэт, лідар авангардызму.
- ¹⁹ Георг Траклъ (1887–1914) — аўстрыйскі паэт; тэма смерці — ці не асноўная ў ягонай творчасці.
- ²⁰ Юльян Тувім (1894–1953) — польскі паэт, аўтар геніяльнай паэмы «Кветкі Польшчы», якую на беларускую мову пераклаў Васіль Сёмуха.
- ²¹ Чэслаў Мілаш (1911–2004) — польскі паэт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры (1980).
- ²² Янка Купала (1882–1942) — народны пясняр, адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры і беларускай мовы; стварыў геніяльную п’есу «Тутэйшыя» (1924).
- ²³ «Лісткі календара», запіс ад 11 ліпеня 1939 г.
- ²⁴ Максім Танк. Мой каўчэг: вершы. Мінск: Маст. літ., 1994.
- ²⁵ Максім Танк. Еггата: вершы. Мінск: Маст. літ., 1996.
- ²⁶ Змітрок Бядуля (1886–1941) — беларускі празаік і паэт, аўтар апавесці «Салавей» (1927).
- ²⁷ Барыс Клецкін (1875–1937) — заходнебеларускі выдавец, заснаваў у 1911 г. «Віленскае выдавецтва Б. Клецкіна».

РАЗДЗЕЛ 2

Максім Танк — паэт, якому наканавана было здзіўляцца: няўжо людзі так і не зразумеюць людзей і колькі яшчэ зямля будзе цярпець такіх незгаворлівых дурняў?!

Паэт верыў у простыя ісціны, паводле якіх, як у той казцы, дабро перамагае зло, і ці не змалку ведаў: так бывае не заўсёды, аднак жа верыў да старасці.

Ён творча настройваў сябе на каштоўнасць часу, упэўнены: час даражэйшы за грошы, хаця паміж нараджэннем і смерцю, калыскай і дамавінай існуе, на ягоную думку, не час, а толькі вінная (!) розніца:

Чаркай віна
Адзначаецца дзень нараджэння
І дзень развітання.
Розніцы, пэўна, між імі
Ніякай няма,
Калі не лічыць
Розніцы ў смаку віна.

Верлібры паэта нагадваюць фрагменты антычных збудаванняў, а ягоны скепсіс заўсёды быў неаспрэчны:

Як толькі ў маленстве
Сяк-так навучымся хадзіць,
На гэтым, звычайна,
І канчаецца наша
Адукацыя...

І вызначэнне ў роднай паэзіі маўчання таксама з'яўлялася па-танкаўску неаспрэчным:

Маўчання
Ніколі не было
І не будзе золатам:

Яно — або
У шмат разоў даражэйшае,
Або — нічога не вартае.

Так гаварыў чалавек, які, здаецца, не пільнаваўся думкі: людзі хай жывуць як выходзіць, а я буду жыць як і жыў дагэтуль, і які лішне, здаецца, не ліслівіў; так гаварыў чалавек, які ведаў, што такое дзяржаўны дыктат, і які і пры дыктатуры маўчання (!) шукаў новыя лексічныя значэнні.

Мора не зважае, што вымывае на бераг бурштын, а паэт не задумваецца, што дае словам новы сэнс; асабліва такім свавольным паняццям, як слава:

Слава —
Медыцынская сястра,
Якая часта блытае адрасы,
Спазняецца
Праверыць пульс
І каму трэба
Аказаць дапамогу.

У творчасці майстра далёкая прастора заўсёды становіцца блізкай, чужое робіцца зразумелым, а філасофская здагадка ў сваёй класічнай нязменнасці, здаецца, з'явілася спачатку ў тваёй чытацкай душы і толькі пасля ўжо ў гэтай знакамітай міфалогіі:

Старажытныя амфары.
Гэта, што была з вадой,
Расказвае пра дзяўчыну,
Якая з яе спаталяла смагу.
Гэта, што была з віном,
Расказвае пра песні,
Якія спявалі на свяце Дыяніса...
Але чаму з іх адна маўчыць?
Няўжо была ў ёй цыкута?

У пытаннях жывуць адказы!

У нашай літаратуры паэт засвоіў гэту ісціну найлепш, чым хто, і ператварыў яе ў адну з яркіх адметнасцяў свайго стылю.

Скажам, нагадваючы аб тым, што на матэрыяльна-культурных з’явах ляжыць выяўны цень разбурэння ці нават саманішчэння, Максім Танк у пыгальнай інтанацыі сцвярджае заўсёднасць, непарушнасць душэўнага свету:

І Парфенон раствараецца ў змогу,
І Равенна западае ў зямлю,
І Венецыя патанае ў моры...

Чаму ж мой сум па табе
Аказаўся вечны?

Зрабіць лішняе, як і выпіць лішняга, — пахіснуць гармонію, парушыць суладнасць эмоцый.

А напісаць лішняе?

Максім Гарэцкі¹, аналізуючы творчасць Якуба Коласа² за 1921–1922 гады, заўважыў: «...ён піша прост недазволена многа для паэта...»

Недазволена многа!

А сёння маем творцаў з кірункам на Маскву, якія за адзін толькі год пішуць (праўда, ці самі пішуць?) і выдаюць усё за той жа год па тры-чатыры тоўстыя раманы!

Але пакіну тых творцаў з іхнімі раманамі, прыдатнымі хіба што для пустых рэйтынгаў, і скажу: шматпісанне — форма хваробы.

І мне зразумелыя пакуты вялікага паэта — пакуты ад сваіх лішніх твораў:

Пракладаючы новую дарогу,
Я ўсё збіраюся прайсці
Праз пушчу сваіх вершаў
І пакінуць толькі тыя,
На якіх шчэрбіцца
Сякера часу...

Танкаўскія верлібры — як сялянскае разуменне таго, што людзі жыць не ўмеюць, а паміраць не хочуць!

Танкаўскія верлібры — перш за ўсё псіхалагічныя запісы, і што цікава — вельмі часта дзённікавыя запісы паэта гучаць як верлібры: «...Трэба асцерагацца, каб каго не штурхнуць на вуліцы, бо, можа, гэты прахожы — эпапея...»³; або: «...Чуюся хворым, падобным да руіны, якая ўсё яшчэ стаіць, трымаючыся за неба...»⁴; ці яшчэ і такое: «...Самая большая памылка Бога, што ён стварыў чалавека, які стаў і яго забойцам...»⁵

Такімі ж, можна сказаць, запісамі духоўнага складу, у якіх сваё, прыватнае, мае сэнс глыбокага абагульнення, з'яўляюцца і рыфмаваныя шэдэўры народнага песняра:

Не спіцца нешта,
Хоць мінула поўнач.
Не ведаю, ці сам,
Ці нехта так зрабіў:
Што трэба было помніць —
Я забыў,
А што — забыць,
Усё яшчэ я помню...

Нас вучылі: эстэтызм раз'ядае палатно зместу, і, магчыма, гэта так, аднак у вяршынных творах Максіма Танка выяўнае захапленне хараством ужо само па сабе становіцца тым нечаканым, а таму патрэбным зместам, які непрыдумань, які прыродны, хаця й мае прыкметна кніжную аснову.

Дарэчы, паэт не меў універсітэцкай адукацыі і, пэўна ж, праз гэта быў проста нястомным чытачом, усё жыццё сам вучыўся паэтычнаму рамяству і авалодаў ім на зайздрасць кожнаму...

— Шчаслівы ты, што можаш Галатэю
У мармуры стварыць, Пігмаліён.
Перад яе прывабнасцю нямею.
І мне здаецца, што ўсё гэта — сон.

— Не сон! Чакай! Яшчэ разцом прайду я,
Яшчэ распраўлю валасоў брую.
І ты пабачыш наяву жывую.
Глядзі! Скідае туніку сваю...

Што гэта?

Узор чыстага мастацтва?

Магчыма.

Аднак жа Максіма Танка не назавеш эстэтам — іншыя задачы стаялі перад ім.

Праз усё сваё доўгае жыццё ён шчыра хацеў аб'яднаць беларускае і савецкае, народнае і камуністычнае.

Паводле Уладзіміра Калесніка⁶: ідэю палітычную паэт ператвараў у ідэю мастацкую!

Так, ён быў шчырым камуністам, але песню сваю ў 1930 годзе (васямнацігадовы!) пачаў з услаўлення нацыянальных каштоўнасцяў:

Глядзіце ў будучыню смела!
Настаў доўгачаканы час,
Пад сцягам бел-чырвона-белым
Чакае перамога нас.

Няхай жа меч Пагоні ззяе!
Гартуйма нашу еднасць, моц!
Вядзі нас, Воля прасвятая,
Да новай славы, новых сонц!⁷

І завяршыў сваю жыццёвую дарогу, трэба сказаць, на той жа ночце — вось ягонія словы, прамоўленыя ў 1994 годзе: «...сённяшні XI з'езд пісьменнікаў сапраўды заслугоўвае звання гістарычнага, бо ўпершыню сабраўся ў свабоднай і суверэннай нашай Беларусі, над якой горда рэе бел-чырвона-белы сцяг...»⁸

І так ужо сімвалічна сталася: у жніўні 1995-га, калі паэта хавалі, над яго труной, якую вынеслі з менскага Дома літаратара, нейкая добрая і смелая душа ўзняла менавіта бел-чырвона-белы штандар!

Васіль Вітка⁹ адлюстравіў той момант у вершы «У час развітання»:

...Раптам заварушыліся ўсе, як уваскрэслі —
Перад натоўпам мужныя рукі ўзнеслі
І развінулі сцяг бел-чырвона-белы —
Знайшоўся-такі хоць адзін смелы...

Не лішне нагадаць: гэта адбылося пасля травеньскага рэфэрэндуму, калі нацыянальная сімволіка падпала пад забарону!

Аднак жа варта памятаць: паэт пісаў і пра «...бела-чырвона-белыя... вушы...»¹⁰ — так што не толькі рамантычна ўслаўляў нацыянальную сімволіку — здаралася, і кпіў з яе...

Зламыснікам паэта напому: Максім Танк стаў камуністам не дзеля кар’еры, а дзеля змагання — дзеля рызыкаўнага жыцця; калі ж кампартыя сваю кіраўнічую ролю страціла, *выхадзімцам* не зрабіўся.

Рыгор Барадулін¹¹ трапна назваў выхадзімцамі тых *спраўнякоў*, якія авечымі чародамі выходзілі з КПСС — вядома ж, выходзілі тады, калі за гэта ўжо нішто не пагражала.

Для выхадзімцаў партбілеты былі хлебнымі кніжкамі, і выхадзімцы «мужна» палілі іх, ужо непатрэбныя, у 1991-м...

Я назіраў гэту агідную сцэну ў Менску ля Дома ўрада.

Я не быў камуністам (двойчы клікалі ў партыю — не пайшоў), але ў той момант, калі спраўнякі, каб не апячы свае «мазольныя» пальцы, насоўвалі на падрыхтаваныя спіцы чырвоныя партыйныя кніжачкі і падносілі іх да агню, з павагай думаў пра тых партыйцаў, якія гэтага не рабілі.

Тыя партыйцы, дарэчы кажучы, любілі Максіма Танка; тыя партыйцы (пісьменнікі і непісьменнікі) шанавалі паэта.

Аднак жа цікавая рэч: Максіма Танка не любілі і не любяць літаратары, якія пайшлі ў камуністы дзеля салодкага жыцця і залатога дажджу; адзін з іх абзываў паэта «абвешаным ордэнамі», а другі ў друку атэстуе «фанерным Танкам».

А ўсё ад зайздрасці!

І адзін, і другі выпрошвалі, вымольвалі ўсялякія ўзнагароды і пасады — Максім жа Танк узнагарод і пасады не выпрошваў і не вымольваў, і не мог вымольваць, бо жыў не дзеля кар’еры; ён меў цяжкі шлях, а ягоныя зайздроснікі рабілі кар’еру; паміж сцягам і парасонам яны заўсёды выбіралі парасон, бо добра ведалі: пад сцягам ад нягоды не схаваешся!

А найбольш яны ненавідзелі паэта за тое, што ён не хваліў іхнія доўгія нудныя раманы.

Аднак жа паэта абагаўляла вялікая Ларыса Геніюш!

«Максім Танк! Вельмі добра, што Вы ёсць на свеце...» — пісала ў сваім лісце¹² і гаварыла, што паэт сваім існаваннем

падымае на ногі цяжка хворых, і прызнавалася яму, як сястра:
«Проста дрэжы за Вас...»

Чытаючы ягоныя вершы, змолладу — складныя, а пазней — арытмічныя, спадарыня Ларыса, пэўна ж, паспела прачытаць і гэты верлібр, і, думаю, прыняла яго, як дакладную самаатэстацыю свайго заступніка:

Калісьці хапала мне
Ямбаў, харэяў,
Адмераных,
Строгіх радкоў.
А зараз пішу
У рытме свайго
Арытмічнага сэрца,
Зямлі і падзей.

Таму мае вершы
І не надаюцца
Да танца
Або да ружанца,
Як не надаюцца
Да гэтага
Гром,
Гул землетрасення
Ці крык папярэджання...

Так, дыханне пераважнай большасці танкаўскіх вершаў менавіта арытмічнае, нібыта свядома няроўнае, зусім не такое, як — нагадаю для параўнання — стройная рытміка паэзіі П. Глебкі¹³, А. Куляшова, А. Вялюгіна¹⁴.

Палонніца сацыяльнага і палітычнага неўладкавання, а таксама ж і творчай арытміі, Ларыса Геніюш невыпадкова хінулася да Максіма Танка — чула ў ім сваё, заходнебеларускае, якое без глянцу, але надзейнае; шукала і знаходзіла ў ім абаронцу...

Абараняць — то-бок, просячы за некага ці закрываючы сабой некага, мець мужнасць стаць на шляху чужой бяды.

Абараняць — зусім не тое, што абараняцца!

Абараняцца лягчэй, бо мы змагаемся ў гэты момант толькі за сябе, і тут нам дапамагае дзікая сіла самазахавання; тут

мы ратуем сваё жыццё і не маем іншага выбару, як ратаваць сваё жыццё; тут мы не можам схавацца, бо само наша цела (калі заўгодна — шкура!) ведае: калі кінем абараняцца і пачнем хавацца — адразу ж загінем; менавіта адсутнасць выбару патройвае нашы сілы!

Іншая справа — абараняць!

Абараняць, змагацца за чужога — значна цяжэй!

Тут выбар ёсць.

Тут можна схавацца, не вылазіць, пераседзець, бо гэта ж, урэшце, не твая бяда!

Гэта ж не табе, а некаму пагражае няшчасце...

О, як цяжка выцягнуць сябе з надзейных кустоў!

О, як часам бывае смяротна немагчыма пакінуць утульную схованку і выйсці ў адкрытае поле!

Максім Танк меў сілу выходзіць у адкрытае поле — умеючы абараняцца, умеў абараняць і ўмеў спачуваць — скажам, пакідаючы турму, хварэў душой за сяброў, якія заставаліся ў турме!

Паэт шмат каму дапамог, шмат каму даў ратунак і вельмі шкадаваў, калі не здолеў дапамагчы вартым ягонай дапамогі людзям (на жаль, здаралася й так)...

Пішучы пра яго, што ён грамадскі дзеяч, часам зусім забывалі, што ён перш за ўсё чалавек, можна сказаць, даткліва сямейны!

Здаецца, да сям'і ў яго былі іконныя адносіны, і сям'ёю ён жыў гэтак жа, як і творчасцю, і не бачыў той мяжы, якая звычайна аддзяляе творчасць ад сям'і.

Ён вельмі клапаціўся пра сваіх блізкіх і мучыўся гэтым клопатам і, велікадушны, пэўна ж, не хацеў нават і падазраваць, што сям'я — вялізны букет руж, у якім хаваецца клубок змей...

Ён марыў стварыць новую паэзію і шкадаваў, што не хапіла на гэта часу...

Ён пераносіў у верлібры снежныя малюнкi: «...верш, адціснуты лапай куніцы...», а ў маладосці пісаў прозу, да вобразаў якой можна дакранацца: «...спіць, ляжыць зямля чорная, як партфель секвестратора, а над ёй, як шапка паліцыянта, цёмная сіняя ноч...»

Ён любіў кіно і мастакоў-імпрэсіяністаў, але не прымаў літаратурную моду на Кафку¹⁵, Мілера¹⁶, Сартра¹⁷, Бекета¹⁸,

Гянеску¹⁹; заўважу: не прымаў не саміх гэтых пісьменнікаў, а моду на іх, а гэта прынцыповая розніца!

Наогул жа аўтар «Нарачы» быў упэўнены: творца ў любой з'яве павінен бачыць істотнае...

Ён, як ужо было сказана, багата чытаў, але не ацаніў, на жаль, «Маю анкету» Пятра Глебкі і чамусьці ацаніў «Лысагорскую паэму»...

У дзённіку разважаў: «...Зараз наша мова, якая доўгі час была і ў загоне і ў прыгоне, патрабуе грунтоўнай рэстаўрацыі і ачышчэння ад розных непатрэбных запазычанасцяў...»²⁰

Сам жа ў тым жа дзённіку (як і не бачыў!) раз-пораз ужываў гэтыя «непатрэбныя запазычанасці» — пісаў «справачнік», а не даведнік; «журнал», а не часопіс; «полка», а не паліца; «штукатурка», а не тынкоўка; «бублік», а не абаранак; «пахата», а не ворыва; «расшаліўся», а не раздурэўся; «запрапасцілася», а не згубілася; урэшце — заместа *нязграбныя* або *няскладныя* радкі выводзіў: «...несуразныя радкі...» і г. д.

Тут, вядома, не магло не паўплываць тое, што першыя кнігі, якія прачытаў, былі на расійскай мове і ў школу пайшоў у Маскве, і пасля нейкі час вучыўся ў Віленскай расійскай гімназіі імя А. Пушкіна.

Наогул жа варта сказаць: жывых класікаў у нас і лексічна, і стылістычна асабліва і не правілі!

Такое дзіўнае адкрыццё я зрабіў, працуючы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура»; тады я шмат рэдагаваў твораў, якія ўжо былі надрукаваны ў газетах і часопісах, і не аднойчы даводзілася ў знаных аўтараў, вобразна кажучы, «храмых» коней выпраўляць на «кульгавых»...

Максім Танк — творца вандроўны; ён шмат бываў у межных камандзіроўках і заўсёды заносіў у нататнік нумары сваіх гатэльных пакояў; пэўна, гэта нейкім чынам забяўляла яго, бо самі паездкі, калі верыць запісам, не вельмі цешылі...

А яшчэ ён пакутаваў ад бясконцых гасцей, якія, вядома ж, не давалі працаваць; не радаваўся тэлебачанню і пашырэнню турыстычнай індустрыі; меліяратараў называў душагубамі прыроды, а спартыўныя гульні (у першую чаргу футбол з хакеем) — школай шавінізму.

Што й казаць, выдатнае азначэнне!

Ён рассылаў мноства віншавальных паштовак, у год да «сотні паўтары...»; мусіць, любіў віншаваць людзей гэтак жа, як і хадзіць у грыбы...

Ён баяўся не старасці, а баяўся ў старасці злегчы на чужыя рукі, таму са страхам браў у галаву: «...самае важнае ў жыцці — нікога не абцяжарыць сваім адыходам...»

¹ Максім Гарэцкі (1893–1938) — адзін з пачынальнікаў беларускай мастацкай прозы, ахвяра сталінскіх рэпрэсій, аўтар кнігі «Гісторыя беларускае літаратуры» (1920).

² Якуб Колас (1882–1956) — народны пясняр, аўтар паэмы-гімна «Новая зямля» (1911–1923).

³ Дзённікі, запіс ад 30 студзеня 1988 г.

⁴ Дзённікі, запіс ад 4 снежня 1989 г.

⁵ Дзённікі, запіс ад 13 траўня 1990 г.

⁶ Уладзімір Калеснік (1922–1994) — беларускі літаратуразнавец і крытык.

⁷ Радкі з верша «Ты чуеш, брат...» (Зб. тв.: у 13 т. Мн.: Беларус. навука, 2006. Т. 1. С. 193).

⁸ Вынятка з выступлення на XI з'ездзе СП Беларусі «Мы жывём у пераломны час» (Зб. тв.: у 13 т. Мн., 2009. Т. 8. С. 523).

⁹ Васіль Вітка (1911–1996) — беларускі паэт, аўтар твораў для дзяцей.

¹⁰ «Лісткі календара», запіс ад 7 чэрвеня 1939 г.

¹¹ Рыгор Барадулін (1935–2014) — народны паэт Беларусі.

¹² Ліст ад 20 лютага 1967 г.

¹³ Пятро Глебка (1905–1969) — беларускі паэт, акадэмік АН БССР; аўтар незабыўнага шэдэўра «Пасылка» (1942).

¹⁴ Анатоль Вялюгін (1923–1994) — беларускі паэт, аўтар дзівоснага верша «Спелы бор» (1959).

¹⁵ Франц Кафка (1883–1924) — аўстрыйскі пісьменнік, аўтар іншасказальных твораў «Амерыка», «Працэс», «Замак».

¹⁶ Генры Мілер (1891–1980) — амерыканскі пісьменнік, аўтар папулярных раманаў.

¹⁷ Жан-Поль Сартр (1905–1980) — французскі празаік, філосаф, прадстаўнік экзистэнцыялізму; лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры (1964).

¹⁸ Сэмюэл Бекет (1906–1989) — ірландскі пісьменнік, паэт, драматург; прадстаўнік мадэрнізму; лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры (1969).

¹⁹ Эжэн Іянеску (1909–1994) — французскі драматург, адзін з заснавальнікаў тэатра абсурду.

²⁰ Дзённікі, запіс ад 28 кастрычніка 1993 г.

РАЗДЗЕЛ 3

Я чуў і бачыў Максіма Танка якраз у старасці; чуў па тэлефоне ў верасні 1992-га — ён пазваніў мне, каб падзякаваць за мой артыкул пра яго¹...

Бачыў у тым жа выдавецтве «Мастацкая літаратура», у Саюзе пісьменнікаў, у музеі Янкі Купалы (тады ў музеі ён расказваў Зянону Пазыняку², як угаворваў яго дзеда Яна Пазыняка³ прыняць удзел у стварэнні Народнага фронту ў Заходняй Беларусі); у 1995 годзе я заходзіў да паэта ў шпіталь...

Аднак жа самыя адметныя, самыя асаблівыя, самыя *мастацкія* сустрэчы былі ў яго дома, на вуліцы Кульман...

У снежні 1992-га Васіль Зуёнак⁴ папрасіў, каб я схадзіў да Максіма Танка па новы рукапіс ягоных вершаў⁵...

Як рэдактар, я некалькі разоў сустракаўся з паэтам і, вярнуўшыся дадому, рабіў спешныя нататкі:

«16 красавіка 1993 г. Быў у Максіма Танка на вуліцы Кульман. Гаспадыня кватэры Любоў Андрэеўна ў інваліднай калясцы... Гаспадар вельмі цікава расказваў пра Янку Купалу: "...у час вайны мы сустракаліся ў Маскве. Купала тады называў мяне "вызваленым", бо я з вызваленай Заходняй Беларусі... Адноўчы запрасіў на дачу да Кірпоціна⁶. Увесь час, пакуль ехалі, Уладзіслава Францаўна дакарала за ўчарашняе: позна аднекуль прыйшоў! Купала даваў жонцы водпаведзь па-польску... Калі выехалі ў поле, немцы пачалі бамбіць горад, а Уладзіслава Францаўна вяла сваё... І от у самы пік сваркі загадаў шафёру спыніцца, адчыніў дзверцы і выгукнуў у неба:

— Анёл Паньскі! Забеж одэ мне тэго д'ябла!..

Часта пытаюць пра купалаўскага шафёра. Ён быў з аўстравенгерскіх палонных, здаецца... Чалавек даволі дзіўны. Калі пры ім нехта глядзеў на свой гадзіннік, то ён тут жа вымаў свой і казаў:

— Извините за грубость, у меня тоже есть часы!..

Мы жылі ў гасцініцы “Масква”. Я з Броўкам у адным нумары. Аднаго разу Купала заначаваў у нас... Раптам сярод ночы пытае:

— Гэта ты, мая Ная?

— Гэта я, дзядзька Янка! — адказаў Броўка.

От і думай, што хочаш...

Купалу добра ведалі ў рэстаране гасцініцы, а ў тым рэстаране меўся акварыум з карпамі.

Часам Купала клікаў афіцыянта:

— Братка, злаві мне вунь таго і засмаж!

Афіцыянт лавіў карпа, але, зайшоўшы за калону, выпускаў яго назад у акварыум і, вытрымаўшы час, неабходны для смажання, прыносіў з кухні раней прыгатаваную рыбіну... Хіба праверыш: той карп ці не, але Купала заўсёды быў задаволены...

У першы год вайны лётчыкам уручалі ўзнагароды ў Крамлі, і яны таксама жылі ў гасцініцы “Масква”, і ў рэстаране шчодро частавалі сваіх сябровак, і самі шмат пілі... Было ўсяго, даходзіла й да страляніны, нават спрабавалі пацэліць у акварыум... Патрулі насілу ўпраўляліся з лётчыкамі-героямі, а Купала з любасцю глядзеў на іх...

Грошай у нас было не надта, а неяк адначасова яны выйшлі і ў мяне, і ў Броўкі, і ў Кучара⁷. Ведаючы, што мы галодныя, Купала запрасіў нас на абед. Па абедзе ж дастаў свой партманет і спакойна гэтак разважыў:

— Кожны плаціць сам за сябе...

Мы з Броўкам на нейкі момант збянтэжыліся, ажно вачыма зальпалі, але “выручыў” Кучар — ён тут жа палез у Купалаў партманет:

— Дзядзька Янка, дык жа ў вас поўна грошай!

Даўшы Кучару разабрацца са сваёй гатоўкай, Купала ўсміхнуўся і падмігнуў нам:

— Што, напалохаліся?!

...Святкавалі юбілей⁸, найшло шмат гасцей, прыехаў Панамарэнка⁹, а сам Купала спазняўся...

— Гдзе же юбіляр? — спытаўся Панамарэнка.

— В печке! — адказаў дырэктар Літфонду.

— В какой еще печке?!

Дырэктар тут жа напалохана ўцяміў: не тое сказаў!

Быў упэўнены, што Панамарэнка пытаецца пра юбілейны торт, кулінарны цуд з крамлёўскімі вежамі... Калі з’явіўся Купала, пачаліся бясконцыя тосты, але найбольш запомнілася віншаванне літоўца Антанаса Венцлавы¹⁰. У шчырым парыве ён збіў рукой на торце чырваназорную вежу. Усе імгненна змоўклі — “Крэ́мль” застаўся ж без адной вежы! Той, каму трэба, лёгка мог бы падумаць, што Венцлава знарок зрабіў замах на няхай сабе кулінарны, аднак жа Крэ́мль!.. Праўда, неяк абышлося...

Аднаго разу перад вайной Купала запрасіў мяне ў госці, а я меў пільную работу, не мог сярод дня кінуць усё і паехаць з ім... І от шкадую, што не паехаў...

Ён любіў гасцей і не хаваўся ў сям’і, як гэта часам рабіў Якуб Колас, а яны, Купала і Колас, розныя былі, таму й пачвяліцца іншы раз маглі — асабліва ў той жа Маскве.

— Каласок, дзе будзеш начаваць?

— А ты дзе, Яначка?

— У гасцініцы!

— І я ў гасцініцы!

— У якой? — цікавіўся Купала.

— А ты ў якой? — перапытваў Колас.

— Я ў “Маскве”, Каласок!

— Ну, а я тады асталоюся ў “Якары”, Яначка!

Праз нейкі час, вядома ж, не паехаўшы ў гасцініцу “Якар”, Якуб Колас завітваў да мастака Елісеева¹¹ і бачыў у яго вясёлага Купалу, які й не думаў спыняцца ў гасцініцы “Масква”...»

Пра Янку Купалу, ды яшчэ такія жывыя апавяданні, слухаў бы і слухаў, аднак жа я не так слухач, як рэдактар, таму трохі пагаварылі і пра «Мой каўчэг» — рукапіс вершаў, які я рэдагую, і сам аўтар ацаніў яго так: «Сіл пакуль хапіла, і сабраў гэты зборнік, але ці адужаю сабраць новы?»¹²

І зноў гаворка пайшла пра пісьменнікаў:

«...неяк у час вайны Панамарэнка спытаўся ў нас:

— Может, стоит выпустить Андрея Александровича¹³?
Похулиганил и хватит?

Льнькоў¹⁴ быў за тое, каб выпусціць. А я сказаў, што не ведаю ўсёй справы, і Панчанка гэтак сказаў... Броўка ж і астатнія былі супраць...»

Тут гаспадар кватэры спытаў, ці можна дадаць у рукапіс новыя творы, і разгарнуў тонкі школьны сшытак (у такія сшыткі ён звычайна і занатоўваў свае верлібры), і я, вядома ж, адказаў, што новыя вершы дадаць *можна*, а ў звязку з П. Броўкам і А. Александровічам успомніў «Аповесць для сябе» Барыса Мікуліча¹⁵, у якой згадваліся такія Броўкавы словы: «Мы Александровіча не надта хочам пускаць зноў, паганы ён чалавек...»

Максім Танк ажывіўся:

— У 1948 годзе я спрабаваў у «Польмі» надрукаваць Барыса Мікуліча, ягоны «Жыццяпіс Вінцэся Шастака», але не далі...

Было бачна, да Б. Мікуліча адчуваў сімпатыю, гаварыў пра яго так, што вось ён — сталінскі вязень, а пісаў у любых умовах, заставаўся творцам заўсёды, як і Ларыса Геніюш, як і Пятро Бітэль¹⁶...

Пайшла гаворка і пра тое, што П. Бітэль у бараку пераклаў на беларускую мову «Пана Тадэвуша» і праз аднаго паляка, які адседзеў сваё, пераслаў пераклад у беларускі Саюз пісьменнікаў.

Пятрусь Броўка аддаў рукапіс яму, Максіму Танку: маўляў, ты лепей разбіраешся па-польску, так што чытай і параўноўвай!

Высока ацаніўшы пераклад, Максім Танк, тады ўжо лаўрэат Сталінскай прэміі, напісаў невядомаму перакладчыку прыязны ліст...

А што было далей, паведаў мне сам Пятро Бітэль, з ім я сустракаўся ў 1983 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», калі рэдагаваў ягоную кнігу паэм...

П. Бітэля выклікаў начальнік лагера.

— Вы пасылалі ў Мінск рукапіс?

— Пасылаў...

Дзіва дзіўнае, такі адказ цалкам задаволіў начальніка (і сярод іх, сталінскіх паганяных, людзі сустракаліся!), і ён даў прачытаць ліст.

Прачытаўшы, уражаны вязень знайшоў у сабе сілы папрасіць, каб гэтае нечаканае пасланне аддалі яму.

Не аддалі, і тым не менш...

— Як я ўсцешыўся тады! — казаў спадар Пятро. — На мяне пачалі глядзець па-другому, нават на лягчэйшую работу паставілі, бо мне, зэку, напісаў лаўрэат Сталінскай прэміі!..

Я коратка пераказаў Бітэлеў успамін, і Максім Танк памаладзеў:

— А я й не ведаў, што ўсё так добра адбылося! Адно цікава: куды схавалі той ліст?

— Мусіць, ляжыць у справе Бітэля?!

— А можа, у маёй справе?! — смех царскім чырвонцам бліснуў у яго позірку. — За сваё жыццё я многа пісьмаў па свеце разаслаў, багата ж і атрымліваў... Цяпер загаварылі ўсе пра Ларысу Геніюш, а яна вялікая ахвотніца была пісаць лісты! Шмат пісала і да мяне... Часам нешта прасіла, але адну просьбу я не выканаў...

— Якую?

— Дапамагчы выехаць у Чэхаславакію! Не мог зразумець, як гэта можна пакінуць Беларусь!.. памятаю, як яна адмовілася ад дзвюх пуцёвак у Кактэбель... Мусіць, муж яе настройваў на гэта...

Дык вось, гэта запіс ад 16 красавіка 1993 года; гадзіны тры доўжылася маё гасцяванне-рэдагаванне; на адвітанне ж Максім Танк паказаў пісьмы ад спевака М. Забэйды-Суміцкага¹⁷ і зноў загаварыў пра Янку Купалу, па-сялянску разважыўшы:

— Трэба напісаць пра яго, але як жа пра ўсё напісаць?!

Акцэнт быў зроблены на гэтае таямнічае «ўсё»...

А праз чатыры дні яшчэ раз я пайшоў на вуліцу Кульман.

«20 красавіка 1993 г. Зноў у Максіма Танка. Рабілі апошнія праўкі ў кнізе “Мой каўчэг”, і, калі ўправіліся, паэт паказаў “Лютню Пушкіна” — зборнік, у якім Юльян Тувім сабраў усе свае пераклады твораў расійскага генія...

— Пасля вайны я быў у Варшаве на днях Міцкевіча¹⁸. З Рыльскім¹⁹ і Бажаном²⁰ наведаў Тувіма. Кожнаму з нас ён падараваў па такой кнізе...

— Вы завучваеце свае вершы на памяць?

— Не... А от Пушкіна па-польску магу чытаць на памяць хоць увесь дзень!

— А як адносілася ўлада да Тувіма ў паваеннай Польшчы?

— Здаецца, добра. Ён тады якраз вярнуўся з Бразіліі... Праўда, у палякаў не разбярэш. Часам такога могуць коніка выкінуць! Вачам не верыш! Пра таго ж Міцкевіча, напрыклад, могуць такое пананісваць!..

Я ўжо стаяў у парозе, а ён без ніякай злосці пасмяяўся з нашай моладзі, якая, на яго думку, перабольшвае маштаб Грунвальдскай бітвы:

— Аперацыя “Баграціён” — вось дзе Грунвальд быў! Тут ужо немцам далі дык далі!..

Развітаўшыся з Любоўю Андрэўнай, якая нерухома сядзела ў сваім вазочку, я ўжо выходзіў з кватэры, а ён раптам прамовіў:

— Чэслаў Мілаш сказаў пра паэзію: яна выскоквае з нас, як тыгр...»

¹ «Давно ль я дружу с Аполлоном?» (Максіму Танку — 80) / Совет. Белоруссия. 1992. № 174 (1805), 18 верас. С. 2.

² Зянон Пазьняк (н. 1944) — дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь у 1990–1995 гг., лідар апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце.

³ Ян Пазьняк (1887 — пасля кастрычніка 1939) — беларускі грамадска-палітычны і культурны дзеяч, сакратар Прэзідыума ЦК Беларускай хрысціянскай дэмакратыі; рэдактар віленскіх выданняў «Беларуская крыніца» і «Хрысціянская думка».

⁴ Паэт Васіль Зуёнак (н. 1935) — на той час з’яўляўся кіраўніком Саюза пісьменнікаў Беларусі.

⁵ Гаворка тут пра рукапіс вершаў «Мой каўчэг».

⁶ В. Я. Кірпоцін (1898–1997) — савецкі літаратуразнавец, сакратар Максіма Горкага.

⁷ Алесь Кучар (1910–1996) — беларускі драматург і крытык.

⁸ Маецца на ўвазе 35-годзе творчай дзейнасці песняра, якое адзначалі на дзяржаўным узроўні ў Мінску ў снежні 1940 г.

⁹ Панцеляймон Панамарэнка (1902–1984) — з 1938 і па 1947 г. з’яўляўся 1-м сакратаром ЦК КП(б)Б.

¹⁰ Антанас Венцлава (1906–1971) — народны пісьменнік Літоўскай ССР, перакладаў на літоўскую мову вершы Янкі Купалы.

¹¹ К. С. Елісееў (1890–1968) — рускі мастак, сябар Янкі Купалы.

¹² Перад самай смерцю паэт паспеў падрыхтаваць да друку яшчэ адну сваю (апошнюю!) кнігу вершаў пад назвай «Еггата».

¹³ Андрэй Александровіч (1906–1963) — беларускі паэт; у 1938 г. быў арыштаваны органамі НКУС і асуджаны на 15 гадоў лагераў.

¹⁴ Міхась Лынькоў (1899–1975) — народны пісьменнік БССР (1962), аўтар знакамітай аповесці «Міколка-паравоз» (1937).

¹⁵ Барыс Мікуліч (1912–1954) — беларускі празаік, вязень сталінскіх лагераў, аўтар знакамітай кнігі «Аповесць для сябе».

¹⁶ Пятро Бітэль (1912–1991) — беларускі паэт, пры Сталіне быў арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў; у лагеры пераклаў паэму А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш».

¹⁷ Міхась Забэйда-Суміцкі (1900–1981) — беларускі спявак, тэнар; шмат зрабіў, каб беларускую народную песню ведалі ў свеце.

¹⁸ Адам Міцкевіч (1798–1855) — польскі паэт беларускага паходжання.

¹⁹ Максім Рьльскі (1895–1964) — украінскі паэт.

²⁰ Мікола Бажан (1904–1983) — украінскі паэт.

РАЗДЗЕЛ 4

Так, я бачыў Максіма Танка ў старасці, але заўсёды хацеў убачыць яго маладым, віленскім, дваццацігадовым, якім ён быў у першую сваю *турэмную* палову 1930-х.

Як мог, я ўяўляў той час, пра які паэт напісаў:

«...я працаваў у падполлі і за ўдзел у рэвалюцыйна-вызваленчым руху быў арыштаваны і сядзеў у вядомай віленскай турме Лукішкі...»¹

Яго пашпартнае імя — Яўген Скурко — узнікала тады ў паліцэйскіх, пракурорскіх і судовых дакументах, а перш за ўсё ў канфіскаваных матэрыялах, з якімі можна пазнаёміцца ў Літоўскім цэнтральным дзяржаўным архіве (LCVA): фонд 129, вопіс 2, справа 2034 і фонд 129, вопіс 2, справа 2227...

Зжаўцелая папера гэтых матэрыялаў і дала жыццё маёй архіўнай аповесці...

11 жніўня 1933 года віцэ-пракурор XIII Віленскага раёна Дамінік Пятроўскі ў сваім абвінаваўчым акце (13 друкаваных старонак!) заяўляў, што жыхар вёскі Пількаўшчына, Мядзельскай гміны, Пастаўскага павета, сын Яна і Дамінікі Яўген Скурко, якому 21 год, абвінавачваецца ў тым, што з 1930 па 27 траўня 1933 года ў Вільні, у Пастаўскім і Дзісенскім паветах Віленскага ваяводства, а таксама ў Наваградскім ваяводстве меў намер гвалтоўна змяніць дзяржаўны лад Польшчы і адарваць частку яе тэрыторыі.

Акрамя гэтага, падкрэсліваў Пятроўскі, Яўген Скурко ўзяў удзел у Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі (КПЗБ), ведаючы, што гэта партыя складаецца з асоб, якія імкнуцца да азначанай вышэй мэты²...

Віцэ-пракурора Пятроўскага буду часта згадваць у сваёй аповесці; можна сказаць, у яго руках знаходзілася жыццё «сына Яна і Дамінікі», як і сотні іншых жыццяў — у тым ліку і лёс літоўскага журналіста Ёнаса Каросаса³, якога 12 траўня таго ж 1933 года Пятроўскі таксама абвінаваціў у прыналежнасці да КПЗБ.

Ё. Каросас — сябар Максіма Танка, і гаворка пра яго наперадзе...

Выставіўшы вельмі сур'ёзнае абвінавачанне, віцэ-пракурор даводзіў: віна Яўгена Скурко караецца згодна з артыкуламі 97 параграф 1 і 93⁴ Крымінальнага кодэкса міжваеннай Польшчы, а яшчэ віцэ-пракурор аднаваў: калі 5 лютага 1931 года ў Тчэве арыштавалі Браніслава Тарашкевіча⁵, то ў ягоных блакнотных нататках была знойдзена характарыстыка на нейкага Скурко:

«Смелы хлопец, вучань беларускай гімназіі, адзін раз ездзіў у Слоні́мскі павет, дзе жыве брат Дварчаніна...»⁶

Пятроўскі асабліваю ўвагу звяртаў на тое, што згаданы Скурко ўваходзіў у шэраг актывістаў, якія непасрэдна праводзілі ў Польшчы дырэктывы кампартыі.

Блакнотныя нататкі Тарашкевіча ў Вільні пераклалі з беларускай мовы на польскую, перадрукавалі, пранумаравалі, у імянных спісах гэтых нататак паставілі адпаведныя пункты, і атрымалася дваццаць дзве пратакольныя старонкі.

З 1 і ажно па 23 красавіка 1931 года іх падрабязна вывучыў судовы следчы Язэп Булгак.

На шостаі і сёмай старонках даваліся кароткія характарыстыкі на кур'ераў; дык вось, на сёмай старонцы ў 24-м пункце і паведамлялася пра «нейкага Скурко».

У кнізе М. Мікуліча⁷ «Максім Танк: на скразняках стагоддзя» змешчана паэтва згадка пра той выпадак:

«...у мяне пачынаўся акт абвінавачання, што... пры пераездзе граніцы ў Тчэве быў арыштаваны Браніслаў Тарашкевіч, у запіснай кніжцы якога было пазначана: “Скурко (толькі імя не было) — хлопец дзельны, вазіў літаратуру”. А я тады, сапраўды, вазіў літаратуру брату аўтара хрэстаматыі Дварчаніна...»

Лідару «Грамады» паэт прысвяціў твор «Б. А. Тарашкевіч»:

Лукішкі.
Ключоў турэмных звон.
Год 1932, здаецца.
Першы павільён.
Паверх трэці.
Калі выводзілі нас

На астрожны двор пракляты,
Мы бачылі яго,
Прыніклага да кратаў,
З рукой, у прывітанні
Ўзнятай...

У 1983 годзе я рэдагаваў кнігу Максіма Танка «За маім сталом» і памятаю: гэты верш уразіў мяне сваім нязвычайным (назаву яго турэмным!) рытмам...

Пятроўскі паведамляў таксама, што ўжо з канца 1930 года паэт належаў да нацыянальна-вызваленчага беларускага руху.

Згадваецца імя паэта і ў лісце Віленскай пракуратуры, адрасаваным 26 лютага 1932 года следчаму Булгаку.

А 8 сакавіка таго ж года старшы пастарунковы следчай службы Пятро Блесмановіч дакладваў Булгаку: Яўген Скурко падчас вучобы ў Віленскай беларускай гімназіі належаў да камсамольскай арганізацыі; заўважу: у гэты дзень Блесмановіч у якасці сведкі прымаў удзел і ў справе Б. Тарашкевіча.

Дарэчы, Блесмановіч неаднойчы дапамагаў абвінавачваць — так, у траўні 1936-га сведчыў у апеляцыйным судзе на «Працэсе адзінаццаці»⁸; спрыяў там, да слова сказаць, Пятроўскаму.

Блесмановіч быў спрытны; якраз такія спрытныя і амбітныя навадам хадзілі за маладым Максімам Танкам...

І не толькі за ім.

У дакументальнай аповесці «Было яно калісьці...» Якуб Міско⁹ ўспамінае, як Блесмановіч намаўляў яго, вучня Віленскай беларускай гімназіі, шпіёніць за сваім настаўнікам Ігнатам Дварчанінам, — калі ж вучань Якуб адмовіўся, Блесмановіч даў яму кухталю і адпусціў.

Тут не магу не здзівіцца: даў кухталю — і ўсё?

Любы ветэран сталінскай палітычнай паліцыі толькі б усміхнуўся, — ніякі ж савецкі вучань не здолеў бы так лёгка адкруціцца ад стукацтва, бо не кухталь яго чакаў, а сама мала — гадоў дзесяць Калымы!

Я. Міско пакінуў і партрэт Блесмановіча: элегантна апрануты, русявы, прычасаны на гладкі прабор і з невялічкімі,

вядома ж, як свярдзёлкі, вочкамі; вораг, няхай сабе й элегантна апрануты, павінен быў мець не вочы, а маленькія непрыгожыя вочкі і менавіта як свярдзёлкі — такі быў бальшавіцкі апісальны канон...

А вось анкетны партрэт Блесмановіча — сын Язэпа і Алены, аднагодак Пятроўскага — у 1932 годзе меў трыццаць два гады; нарадзіўся ў Вільні, у Вільні й ажаніўся, а жыў на Святаянскай, 3–10 і, само па сабе, хадзіў у касцёл.

Для паўнаты карціны яшчэ скажу і аб тым, што імя Блесмановіча сустракаецца і ў пераліку сведкаў на 11-й старонцы вышэйзгаданага абвінаваўчага акта¹⁰...

Праясню сітуацыю з першым арыштам Максіма Танка.

У «Лістках календара» паэт паведаміў пра сябе: «...спыніўся на Віленскай¹¹... і не заўважыў, калі падышоў ззаду сышчык, які ў маі 1932 года арыштоўваў мяне ў Глыбокім¹²...»¹³

Сказана расплывіста — у маі 1932-га...

Але калі ў маі, у які дзень?!

У цень расплывістасці трапілі й даследчыкі...

У. Калеснік у кнізе «Паэзія змагання» гаворыць не пра май, а пра лета:

«Летам (?) 1932 г. яго арыштавалі...», а ў кнізе «Зорны спеў» цытуе інфармацыйны камунікат паліцыі № 142: «...дня 2.04.1932 г. звалены з-пад арышту з турмы на Лукішках...»

Атрымалася дзіўная перастаноўка: арыштавалі паэта летам, а выпусцілі вясной, 2 красавіка, усё таго ж 1932 года!

І хто тут памыліўся — даследчык ці пісар, які складаў камунікат?!

І калі паверыць паліцэйскаму пісару — Яўгена Скурко выпусцілі 2 красавіка 1932 года! — то выходзіць, што пасадзілі яго недзе ў лютым або ў сакавіку 1932-га...

Пазней у кнізе «Максім Танк. Нарыс жыцця і творчасці» У. Калеснік няпэўна ўдакладніў: «...паэта арыштавалі ў сакавіку 1932 года, а ў красавіку звольнілі...»

У новых публікацыях паважанага вучонага заміж 2 красавіка з'явілася 11 красавіка як дзень выхаду з вязніцы, аднак жа і гэтая дата сумніўная.

У лісце У. Калесніку Максім Танк далікатна тлумачыць: «...па нейчай віне... укралася памылка, што я звольнены з турмы

11.04.1932 года. Я тады напярэдадні Першага мая быў арыштаваны. Аб звальненні ў гэты час не магло быць і гутаркі...»¹⁴

Дзмітры Бугаёў¹⁵ у кнізе «Паэзія Максіма Танка» даводзіць: будучага аўтара «Нарачы» арыштавалі ў красавіку 1932-га.

Мікола Арочка¹⁶ ў даследаванні «Максім Танк. Жыццё ў паэзіі», мусіць каб не памыліцца, наогул не называе ні дзень, ні месяц, ні год першага арышту, а проста кажа пра свайго героя: «...упершыню трапіўшы на Лукішкі...»

У сваім цікавым артыкуле «Дзённік — гэта шлях з верставымі слупамі-паказальнікамі...» Святлана Калядка¹⁷ адзначае: «...няма архіўных матэрыялаў, на падставе якіх мы маглі бы дакладна ўзнавіць даты арышту і знаходжання Максіма Танка ў турме ў 1932 г. ...»¹⁸

Аднак жа гэтыя матэрыялы ёсць...

У абвінаваўчым акце, складзеным Пятроўскім, на 8-й старонцы можна прачытаць: 27 красавіка 1932 года Яўгена Скурко затрымалі, а праз два дні 29 красавіка рашэннем суда 1-й інстанцыі часова зняволілі¹⁹.

Сапраўды ж, «...напярэдадні Першага мая быў арыштаваны...»

Прыкладна праз месяц, 24 траўня, арышт замянілі закладам у суме 200 злотых²⁰ — пра гэтую суму напісалі ці не ўсе танкаўскія даследчыкі! — аднак выпусцілі не адразу: 27 траўня Пятроўскі ў прысутнасці пастарунковага следчай службы Тадэвуша Пладоўскага ўзяў у паэта ўзор почырку.

У пратаколе, які веў Пладоўскі, пасля біяграфічных звестак Яўген Скурко ўласнаручна аднатаваў, што ён ніколі не належаў у Вілейскім павеце да гуртка Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры, а таксама ніколі не быў у мястэчках гэтага павета Параф'янаве і Даўгінаве²¹.

Пэўна ж, ведалі, што юнак не ўваходзіў у гурток згаданага інстытута (некамуністычнай арганізацыі!), аднак жа спыталі — і для выгляду, і з мэтай папоўніць калекцыю ўзораў почырку!

А што да названых мястэчак, то заўважу: у верасні 1932-га паблізу Даўгінава Яўген Скурко перайшоў польска-беларускую мяжу, а Параф'янава на той час было не ў Вілейскім, а ў Дзісенскім павеце...

Калі грошы былі ўнесены (трэба думаць, з партыйнай касы), то 11 чэрвеня 1932 года паэт выйшаў на волю²².

У згаданым вышэй лісце У. Калесніку Максім Танк паведамляе, што выйшаў з Лукішак толькі ў ліпені.

У чэрвені ці ў ліпені (калі б тое не было!), але паэт не стаў чакаць суда, схваўся ад паліцыі (некалькі тыдняў знаходзіўся ў БССР), таму былі разасланы гончыя лісты²³ — так зваліся аб'явы пра пошук злачынцаў.

¹ Уступ да кнігі «Лісткі календара».

² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 3.

³ Ёнас Каросас (1912–1975) — актыўны ўдзельнік падпольнага камуністычнага руху ў міжваеннай Польшчы.

⁴ Злачынствы супраць дзяржавы.

⁵ Браніслаў Тарашкевіч (1892–1938) — беларускі палітык, мовазнаўца, акадэмік АН БССР; лічыцца, што ён аўтар першай «Беларускай граматыкі для школ» (1918).

⁶ Ігнат Дварчанін (1895–1937) — дзеяч беларускага нацыянальнага руху, доктар філасофіі, выдаў у Вільні ў 1927 г. «Хрэстаматыю новай беларускай літаратуры (ад 1905 года)».

⁷ Мікалай Мікуліч (н. 1960) — даследчык жыцця і творчасці Максіма Танка.

⁸ Перагляд справы студэнтаў Віленскага ўніверсітэта.

⁹ Якуб Міско (1911–1981) — беларускі журналіст, удзельнік рэвалюцыйнага руху Заходняй Беларусі.

¹⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 8.

¹¹ Вуліца ў цэнтры Вільні.

¹² У 1932 годзе Максіма Танка арыштавалі не ў Глыбокім, а ў Вільні. У Глыбокім яго арыштавалі ў 1933 г.

¹³ Запіс ад 4 жніўня 1937 г.

¹⁴ Ліст напісаны ў студзені 1978 г.

¹⁵ Дзмітры Бугаёў (н. 1929) — беларускі літаратуразнавец і крытык.

¹⁶ Мікола Арочка (1930–2013) — беларускі паэт і літаратуразнавец.

¹⁷ Святлана Калядка — літаратуразнаўца, даследчыца беларускай жаночай паэзіі, аўтар манаграфіі «Непрыручаная птушка Палесся: творчая індывідуальнасць Яўгеніі Янішчыц».

¹⁸ Гэты артыкул у якасці ўступнага слова на с. 5–22 змешчаны да 9-га тома са Збору твораў Максіма Танка (Мн., 2009).

¹⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 6 ар.

²⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 7.

²¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 6.

²² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 7.

²³ Тамсама.

РАЗДЗЕЛ 5

Надышоў 1933-і...

16 лютага следчы 2-й Віленскай акругі выпісаў новы гончы ліст¹; натуральна, ён быў скасаваны, калі 24 траўня Яўгена Скурко затрымалі ў Глыбокім, а праз тры дні, 27 траўня, арыштавалі (другі раз!)², дапыталі і змясцілі на Лукішках у 1-м корпусе ў камеры 89, у якой з 8 верасня 1932 года знаходзіўся Ян Гарэлічонак³ — лёс члена КПЗБ, работніка алейні Я. Гарэлічонка далей будзе цесна знітаваны з лёсам паэта...

16 ліпеня Яўген Скурко падаў заяву на імя судовага следчага 1-й Віленскай акругі з просьбай дазволіць яму выпісаць газету «Глос Вільна»⁴.

Бачыце, турмы Язэпа Пілсудскага — не турмы Язэпа Сталіна; у турмах Пілсудскага вязні маглі выпісваць сабе газеты!

Але цікава, чаму якраз гэтае выданне, а не якое-небудзь іншае, захацеў чытаць вязень 89-й камеры?

У 1920-я гады існаваў тыднёвік «Глос Вільна» Арахоўскага, а ў пачатку 1930-х пад той ж назвай выходзіў ілюстраваны штодзённік Вітальда-Зыгмунта Гурнісевіча.

Вельмі верагодна, што паэт у сваёй заяве пісаў пра гэту газету.

Свой кірунак выданне Гурнісевіча вызначала як незалежны, аднак жа кірунак быў непрыхавана санацыйны.

На чатырох старонках (пазней і на шасці) вялікага фармату (як у «Слова» ці «Кур'ера Віленскага»⁵) і, сапраўды, з ілюстрацыямі — газета пры першым гартанні, кажучы сённяшняй мовай, рабіла ўражанне гламурнага выдання.

Значу: такая думка складвалася толькі пры гартанні, а не чытанні!

На сваіх старонках пра сябе часта змяшчала кідкую рэкламу: «“Глос Вільна” — самая папулярная газета на ўсходніх землях!»

«Самая папулярная»!

І, мусіць жа, самая танная — адзін яе паасобнік каштаваў 10 грошаў.

Для параўнання: экзэмпляр таго ж «Кур'ера Віленскага» меў цану 20 грошаў, а, скажам, за літр малака ў той час плацілі 40 грошаў...

Газета Гурнісевіча друкавалася ў Віленскай каталіцкай друкарні Казіміра Ляўковіча, што ў Літарацкім завулку, 11, а рэдакцыя знаходзілася на Вастрабрамскай, 17...

Такія «знешнія» дадзеныя, а што да сутнасці, то «Глос Вільна» шмат пісаў пра кіно, змяшчаў партрэты Грэты Гарба⁶ ды іншых славурых тагачасных акцёраў, аднак жа (у адрозненне ад «Слова» і «Кур'ера Віленскага»!) нічога не паведамляў пра беларускае жыццё.

Нібыта ў Вільні ніякіх беларусаў і не было!

Газета вяла спрэчкі з Цатам-Мацкевічам⁷, рэдактарам «Слова», і нападала на камуністаў.

Наогул жа, «Глос Вільна» быў антыкамуністычны, але найбольш антысеміцкі!

Юдафобскія матэрыялы (часам проста жаклівыя!) шырокай і глыбокай плыню разліваліся амаль па ўсіх яго нумарах!

Пан Гурнісевіч і ягоныя журналісты, здаецца, ніколі не стамляліся ў сваім праведным і мэтаймклівым змаганні з сіяністамі, узвышалі хрысціянскую этыку над іўдаізмам і прадбачвалі ягоную пагібель (канешне, у міжнародным маштабе!), а таксама ж трывожыліся: польскія суды і адвакатура ажно на 80% складаюцца з габрэяў!

Пан Гурнісевіч і ягоныя журналісты цешыліся: аферыстка Хава Raigx будзе выселена з Польшчы! — і жахаліся: у ліпені 1932-га ў Львове (на вуліцы Лычакоўскай, 60) жыды пабілі лістаношу за тое, што ён у суботу патрабаваў распісацца за дастаўленую дэпешу!

І сапраўды, «Глос Вільна» ў сваім антысеміцкім пафасе быў нястомны, ён паспяваў скрозь — то высмейваў рытуальнае абмыванне дзяўчат у мікве, а то звяртаў увагу Таварыства апекі над жывёламі, што віленскія шлёмы мучаць коней на вуліцы Азёрнай, якая з рыбага рынку вельмі крута падымаецца на вуліцу Бакшту — коні насілу выпягваюць на Бакшту

вялізныя вазы з марожанай рыбай, а шлёмы неміласэрна хвосціць іх пугамі!

Вядома ж, віленскія беларусы, літоўцы, палякі ці тыя ж стараверы ніколі сваіх коней пугамі не хвасталі!

І, само па сабе, хрысціяне ніколі не падманвалі дзяўчат, а вось нейкі Хаім Давідсан (калі верыць «Глосу Вільна»!) удаваў з сябе пазнанскага графа і, уводзячы ў зман даверлівых варшаўскіх паненак, завабліваў іх у падазроныя памяшканні і там рабаваў...

«Глос Вільна» мужна папярэджваў сваіх чытачоў: у Польшчы жыве найбольш, чым дзе ў Еўропе, габрэяў — ажно 3 мільёны 125 тысяч!

Маўляў, пільнымі будзьце!

Спасылаючыся на нямецкую (значыць, дакладную!) статыстыку, газета нагадвала: у свеце 15 мільёнаў габрэяў; у Еўропе — 9 785 000; у Савецкім Саюзе — 2 870 000; у Румыніі — 800 000; у Нямецчыне — 585 000; у Чэхаславакіі — 380 000; у Брытаніі — 300 000; у Аўстрыі — 220 000; у Літве — 167 000; у Францыі — 160 000; у Галандыі — 120 000; у Латвіі — 96 000; у Грэцыі — 73 000; у Югаславіі — 67 000; у Турцыі і Балгарыі — 50 000; у Італіі і Бельгіі — 45 000; у Швейцарыі — 18 000; у Гданьску — 9000; у Швецыі — 6000; у Даніі — 5500; у Эстоніі — 5000; у вугальным басейне Саар — 4500; у Іспаніі — 3000; у Партугаліі — 2500; у Фінляндыі — 1800; у Люксембурзе — 1750; у Нарвегіі — 1450...

Паводле логікі «Глоса...» напрошваецца выснова: найбольш пашанцавала нарвежцам, бо ў іх толькі паўтары тысячы ўнукаў Якава — і то без пяцідзсяці душ!

А вось і самая запамінальная публікацыя⁸, сэнс яе такі: у адным з паморскіх мястэчак гаспадары на сваіх крамах напісалі: «Жыдам уваход забаронены!»

Пакрыўджаньня габрэі прасілі бургамістра пакараць крамнікаў, аднак жа галава мястэчка даў такую водпаведзь:

— У гэтым учынку хрысціян не бачу ніякага злачынства!

Пакрыўджаньня настойвалі, тады бургамістр параіў:

— А вы на сваіх крамах яшчэ большымі літарамі напішыце: «Палякам уваход забаронены!»

Учынак паморскіх крамнікаў «Глос Вільна» назваў патрыятычным і нават пажадаў, каб надпіс, які яны прыдумалі, з'явіўся на крамах па ўсёй Віленшчыне.

Як бачна, у нянавісці да людзей суботы, як і ў нянавісці да камуністаў, «Глос...» Гурнісевіча бег па віленскім бруку нават паперадзе Гітлера...

І вось такую газету (у дадатак яшчэ і абьякавую да беларускага жыцця!) захацеў выпісаць камсамолец беларус Яўген Скурко, у душы якога не было нават маленькай кроплі юдафобства.

Дык чаму ж менавіта гэта выданне прагнуў мець у вязніцы?

Магчыма, такое заданне атрымаў ад турэмнага камітэта, а магчыма, таму, што «Глос Вільна» быў таннейшы за іншыя віленскія газеты...

А яшчэ можа быць і такі адказ: выданне шмат пісала пра кіно, а Максім Танк, як вядома, у маладыя гады быў вялікім прыхільнікам кіно; чытаць за кратамі пра любімы род мастацтва — значыць, мець у турме хоць нейкую радасць!

Аднак жа напрошваецца і яшчэ адно тлумачэнне (назаву яго дыпламатычным): выпісваючы санацыйную газету, вязень, магчыма, хацеў увесці ў зман адміністрацыю і тым самым аблегчыць свой лёс — маўляў, глядзіце, панове, жадаю чытаць ваша выданне; выходзіць, не такі ўжо я і «выўратовец»^{9!}

Аднак жа, здаецца, начальства не паддалося гэтай хітрасці!

Але аб усім па парадку.

Дык вось, 16 ліпеня 1933 года Яўген Скурко падаў заяву, напісаную чорным атрамантам на палове зжоўклай старонкі з вучнёўскага сшытка ў клетку.

Варта падрабязней апісаць гэты дакумент...

На ягоным тытуле — авальная сіняя колеру пячатка турэмнай канцэлярыі: «Атрымана 17 ліпеня 1933 г.»¹⁰, а на адвароце начальнік Лукішак Ян Чакала 20 ліпеня блакітным атрамантам прыпісаў: «Вязень Скурко салідарызуецца з вязнямі камуністамі і паводзіць сябе нездавальняюча»¹¹.

Слова «нездавальняюча» (niedostatecznie) у гэтай прыпісцы падкрэслена чырвоным алоўкам — магчыма, падкрэсліў следчы, а магчыма, і сам Пятроўскі.

Атрымаўшы з такой выразнай прыпіскай заяву, следчы 26 ліпеня¹² пераслаў яе Пятроўскаму, і ўжо назаўтра заява легла на віцэ-пракурорскі стол, аднак Пятроўскі ніякай рэзалюцыі на ёй не пакінуў.

Мусіць жа, падумаў: раз Яўген Скурко спачувае камуністам, то не варта патураць яму, скажам, даваць дазвол на падпіску нават праўрадавай газеты!

Трэба згадаць і такі факт: 17 ліпеня, на другі дзень пасля падачы заявы, паэта выклікалі на допыт.

Пятроўскі агулам адзначыў, што дапытаны 17 ліпеня судовым следчым Яўген Скурко пацвердзіў паказанні, выкладзеныя ў абвінаваўчым акце¹³.

Але хто веў допыт (імя і прозвішча следчага?), якія ставіліся канкрэтныя пытанні і якія былі адказы, пакуль не магу сказаць, бо не знайшоў пратакола — пэўна ж, размова круцілася вакол падпольнай дзейнасці арыштаванага, і ён, каб сабе не нашкодзіць, дыпламатычна пацвярджаў толькі тую сваю віну, ад якое, на яго думку, можна было і не адмаўляцца.

11 жніўня Яўгену Скурко ўручылі копію абвінаваўчага акта¹⁴, а праз дваццаць дзён, 31 жніўня, у 3-і крымінальны адзел Віленскага акруговага суда быў дасланы і сам гэты акт — трэба думаць, арыгінал¹⁵; 2 верасня завялі справу¹⁶; 8 верасня старшыня суда даў справе ход¹⁷, і яна доўжылася два месяцы — да 7 лістапада.

12 верасня кіраўнік сакратарыята 3-га крымінальнага аддзела адправіў на Лукішкі копію абвінаваўчага акта (11 жніўня Яўгену Скурко ўжо ўручалі падобны «одпіс»¹⁸?) і тлумачэнне аб парадку падачы скаргаў¹⁹.

Назаўтра, 13-га чысла, паэт атрымаў гэтыя дакументы, а 18-га падаў у акруговы суд заяву з просьбай паскорыць разгляд справы²⁰.

Мінула амаль чатыры месяцы, як малады хлопец апынуўся ў турме; суды былі загрузаныя, і можна было сядзець (абы сядзець!) яшчэ некалькі месяцаў і не мець на руках нікага выніку.

А не хацелася!

У такой сітуацыі — чым раней засудзяць, тым лепей, хоць будзе магчымасць падаць апеляцыю.

Так яна і ўзнікла, згаданая заява, на тытуле якой — усё тая ж сіняя авальная пячатка Лукішак: «Атрымана 18 верасня 1933 г.»²¹, а на адвароце пазнака — 19 верасня начальнік турмы (ужо без ніякіх прыпісак!) перадаў заяву па прызначэнні, і назаўтра яна была зарэгістравана ў судовай канцылярыі²².

У выніку на дакуменце з'явіліся дзве рэзалюцыі — верхняя чырвоным алоўкам: «Выклікаць. 25.09.1933 г.» і ніжняя, больш пэўная: «Выкліканы на 27.09.1933 г.»²³

Трэба думаць, што 27 верасня паэту дазволілі пазнаёміцца з матэрыяламі сваёй справы.

Тым часам разаслалі й позовы на судовы разбор, прызначаны на 6 лістапада...

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 75.

² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 7.

³ У нарысе «Аўтабіяграфія» (1963) гэтага сябра сваёй маладосці Максім Танк памылкова назваў Гаўрылічонкам.

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 3.

⁵ Польскамоўныя віленскія газеты.

⁶ Грэта Гарба (1905–1990) — шведская і амерыканская актрыса.

⁷ Станіслаў Цат-Мацкевіч (1896–1966) — віленскі пісьменнік, публіцыст, заснавальнік і рэдактар штодзённай газеты «Слова».

⁸ 1932. № 246, 14 верас., серада.

⁹ Выўратовец (*польск.* wuwrotowiec) — чалавек, дзейнасць якога шкодніцкая, антыдзяржаўная.

¹⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 3.

¹¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 3 ар.

¹² Тамсама.

¹³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 8.

¹⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 11.

¹⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 2.

¹⁶ Тамсама.

¹⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 2 ар.

¹⁸ Одпіс (*польск.* odpis) — копія.

¹⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 10 ар.

²⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 14.

²¹ Тамсама.

²² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 14 ар.

²³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 14.

РАЗДЗЕЛ 6

На разбор выклікаўся Яўген Скурко і сведкі Ян Касяк (на той час таксама лужыцкі вязень), Апалінары Мальчэўскі (чыноўнік следчага аддзела)¹ і былы сябар «Грамады», выдавец доктар Усевалад Шыран (позву яму ўручылі 21 верасня 1933 года ў мястэчку Лужкі Дзісенскага павета)²...

Доктар Усевалад Шыран — асоба ў Заходняй Беларусі даволі вядомая, дзейная і шчодрая — скажам, у студзені 1934-га доктар ахвяраваў 50 злотых тым нашым вучням, якіх маглі выключыць з гімназій за адсутнасць платы за вучобу.

Пятроўскі паведамляў: у лютым 1932-га У. Шыран задумаў заснаваць у Вільні беларускі «Часопіс для ўсіх» (выданне КПЗБ)³.

Яўген Скурко даведаўся пра намер У. Шырана ад студэнта Яна Касяка і прапанаваў для друку свае творы — «Песня Ігната», «Шахцёры», «За работай», «Трынаццаць»⁴...

Пазней Максім Танк згадваў: «...“Часопіс для ўсіх”... так хутка быў канфіскаваны паліцыяй, што я нават не паспеў панюхаць, як пахне друкарская фарба маіх першых надрукаваных твораў...»⁵

«Часопіс для ўсіх», выдадзены 13 сакавіка 1932 года накладам 2000 асобнікаў, фігураваў у спісе рэчавых доказаў (пункт 15)⁶ на разборы 6 лістапада...

У якасці сведкаў паклікалі ў суд будучую жонку паэта Любоў Асаевіч і яе сястру Соф’ю; поэмы ім даставілі на адрас: Вільня, вуліца Букавая, 14⁷.

Трэба думаць, сёстраў не было дома, таму 20 верасня пасланец уручыў дзве павесткі, надрукаваныя на ружовай паперы, іхняй непісьменнай маці — у графе «подпіс» жанчына двойчы паставіла алоўкам тры крыжыкі⁸...

Паводле Пятроўскага, Яўген Скурко жыў на Букавай, 14 з 1929 года; у розныя часы там з ім перабывалі Мікалай Сіцько, Сяргей Скурко, Ян Гарэлічонак...

Тут крыху парушу храналагічны парадак і вярнуся ў 1932 год...

Ноччу з 11 на 12 красавіка 1932 года паліцыя абшукала дом на Букавай і ў пакоі Соф'і⁹...

Зайважу: Соф'я была вядомая Браніславу Тарашкевічу; прайда, пішучы пра Соф'ю, лідар «Грамады» называў яе Зояй: «...Асаевічанка Зоя — агранамія — санацыя...» — што, напэўна, значыла: дзяўчына вучылася на агранома і належала да арганізацый, якія не супрацоўнічалі з камуністамі.

Дык вось, у пакоі Соф'і пад шафай паліцыя знайшла два паасобнікі адбітага на шапірографіе часопіса «Пралом» № 2 з датай «Люты 1932 г.», а таксама рукапісы:

1. Верш «Заштрайкавалі гіганты-коміны», падпісаны: «Максім Танк».

2. Верш «Гаротнікі абудзіліся», датаваны 20.01.1932 і падпісаны: «Арсень Граніт»¹⁰.

3. Артыкул «Замест прадмовы», змест якога падобны на змест артыкула «Ад рэдакцыі», змешчанага ў 2-м нумары «Пралому».

4. Аповяданне пра перажыванні беспрацоўнай Манькі...

Соф'я заявіла, што не ведае, хто ў яе пакоі хаваў часопіс «Пралом», аднак паказала: да яе часта заходзілі кватаранты Яўген Скурко і Мікалай Сіцько...

На адной з вокладак «Пралому» быў надпіс па-беларуску: «На памяць ад рэдакцыйнай калегіі “Пралому” 2 красавіка 1932 г.», і пазней каліграфічная экспертыза засведчыла: гэта рука Яўгена Скурко.

27 красавіка 1932 года пшадоўнік Леан Гансяроўскі зноў ператрос дом на Букавай, асабліва пакой Яўгена Скурко і Мікалая Сіцько¹¹, і, трэба сказаць, ператрус быў плённы.

Немагчыма не здзівіцца: у жыллё, якое знаходзілася пад наглядам, што не было сакрэтам, за два тыдні хлопцы зноў нанеслі антыўрадавых рукапісаў і друкаў!

Зусім нядбалыя былі ці што?!

Нацягалі і нічога не схавалі!

Хочацца думаць, што Яўген Скурко ўсё ж такі спрабаваў схавачь прынесенае і схваў, аднак Мікалай Сіцько наўмысна пакінуў (ці праўдзівей — падкінуў) для паліцыі новую спажыву.

Адказ на пытанне: хто ён, Мікалай Сіцько, абавязкова будзе...

Гансяроўскі выявіў шмат выданняў і камсамольскіх цыркульраў, вершаваныя рукапісы камуністычнага зместу, а таксама ведамасці-справаздачы, багатыя на лічбы, даты, падрачункі і скарачэнні — напрыклад, «Док» (Докшыцы), «Дун» (Дунілавічы), «См-нь» (Смаргонь), «Гр» (Гродна), «Ві» (Вільня) і г.д.

Усё гаварыла аб тым, што Яўген Скурко і Мікалай Сіцько — актыўныя камсамольцы!

Крамольныя паперы, напісаныя (зноў жа на думку Пятроўскага!) Яўгенам Скурко, сведчылі пра час і колькасць разасланых адозваў і што Яўген Скурко разам з Серафімам Лаворам з сярэдзіны снежня 1931-га кіравалі выпускам падпольных матэрыялаў...

Усё ж такі найбольш гэтым займаўся С. Лавор, бо ён кіраваў тэхнікай.

Тэхніка — структура КПЗБ; былі прадстаўнікі Цэнтральнай тэхнікі — адмыслоўцы, якія засноўвалі партыйныя падпольныя друкарні, і былі ўпаўнаважаныя Цэнтральнай тэхнікі, якія забяспечвалі гэтыя друкарні неабходнымі прыладамі.

Да слова сказаць, у Вільні дзейнічалі дзве друкарні КПЗБ; адна з іх знаходзілася глыбока пад домам 1/8, што на рагу Крупнічай і Шырокай, паблізу вуліцы Завальнай...

С. Лавор быў і кур'ерам; у кнізе Г. Мухі-Мухноўскага «Пути-дороги» сказана: С. Лавор вазіў адозвы ў Мір, і там яго арыштавалі.

А Б. Тарашкевіч у блакнотных нататках пакінуў інфармацыю¹²: «Лавор Серафім, былы вучань Віленскай гімназіі¹³, ходзіць на матуральныя курсы¹⁴, адзін раз ездзіў у Стаўпецкі павет, працуе пры польскай сацыялістычнай партыі-лявіцы¹⁵...»

А на 14-й старонцы нататак Б. Тарашкевіча ёсць і такі недвухсэнсоўны сказ: «...Лавор (пераправіць за мяжу)...»

Пэўна, пераправіць не паспелі ці раздумалі, і юнак (аднагодак Максіма Танка) сустрэўся з Лукішкамі.

З С. Лаворам паэт сябраваў, атрымліваў ад яго турэмныя паштоўкі.

Пра адну недакладнасць у жыццяпісе паэта, якая выплыла дзякуючы якраз адной такой паштоўцы, я яшчэ раскажу...

Аднак аднаўлю храналагічны парадак.

З-і крымінальны аддзел Віленскага акруговага суда (старшыня — Сянкевіч, суддзі — Жанеўскі і Драц, пратакаліст — Гжымкоўскі, за пракурора — Пятроўскі) засядаў два дні — 6 і 7 лістапада 1933 года¹⁶.

На лаве падсудных апынуліся — Серафім Лавор (21 год), Ян Гарэлічонак (27 гадоў), Сяргей Скурко (22 гады), Уладзімір Хвалько (30 гадоў), яго брат Міхал Хвалько (28 гадоў), Мікалай Сіцько (19 гадоў) і Яўген Скурко (21 год).

Зноў зазначу: пра турэмную адысею М. Сіцько будзе асобная гаворка!

Маладых беларусаў судзілі за ўдзел у камуністычным руху; віну самага старэйшага Уладзіміра Хвалько прызналі недаказанай; астатніх засудзілі на розныя тэрміны зняволення, на восем гадоў пазбавілі публічных і грамадзянскіх правоў, і кожны, акрамя М. Сіцько, мусіў быў сплаціць 320 злотых судовых выдаткаў¹⁷; М. Сіцько ж прысудзілі плаціць удвая менш (!) — 160 злотых.

Як бачна, за так не судзілі, праўда, запісалі: хто без грошай (а без грошай, трэба думаць, былі ўсе!), то за таго будзе заплачана з дзяржаўнай касы!

Яўген Скурко дастаў шэсць гадоў турмы; даследчыкі не раз адзначалі: на Лукішках паэт выпускаў часопіс «Краты» і складаў рыфмаваныя творы.

Нядаўні вучань меліярацыйных тэхнічных курсаў, ён меў добры почырк і ўмеў карыстацца рознымі шрыфтамі, таму турэмны камітэт неаднойчы даручаў яму перапісаць грыпсы.

Валоданне каліграфіяй дапамагала і ў падрабцы дакументаў — гаворка пра тое таксама яшчэ будзе, а пакуль пра грыпсы.

Паэт называў гэтым нязвыклым словам астрожныя вершы, Янка Брыль¹⁸ у нарысе «Сэрца камуніста» паведамляў, што грыпсы — шыфраваныя запіскі (зрэшты, не заўсёды яны шыфраваліся!), а даследчыкі Т. Барысюк і М. Барташэвіч удакладняюць: гэта запіскі з турмы ці ў турму.

Слова «грыпсы» паўплывала на лёс і творчасць Максіма Танка істотным чынам!

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 18.

² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 16.

³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 5.

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 7 ар.

⁵ «Лісткі календара», запіс ад 8 студзеня 1935 г.

⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 9.

⁷ Па гэтым адрасе 10 снежня 1933 г. (Максім Танк знаходзіўся тады ў турме) прайшоў нелегальны сход левых пісьменнікаў Заходняй Беларусі.

⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 12, 13.

⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 6.

¹⁰ Адзін з ранніх псеўданімаў Максіма Танка.

¹¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 6 ар.

¹² Паводле пратакола следчага Язэпа Булгака, гэта інфармацыя знаходзіцца на старонцы 7, пункт 18.

¹³ С. Лавор вучыўся і ў Радашковіцкай беларускай гімназіі, дзе пазнаёміўся з Максімам Танкам.

¹⁴ На гэтых курсы хадзілі, каб атрымаць атэстат сталасці, які даваў права паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы.

¹⁵ Радыкальна-сацыялістычная палітычная партыя, якая існавала з чэрвеня 1926 па люты 1931 г. Са студзеня 1929 г. знаходзілася пад уплывам камуністаў і з'яўлялася легальнай прыбудовай да камуністычнай партыі Польшчы (Інфармацыя А. Сідарэвіча).

¹⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 54.

¹⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 55, 55 ар.

¹⁸ Янка Брыль (1917–2006) — народны пісьменнік БССР (1981), аўтар аповесці «Ніжнія Байдуны» (1975).

РАЗДЗЕЛ 7

У «Зорным спеве» У. Калесніка чытаю:
«...чацвёртага лютага 1934 года... лukiшскі наглядчык Аляксандр Трухан знайшоў у вентыляцыйных люках 175 камеры тайную перапіску палітвязняў, так званыя “грыпсы”. Там былі перапісаныя песні “Мы пожара всемирного пламя”, “Слезамі залит мир безбрежный” і фрагмент паэмы “Як бог гуляў на ігрышчы”...»

Правільнасць назвы згаданай У. Калеснікам паэмы я ўдакладню пазней...

А вось як пра гэты выпадак напісаў Максіму Танку 4 лістапада 1961 года Ёнас Каросас:

«...1934.2.17 тюремный сторож Трухан Александр в камере 175, в которой сидели студент Фейгенберг Давид и Фейгельман Ицек, в вентиляции под парашкой нашли грипсы...»²

У прыведзеных урыўках супадае нумар камеры, імя і прозвішча наглядчыка, і тое, што ён знайшоў, а менавіта — грыпсы, і дзе знайшоў — у вентыляцыі; урэшце, супадае год — 1934-ы, супадае месяц — люты, аднак жа не супадае дзень.

Ёсць і яшчэ несупадзенне, але яно малаістотнае — скажам, У. Калеснік пералічыў назвы грыпсаў, але не назваў імёны вязняў 175-й камеры, а Ё. Каросас якраз наадварот — імёны вязняў гэтай камеры назваў, але не пазначыў загаловкі грыпсаў.

Аднак жа сапраўды — гэтае несупадзенне малаістотнае ў параўнанні з тым, што не супаў дзень канфіскацыі тайнай перапіскі.

У. Калеснік піша пра 4-га, Ё. Каросас пра 17-га, а грыпсы былі знойдзены 14-га чысла.

Цяжка сказаць, на якія дакументы абапіраўся У. Калеснік, калі пісаў пра 4 лютага; лягчэй растлумачыць, чаму памыліўся Ё. Каросас.

Ён, пэўна ж, чытаў рапарт, складзены ад імя начальніка турмы і накіраваны пракурору Віленскага акруговага суда³;

думаю, што дзень напісання рапарта — 17 лютага — міжвольна быў прыняты Ё. Каросасам за той дзень, калі былі знойдзены злашчасныя паперкі.

Між тым у рапарце цвёрда гаварылася: грыпсы (усяго пяць) Трухан знайшоў менавіта 14 лютага, за што вязняў камеры нумар 175 на чатыры тыдні пазбавілі права атрымліваць харчовыя пасылкі.

Гэты ж дзень (14 лютага) адзначае ў сваім наказе і Пятроўскі, калі праз два тыдні, 28 лютага, даручыў кіраўніку Віленскага следчага аддзела вывучыць грыпсы і выявіць, хто з'яўляецца іхнім аўтарам⁴.

І ў сваім пазнейшым «узасадненні»⁵, якое злагыў 28 верасня 1934 года, ён зноў жа называе 14 лютага як дзень выяўлення ў 175-й камеры забароненых рукапісаў⁶...

12 красавіка 1934 года Пятроўскі, паўтарыўшы сваё ранейшае распараджэнне, паставіў перад кіраўніком следчага аддзела больш акрэсленую задачу:

1. Узяць узор почырку І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга.
2. Правесці графалагічную экспертызу, каб знайсці аўтара (ці аўтараў) грыпсаў.
3. Дапытаць як сведку дзороца Трухана⁷...

У той жа дзень, 12 красавіка, Трухан з'явіўся да Тадэвуша Пладоўскага⁸, які ўжо вырас у старшага пастарунковага следчай службы.

Карэнны вілянчук, трыццацігадовы Трухан жыў на вуліцы Вігольдавай, у 42-м доме займаў 9-ю кватэру; пісаўся палкам, хадзіў да касцёла і ніколі не быў пад судом; чалавек яшчэ малады, але *забыўлівы*, і гэта акалічнасць вельмі важная для ўсёй справы!

Дзороц паказаў: у лютым 1934 года аднаго (?) дня ён праводзіў агляд камеры нумар 175; заўважу: мінула ўсяго два месяцы, а ён ужо не мог успомніць, што аглядаў названую камеру менавіта 14 лютага...

Паводле Трухана: вязняў у камеры не было, — Д. Фейгенберг знаходзіўся ў судзе (запомнім гэта!), а І. Фейгельман на шпальцыры (таксама запомнім!).

Дык вось, у пустой кутузцы турэмны вартаўнік выпараў з вентыляцыйнай прудухі жмут папер і сярод іх знайшоў пяць грыпсаў, а таксама ж картку з надпісам «Давыд Фейгенберг» (такія карткі з прозвішчамі вязняў звычайна ўкладваліся ў кошык з ядой, якую прыносілі ў турму родных зняволеных).

У сваім пратаколе Пладоўскі адзначыў: у час допыту, каб спраўдзіць, тая картка ці не, ён не здолеў паказаць Трухану картку з надпісам «Давыд Фейгенберг», бо яна недзе згубілася⁹!

Камічная дэталка!

На паказанья ж пяць грыпсаў Трухан сказаў, што гэта менавіта твая грыпсы, якія ён выявіў у лютым (!) 1934 года ў камеры І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга...

Тады ж, 12 красавіка, узялі ўзор почырку і дапыталі ў якасці западозраных і вязняў 175-й камеры...

Студэнт Універсітэта Стэфана Баторыя, сын Гірша і Рахілі Давыд Фейгенберг нарадзіўся ў Вільні ў 1910 годзе, жыў на вуліцы Вакзальнай, дом 11, кватэра 10, з'яўляўся памочнікам дырыжора, а ў турме апынуўся паводле знакамітага артыкула 97, параграф 1...

Пра пяць грыпсаў, якія ляжалі на сталі Пладоўскага, вязень сказаў: «Бачу іх упершыню!»

Даў яшчэ і такое тлумачэнне: гэта сам Трухан паведаміў яму, што знайшоў у вентыляцыі нейкія паперы і, хаваючы іх за спінай, спытаўся: «Гэтыя грыпсы ты пісаў?» — а ён, вязень, адказаў, што ніякіх грыпсаў не пісаў і наогул не мог бачыць, што канкрэтна хавае ад яго дазорац¹⁰...

Гэта паказанне якраз і выяўляе «арыгінальнасць» памяці Трухана.

Аказваецца, падчас ператрусу Д. Фейгенберг знаходзіўся не ў судзе, як сведчыў Трухан, а ў сваёй камеры...

І з І. Фейгельманам Трухан памыліўся, даводзячы, што быў ён (памятаем!) на шпацыры, аднак жа І. Фейгельман у той час, калі ў камеры трусілі, чытаў у судзе акты сваёй справы...

Як і яго таварыш па няшчасці, І. Фейгельман таксама заявіў Пладоўскаму: згаданыя пяць грыпсаў не пісаў і не ведае, хто іх напісаў і схаваў у вентылятары¹¹...

Чалавек веры Майсеевай, сын Лейбы і Сары Іцак Фейгельман жыў у мястэчку Лужкі Дзісенскага павета — як, дарэчы, і доктар Усевалад Шыран.

Нарадзіўся Іцак у 1903 годзе, скончыў тры класы гімназіі, сем гадоў рабіў у лесе, а 22 лютага 1934 года (тыдзень мінуў, як Трухан знайшоў грыпсы!) Віленскі акруговы суд на вызязной сесіі ў Глыбокім засудзіў Іцка на чатыры гады турмы ўсё па тым жа артыкуле і параграфі: 97-1...

Заўважу: тую вызязную сесію ўзначальваў віцэ-старшыня Бжазоўскі, і гэта на яго вачах 27 студзеня 1936 года Сяргей Прытыцкі¹² страляў у Якуба Стральчука.

Разам з І. Фейгельманам Бжазоўскі засудзіў у Глыбокім і Браніслава Лагуна, жыхара Германавіцкай гміны, якога Максім Танк згадаў гэтак:

«...аднойчы на Лукішках, пасля чарговай галадоўкі, прыйшоў пракурор і пытае ў палітвязня Лагуна з Лужкоў: “Якія маеце просьбы?” А той, згодна з пастановай турэмнага камітэта, адказаў: “Просьбаў не маем, маем пастуляты”. А пракурор, бачачы, што перад ім просты вясковы хлопец, пытае: “А што такое — пастуляты?” — “Я вам не буду тлумачыць, — адказаў той, — у нас ёсць агульны прадстаўнік палітвязняў — вы ў яго і пытайцеся...” Толькі калі выйшаў пракурор, Лагун звярнуўся да нас: “Сапраўды, што такое “пастуляты”?»¹³

Так, Браніслаў Лагун паходзіў з Лужкоў, адкуль (паўтаруся) і доктар Усевалад Шыран, і, як вышэй адзначана, вязень Іцак Фейгельман, і (асабліва падкрэслію!) знакаміты Элізэр Бен-Йехуда — геній, які адрадіў іўрыт.

Што й казаць, багатыя нашы Лужкі на вынаходлівых людзей!

А ўжо вяртаючыся непасрэдна да свайго апавядання, скажу: на Браніслава Лагуна і Яўгена Скурко была заведзена агульная справа¹⁴.

У пратаколе ўзору почырку І. Фейгельман па-расійску (па-польску пісаць не ўмеў!) вельмі прастадушна аднаваў:

«...был под судом за коммунистическую деятельность... Отсидел... семь месяцев ... сидеть еще три года и пять меся-

цев. Отец умер в 1927 году в лесу от болезни склероза сердца. Находясь в тюрьме, никакой деятельности не совершаю...»¹⁵

З увагі на тое, што І. Фейгельман па-польску не піша, гра-фолаг (ён жа і пратакаліст!) Ігнацы-Леан Другаль папрасіў вязня вывесці ў пратаколе ўсе літары расійскага алфавіта, прычым двойчы (вялікія і малыя), а таксама ўсе арабскія лічбы (рымскія чамусьці не трэ было!), і нават загадаў накрэсліць габрэйскія літары (іхні пісьмовы варыянт).

Д. Фейгенберга, дарэчы, выводзіць габрэйскія пісьмовыя знакі Другаль не прымушаў — толькі расійскія плюс арабскія лічбы, зноў жа без рымскіх, і прапанаваў па-расійску і па-польску напісаць некалькі біяграфічных радкоў¹⁶...

Выконваючы пракурорскае распараджэнне, 27 красавіка 1934 года супрацоўнікі следчага аддзела дзяржаўнай паліцыі места Вільні ўжо вядомы нам Пладоўскі і пратакалістка-машыністка старшы пшадоўнік Яніна Падгайска зрабілі агляд рэчавых доказаў са справы № XIII.DS.105/34¹⁷, пераклалі грыпсы на польскую мову, падрабязна іх апісалі і склалі пратакол (тры поўныя друкаваныя старонкі і трынаццаць радкоў на чацвёртай старонцы)¹⁸.

Скажу наперад: 15 верасня 1934 года Пятроўскі пастанавіў: апісаньня ў пратаколе прадметы далучыць да справы Яўгена Скурко ў якасці рэчавых доказаў¹⁹.

Вось гэтыя прадметы:

1. Рэвалюцыйная песня на расійскай мове «Мы пажару сусветнага польмя...» — крэслена атрамантам на кавалачку паперы, вырванай з акта абвінавачання Віленскага акруговага суда; апошнія радкі чытаюцца цяжка.

2. Верш на расійскай мове «Слязамі заліты свет бязмежны...» — напісаны стылізаваным почыркам на бібуле.

3. Верш па-беларуску «Як бог гуляў на вечарыне», які мае падзагалавак: «Паэма Апостала»; рукапіс на разлінеенай паперы, выдзертай, пэўна, з нататніка; на чацвёртай старонцы намалюваны Бог і падпісана: «Бог палошча галіфэ».

4. Польскамоўны тэкст «З газеты. Дварчанін...» — выведзены атрамантам на белай паперы ў клетку і завершаны іншым

чарнілам і таксама іншай рукой : «...з “Кур’ера Віленскага” ад 26 студзеня 1934 г. Цытаты ўзяты з брашуры ЦК КПЗБ...»

Пра гэты пункт варта сказаць паўней: сапраўды, тэкст спісаны з газеты «Кур’ер Віленскі»²⁰ — на яе 2-й старонцы змешчаны артыкул «Беларуская трагедыя ў Саветах», падпісаны літарай F.

Гэта крыптанім Францішка Аляхновіча²¹!

Ф. Аляхновіч паведамляў: у Вільні з’явілася камуністычная брашурка, у якой надрукаваны «прызнанні» І. Дварчаніна, С. Рака-Міхайлоўскага²², М. Бурсевіча²³, М. Кахановіча²⁴; беларускія палітыкі «прызналіся» ў тым, што супрацоўнічалі з польскай палітычнай паліцыяй...

Іхнія «прызнанні» (дзікунская творчасць сталінцаў!) і склалі змест грыпса «З газеты. Дварчанін...», мэта якога (і брашуркі наогул) — зганьбіць у вачах лукішскіх вязняў вядомых беларусаў.

Вось, напрыклад, што ўкладзена ў вусны М. Бурсевічу:

«Я быў тайным агентам польскай дэфензівы ў чэрвені²⁵ 1926 г. Даваў звесткі аб тым, што робіцца ў “Грамадзе”, а таксама ў КПЗБ. За гэта штомесяц мне плацілі да самага майго арышту ў студзені 1927 г. 300 злотых. Дэфензіва абяцала дапамагаць маёй сям’і на працягу майго знаходжання ў турме. І сапраўды, Дварчанін амаль кожны месяц выплачваў маёй сям’і 150–200 злотых. У 1930 г. у Вільні падчас нарады пастанавілі: калі пачнецца польска-савецкая вайна, а яна планавалася на восень 1933-га або на вясну 1934 года, то я разам з Ракам-Міхайлоўскім, Мятлой²⁶ ды іншымі павінен быў падрыхтаваць у БССР усё, каб вынік вайны быў на карысць Польшчы...»

Ф. Аляхновіч, вядома ж, спачувае нашым палітыкам і не верыць, што, напрыклад, выпускнік Пражскага ўніверсітэта, доктар філасофіі Ігнат Дварчанін быў шпіком, аднак жа гэтыя спачувальныя развагі ў грыпсе апушчаны...

А вось як ацэньвала правакацыю камуністаў газета «Родны край» (выданне Таварыства беларускай асветы); 25 студзеня — на дзень раней, чым «Кур’ер Віленскі», — «Родны край» пісаў на першай старонцы ў артыкуле пад сімвалічнай назвай «Савецкі паход проці беларусаў»:

«...У Менску арыштаваны... Дварчанін, Гаўрылік²⁷, Рак-Міхайлоўскі, Мятла, Валошын²⁸, Кахановіч, Бурсевіч... КПЗБ выдала брашуру, у якой “апраўдывае” арышты памянёных дзеячоў, ілжыва закідаючы ім, быццам яны супрацоўнічалі з польскай дэфензівай дзеля паняволення беларускіх сялян і работнікаў...»²⁹

І ў тым жа нумары, але ўжо на трэцяй старонцы ў артыкуле «Бяспрыкладная правакацыя» «Родны край» працягваў:

«...падлейшае правакацыі, чым гэная брашура, свет хіба не бачыў... правакатары падаюць нябылыя гутаркі Луцкевіча з Пілсудскім, укладаючы ў іх вусны свежа выдуманя планы паняволення беларускага народа Польшчай...»³⁰

Я зусім не збіраюся тыкаць у вочы маладому хлопцу Яўгену Скурко: ага, пашыраў у Лукішках бальшавіцкую хлусню!

У перакручаных абставінах перакручваецца й душа!

Паспрабуй разабрацца — дзе хлусня, а дзе праўда, калі хлусня ў палітыцы заўсёды йдзе з усіх бакоў!

Лепей наогул засцерагчыся ад палітыкі, аднак жа юнак паставіў сябе ў такія варункі, што засцерагчыся было ўжо немагчыма...

Апошні, пяты «прадмет», далучаны да справы Яўгена Скурко, — спіс турэмнай ежы, складзены па-расійску.

Гэты грыпс на польскую мову не пераклалі і падрабязна не апісалі; у пратаколе сказана толькі: дакумент накрэслены алоўкам на папяроснай гільзе.

Я паспрабаваў расчытаць яго і даведаўся: на адным баку раскручанай гільзы пазначаны стравы на чатырнаццаць дзён — з нядзелі і да нядзелі, і да суботы наступнага тыдня; на другім жа баку названа ежа на дзесяць дзён — з нядзелі і да нядзелі, і да аўторка наступнага тыдня; далей рукапіс не чытаецца...

На Лукішках у нядзелю кармілі фасоляй і заціркай, у панядзелак — капустай і крупамі (у іншыя панядзелкі давалі гарох), у аўторак частавалі гарохам і морквай, здаралася — капустай, фасоляй і грэчкай, у сераду — гарохам, буракамі і крупамі, у чацвер — фасоляй і крупамі (маглі прынесці і моркву), у пятніцу — крупамі і капустай (бывалі пятніцы і з селядцамі), у суботу — гарохам і бручкай.

Але чамусьці ні слова пра бульбу і нічога не гаварылася пра мяса і хлеб?!

Хлеб, вядома, давалі — ранкам прыносілі чатырыста грамаў (на дзень гэта неблагая норма!); вязні знаходзілі хлеб і ў мопраўскіх³¹ падаянках, і не толькі хлеб — масла, сала, цукар, махорку, свечкі.

Не ўсе словы ў пятым «прадмеце» (а гэта зусім дробны рукапіс) ясныя, нават лупа не памагла разабраць іх, таму дапускаю — магчыма, у нечытальных радках пісалася якраз пра бульбу, мяса і хлеб...

¹ Так у лісце. Вядома ж, трэба чытаць не «нашли», а «нашел».

² Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ), ф. 25, воп. 6, спр. 81, с. 30.

³ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 30.

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 31.

⁵ Узасадненне (*польск.* *uzasadnienie*) — абгрунтаванне.

⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 63 ар.

⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 32.

⁸ Вышэй адзначалася, што 27 траўня 1932 года віцэ-пракурор Д. Пятроўскі ў прысутнасці пастарунковага следчай службы Тадэвуша Пладоўскага ўзяў у Максіма Танка ўзор почырку.

⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 34, 34 ар.

¹⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 33 ар.

¹¹ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 33.

¹² Сяргей Прытыцкі (1913–1971) — дзяржаўны дзеяч БССР, у маладыя гады — актывіст камуністычнага падполля ў Заходняй Беларусі.

¹³ «Лісткі календара», запіс ад 23 лютага 1938 г.

¹⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 4.

¹⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 37.

¹⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 38.

¹⁷ Справа І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга.

¹⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 35, 35 ар, 36, 36 ар.

¹⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 43.

²⁰ 1934. № 24, 26 студз., пт.

²¹ Францішак Аляхновіч (1883–1944) — беларускі драматург, быў арыштаваны АДПУ і шэсць гадоў правёў на Салаўках, аўтар шырока вядомай кнігі «У кішчорах ГПУ» (1937).

²² Сымон Рак-Міхайлоўскі (1885–1938) — палітычны дзеяч, намеснік старшыні Беларускай сялянска-работніцкай грамады (БСРГ), напісаў музыку на верш М. Багдановіча «Раманс» («Зорка Венеры ўзышла над зямлёю...»). С. Рака-Міхайлоўскага расстралялі сталіністы.

²³ Максім Бурсевіч (1890–1937) — заходнебеларускі дзеяч, кіраўнік Цэнтральнага Сакратарыята БСРГ, расстраляны сталіністамі.

²⁴ Міхал Кахановіч (1882–1934) — заходнебеларускі палітык, дырэктар Віленскай беларускай гімназіі, знішчаны сталіністамі.

²⁵ Той, хто рабіў фальшыўку, відочна памыліўся, бо сэнс вымагаў напісаць не «ў чэрвені», а «з чэрвеня».

²⁶ Пятро Мятла (1890–1936) — дзеяч антыпольскага руху ў Заходняй Беларусі, уваходзіў у БСРГ, знішчаны ў сталінскім лагеры.

²⁷ Язэп Гаўрылік (1893–1937) — адзін са стваральнікаў у Заходняй Беларусі палітычнай арганізацыі «Змаганне», расстраляны чэкістамі.

²⁸ Павел Валашын (1891–1937) — адзін з заснавальнікаў БСРГ, расстраляны ў Савецкім Саюзе.

²⁹ 1934. № 2 (27), 25 студз.

³⁰ Тамсама.

³¹ Ад абрэвіятуры МОПР — «Международная организация помощи революционерам».

РАЗДЗЕЛ 8

А тым часам лукішская служба не спала. У лісце Ё. Каросаса (тым самым, ад 4 лістапада 1961 года) ёсць абзац:

«...1934.4.30 во время обыска в связи с 1 Майем¹ у Лагуна Бр. в кармане был найден грипс...»²

Сапраўды, 30 красавіка 1934 года аспірант турэмнай аховы Тадэвуш Бараноўскі, абшукваючы 162-ю камеру, знайшоў у вязня Браніслава Лагуна грыпс на польскай мове.

Засуджаны на пяць гадоў паводле артыкулаў 97 і 93, Лагун чакаў перагляду сваёй справы ў апеляцыйным судзе...

5 траўня 1934 года начальнік турмы Ян Чакала на жоўтай неразлінеенай паперы машынапісна паведаміў пра знаходку пракурору Віленскага акруговага суда, адзначыўшы: вязня Лагуна за хаванне грыпса на тры тыдні пазбавілі права мець харчовыя пасылкі...³

Параўнаю: за гэткую ж правінку вязняў 175-й камеры пакінулі без хатняй яды не на тры, а на чатыры тыдні; пэўна, так сталася таму, што ў 175-й знайшлі ажно пяць грыпсаў.

А вось раней за такое каралі слабей: так, 20 лютага 1926 года за напісанне трох старонак у справе стварэння турэмнага камітэта вязень Ісер Мільнер быў пазбаўлены спатканняў і хатняга харчу ўсяго толькі на сем дзён...

Нейкі час Браніслаў Лагун сядзеў у адной камеры з Яўгенам Скурко і Янам Гарэлічонкам, а грыпс, выяўлены аспірантам Бараноўскім⁴, заклікаў да гвалтоўнай змены палітычнага ладу ў Польшчы і называўся «Дзень 1-га Мая».

Цікава, менавіта 1 мая (1 траўня) была перагледжана справа Серафіма Лавора, Яна Гарэлічонка, Сяргея Скурко, Міхала Хвалько, Мікалая Сіцько і Яўгена Скурко.

Паводле У. Калесніка:

«...Віленскі апеляцыйны суд... перагледзеў справу. Танку далі два гады турмы ўмоўна... Праседзеўшы год на Лукішках, 1 мая 1934 года Максім Танк выйшаў на волю...»

Разам з ім выпусцілі і Мікалая Сіцько, які, як высветлілася, быў канфідэнтам!

Аналізуючы гэты факт, Анатоль Сідарэвіч⁵ сказаў: такая была практыка, канфідэнта заўсёды выпускалі разам з падпольшчыкам, каб у вачах падполля цень недаверу падаў на іх вызваленага таварыша...

А гісторыя з названым канфідэнтам вартая асобнага апавядання!

Сын Антона і Марыі Мікалай Сіцько з'яўляўся жыхаром вёскі Малыя Эйсмонты Мала-Бераставіцкай гміны Гродзенскага павета.

У выраку акруговага суда сказана: Сіцько арыштавалі 12 траўня 1933 года⁶, а ў выраку апеляцыйнага суда — 12 траўня 1932 года⁷.

Памылка ці гаворка пра два розныя арышты?

Магло быць і два!

Яўгена ж Скурко за гэты час двойчы бралі пад варту; нагадаю: 29 красавіка 1932 года і 27 траўня 1933-га!

Аднак жа калі паверыць у версію, што Сіцько арыштоўвалі два разы, то выходзіць, другі раз яго ўзялі роўна праз год (ну, проста дзень у дзень!) — 12 траўня!

Такое магчыма?

Магчыма.

Аднак жа дакумента, з якога вынікала б, што так і было, у мяне няма, таму думаю: Сіцько бралі ўсё ж такі адзін раз, і менавіта 12 траўня 1933 года.

Тут, хутчэй за ўсё, памыліўся пратакаліст апеляцыйнага суда (нейкі стажор Дабкус), бо інакш выходзіць: канфідэнт паўтара года чакаў у камеры разгляду сваёй «справы» ў акруговым судзе, а калі ўзяць пад увагу разбор у апеляцыйнай інстанцыі, то бедны памочнік паліцыі цяпеў усе два гады!

Нешта не верыцца ў гэта, а больш верыцца ў тое, што па загаду свайго камісара Антоні Лабяка Сіцько адседзеў без двух тыдняў год.

Але як бы там ні было, усё адно шкада яго, дзевятнаццацігадовага...

Кажучы тагачаснай судовай мовай, са студзеня 1932-га і Сіцько ўзяў (!) удзел у змове пад назвай «Камуністычная Партыя Заходняй Беларусі», за што ён быў «пакараны» 7 лістапада 1933 года на тры гады турмы⁸.

У сваёй апеляцыйнай скаргзе Сіцько прасіў, каб яго апраўдалі, і прызнаўся, што быў функцыянерам следчага аддзела ў Наваградку і меў заданне ад камісара Лабяка ўвайсці ў давер да камуністаў, а калі атрымаецца, то ўступіць і ў кампартыю⁹.

У яго, вядома ж, спыталіся, чаму раней не прызнаўся ў гэтым.

Бедны Сіцько тлумачыў:

— У акруговым судзе я пра гэта не заявіў, бо тады на разбор не з'явіўся камісар Лабяк!

Наіўнае тлумачэнне!

Сіцько ў сваю абарону раней нічога не сказаў, бо, хутчэй за ўсё, меў цвёрды загад маўчаць і ў якасці інфарматара заставацца за кратамі.

А калі зрабіў сваю работу, і, мусіць жа, удала, яго «пашкадавалі», — дазволілі ў судзе вышэйшай інстанцыі «прызнацца».

Вось тады ён камісар Антоні Лабяк прыйшоў у гэту інстанцыю...

Янка Брыль у тым жа сваім нарысе «Сэрца камуніста» пісаў пра Лабяка, што ён не проста начальнік ваяводскай дэфензівы ў Наваградку, а вядомы кат...

Дык вось, як сведка Лабяк паказаў: сапраўды, Сіцько дапамагаў наваградскай следчай управе; звесткі, якія здабываў ён, былі каштоўныя; самога ж яго не назавеш зацятым камуністам (велікадушна тлумачыў камісар!), бо Сіцько ўвайшоў у кампартыю з ведама паліцыі, і ў такім сваім званні мог мець і нелегальную літаратуру, якую да свайго арышту проста не паспеў перадаць уладзе...

Мусіць жа, гаворка тут і пра тыя камсамольскія цыркуляры, якія 27 красавіка 1932 года выявіў у Вільні на Букавай, 14 пшадоўнік Леан Гансяроўскі...

І нейкі Бітнер (таксама сведка) далажыў: Сіцько пачаў супрацоўнічаць з паліцыяй прыблізна з канца 1930 года, і

для яго, Бітнера, няма нічога дзіўнага ў тым, што Сіцько як інфарматар належаў да КПЗБ¹⁰...

А калі так, калі прыналежнасць да КПЗБ неспраўдная, калі няма доказаў адносна ідэйнай далучанасці да камуністаў, то суд пастанавіў: Мікалая Сіцько апраўдаць!

Не лішне заўважыць: сістэма польскага суда не заўсёды была накіравана на абвінаваўчы прысуд!

Тут яшчэ цікава і тое, што пасяджэнне вялося адкрыта і ўсе даведаліся, хто ён такі, Мікалай Сіцько!

Але няўжо дэфензіва не магла нішкам вызваліць свайго агента, каб і надалей скарыстоўваць яго ў аператыўнай рабоце?

Вядома ж, магла і нішкам, але мэту мела іншую: выставіць з нядобрага боку Яўгена Скурко — то-бок апраўдаць яго разам са сваім памагатым і выпусціць з турмы ў адзін і той жа дзень!

Няхай зласліўцы тады паціраюць рукі: ага, дык жа выпусцілі з дэфензіўшчыкам!

Дарэчы, калі ў траўні 1933-га Яўгена Скурко затрымалі ў Глыбокім, то пры ім знайшлі фота Мікалая Сіцько¹¹!

Даволі сімвалічная знаходка...

1 траўня 1934 года 1-ы крымінальны аддзел Віленскага апеляцыйнага суда засядаў у складзе: старшыня — Ядзевіч, судзі — Ільін і Матусевіч, а пратакаліст, імя якога ўжо згадвалася, — стажор-юрыст Дабкус; пасяджэнне адбывалася ў прысутнасці віцэ-пракурора Гвірыні¹²...

Удакладню пастанову ў дачыненні да Яўгена Скурко: два гады турмы з адтэрміноўкай выканання прысуду на пяць гадоў і 120 злотых судовых выдаткаў; прычым у пастанове падкрэслена: такой кары дастаткова, каб у будучым Яўген Скурко не ўчыніў новае злачынства¹³!

Пашанцавала юнаку!

З шасці адседзеў толькі год, і год гэты дакументальна не зусім нават ясна акрэслены¹⁴...

Сяргею Скурко шэсць гадоў зменшылі да трох, С. Лавору пакінулі шэсць; Я. Гарэлічонку і М. Хвалько таксама пакінулі ранейшыя 5 гадоў¹⁵...

Так, сябры паэта засталіся за кратамі, і за дзве інстанцыі (акруговую і апеляцыйную) з Сяргея Скурко спаганялі

240 злотых, а з М. Хвалько, С. Лавора і Я. Гарэлічонка па 960 — з кожнага¹⁶!

Грошы вялікія!

А от з Мікалая Сіцько, што вельмі цікава, гэтым разам не ўзялі ні капейкі — свой чалавек!

Словам, у каго якая доля...

¹ Так у тэксце пісьма.

² БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 81, с. 30.

³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 1.

⁴ Імя і прозвішча аспіранта накрэслены алоўкам наўскос на рапарце Чакалы.

⁵ Анатоль Сідарэвіч (1948) — беларускі гісторык, аўтар навуковых прац і мноства артыкулаў; даследуе жыццё і дзейнасць Антона Луцкевіча.

⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 55 ар.

⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 57.

⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 55.

⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 57 ар.

¹⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 58.

¹¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 7.

¹² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 56.

¹³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 58 ар.

¹⁴ Пра пэўную няяснасць у жыццяпісе Максіма Танка пісаў паэт Мікола Арочка, і пра гэта гаворка яшчэ будзе.

¹⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 58.

¹⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 57 ар.

РАЗДЗЕЛ 9

Дык вось, паэт пакінуў крэпасць 1 траўня 1934 года, а праз два тыдні, 13-га чысла, Я. Гарэлічонак (зноў жа ахвяра 97-га артыкула) падаў Пятроўскаму заяву (усё тая ж палова зжоўклай старонкі ў клетку), у якой прасіў дазвол падпісацца на газету «Слова» або на «Газету Варшаўску»¹.

Заяву сваю Я. Гарэлічонак пісаў ужо не ў 162-й камеры², а ў 188-й, якая знаходзілася ў першым лукішскім «павільёне»...

У «Лістках календара» ёсць такія спачувальныя радкі:

«...Вечарам пайшоў да Мажуцаў. Сустрэў у іх бацьку... Гарэлічонка. Стары бедаваў, што сына яго на Лукішках зусім скавала экзэма. Ходзіць, казаў, увесь абкручаны бінтамі, толькі вочы блішчаць. З... Гарэлічонкам я некалькі месяцаў сядзеў у 89-й камеры. Ён ужо тады быў цяжкахворы. Ад сырых і сцюдзёных астрожных муроў у нас ва ўсіх балелі і пухлі саставы пальцаў...»³

Паўтаруся: Я. Гарэлічонак падаў заяву на імя Пятроўскага; аналагічнае прашэнне Максім Танк пісаў следчаму, і ўжо той перасылаў яго Пятроўскаму.

На адвароце заявы Я. Гарэлічонка начальнік турмы 15 траўня, як мае быць, прыпісаў, што вязень салідарызуецца з камуністамі, і ўжо назаўтра дакумент апынуўся ў віцэ-пракурора⁴...

А перад гэтым, 14 траўня, Пятроўскі даручыў кіраўніку Віленскага следчага аддзела расследаваць справу Браніслава Лагуна і Яўгена Скурко № XIII.DS.279/34⁵.

Грыпс, выяўлены ў Б. Лагуна, Пятроўскі адразу ж звязаў з асобай паэта і загадаў:

1. Распытаць дазорца, які знайшоў грыпс.
2. Даследаваць грыпс.
3. Узяць узор почырку ў западозранага Яўгена Скурко.
4. Правесці графалагічную экспертызу, каб вызначыць, ці напісаны гэты грыпс Яўгенам Скурко⁶...

Каб ход экспертызы зрабіць лягчэйшым, Пятроўскі прыклаў да свайго загаду заяву ад 16 ліпеня 1933 года — тую самую, у якой паэт прасіў дазволіць яму выпісаць «Глос Вільна».

Пракурорская выснова была простая: калі падазрэнне пацвердзіцца, тады Яўгена Скурко затрымаць, даставіць да судовага следчага 2-й Віленскай акругі, дапытаць і ўжыць меру стрымання — часовы арышт на два месяцы...⁷

Такія клопаты былі ў Пятроўскага 14 траўня, калі ён пачынаў справу № XIII.DS.279/34, а праз два дні, 16-га чысла, як ужо адзначалася, ён атрымаў заяву Я. Гарэлічонка.

Настрой у санацыйнага рупліўца відавочна змяніўся; ён пасылае кіраўніку Віленскага следчага аддзела новы ліст, якім часткова скасоўвае сваё распараджэнне адносна затрымання Яўгена Скурко і пераключае ўвагу следчага аддзела на вязня Я. Гарэлічонка — загадвае ўзяць узор почырку ў яго і правесці графалагічную экспертызу, каб даведацца, ці не ён аўтар рукапісу «Дзень 1-га Мая»; да свайго загаду, зноў жа дзеля паскарэння ходу экспертызы, прыклаў вышэйзгаданую заяву Я. Гарэлічонка⁸.

Тут можна сказаць, што гэтай сваёй заявай, такім зразумелым жаданнем чытаць у камеры газеты, Я. Гарэлічонак нібыта нагадаў віцэ-пракурору пра сябе, нібыта справакаў яго на вышэйадзначанае дзеянне.

Акуратны і ўніклівы ў рабоце, Пятроўскі не шкадаваў ні сябе, ні свайго часу — мог звярнуць горы!

Паводле анкеты: нарадзіўся ў 1900 годзе, сын Дамініка і Анэлі, каталік, несудзімы (!), жыхар дома 2, што на віленскім пляцы Магдалены, а перш за ўсё Пятроўскі — нястомны служка закону і майстар апавядаць...

У сакавіку 1928-га быў кіраўніком аддзела бяспекі Віленскага ваяводства і ў якасці сведкі выступаў на «Працэсе пяцідзсяці шасці»; на сёмы дзень знакамітага разбору, у панядзелак, 12 сакавіка, заявіў:

«...праграма “Грамады” заклікае да сацыяльных бітваў... “Грамада” — з’ява камуністычная і мае міжнародны характар... Паміж статутамі кампартыі і “Грамады” шмат агульнага! Скарыстоўваючы лозунг Камінтэрна і Крэстінтэрна “Тварам

да вёскі!”, трэці з’езд польскай кампартыі пастанавіў арганізаваць беларускі вызваленчы рух! А КПЗБ усё зрабіла, каб знішчыць групу Ярэміча і Рагулі і падтрымаць “Грамаду”...»

Паясню пра згаданую групу.

Беларускія палітыкі дэпутаты сейма Фабіян Ярэміч⁹ і Васіль Рагуля¹⁰ ў 1925 годзе стварылі антыкамуністычную партыю «Беларускі сялянскі саюз».

Вядома, іхняя партыя была варожа ўспрынята камуністамі, а таксама грамадоўцамі, якія, на жаль, у большасці сваёй знаходзіліся пад уплывам чырвонага Менска.

Ці не кожны дзень чытаючы агентурныя звесткі, Пятроўскі шмат ведаў пра дзейнасць беларускіх арганізацый і з нейкага моманту тады, 12 сакавіка 1928 года, выступаў ужо як эксперт.

На гэта звярнуў увагу адвакат Смяроўскі; ён так і заявіў суду: сведка Пятроўскі прамаўляе як эксперт, а не як сведка, абарона ж сама здатная прааналізаваць праграму «Грамады».

Суд, параіўшыся, не прыняў пратэст адваката, і Пятроўскі працягваў:

«...рост “Грамады” — рост злачынства... У пяці паветах Віленскага ваяводства за бандытызм узятая пад варту 257 асоб. Цэнтральны Камітэт “Грамады” тлумачыў павятовым сваім камітэтам, што злачынствы патрэбны дзеля справы!.. А яшчэ “Грамада” засылала сваіх агітатараў у войска і тым самым спрабавала дэмаралізаваць армію...»

Не баючыся інтэлігенцкіх папрокаў у юдафобіі, Пятроўскі страшыў публіку і тым, што ў акцыях «Грамады» бралі ўдзел габрэі.

З вуснаў кіраўніка аддзела бяспекі ляцела:

«...на мітынг у віленскім кінатэатры “Теліс” 8 жніўня 1926 года пасол Тарашкевіч выступіў з антыдзяржаўнай прамовай. Жыды-камсамольцы зладзілі Тарашкевічу авацыю і рушылі ў калоне па Вільні, спяваючы па-расійску “Інтэрнацыянал”...»

Пятроўскі паспяваў скрозь: скажам, абвінавачваў левых студэнтаў з Віленскага ўніверсітэта і першы дапытаў у шпіталі «Святога Якуба» Сяргея Прытыцкага.

27 студзеня 1936 года (дату гэтау я называў ужо) С.Прытыцкі страляў у судзе ў канфідэнта, пры ўцёках быў цяжка паранены, і як толькі хірург Ахматовіч зрабіў яму аперацыю, то ў шпіталь тут жа прыехаў Пятроўскі разам з судовым следчым па справах выключнай важнасці Скіндарам.

Эксперт па камуністах Пятроўскі пракурорыў і ў сакавіку 1936-га на «Працэсе Малой грамады», калі судзілі Валянціна Таўляя¹¹, Піліпа Пестрака¹², Якуба Міско...

Пятроўскі (сын Дамініка!) умеў нагнаць страху, і Яўген Скурко (сын Дамінікі!) зусім невыпадкова згадаў яго ў самым пачатку (!) «Лісткоў календара»:

«Мне і сённышні дзень трэба было б вырваць і знішчыць, хоць і шкада, бо ён быў запоўнены незвычайнымі сустрэчамі, думкамі, марамі. Але каб усё гэта не паслужыла пачаткам для новага опуса пана пракурора Д. Пятроўскага...»¹³

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 5.

² Вышэй адзначалася, што Я. Гарэлічонак сядзеў у 162-й камеры з Браніславам Лагуном і Максімам Танкам.

³ Запіс ад 20 лютага 1935 г.

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 5 ар.

⁵ Справа пачата 14 траўня 1934 г., а скончана 21 верасня 1934 г.

⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 2.

⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 2 ар.

⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 4.

⁹ Фабіян Ярэміч (1891–1958) — дэпутат польскага сейма, выдавец газеты «Сялянская ніва».

¹⁰ Васіль Рагуля (1879–1955) — сенатар польскага сейма, аўтар кнігі «Успаміны» (Нью-Ёрк, 1957).

¹¹ Валянцін Таўляй (1914–1947) — беларускі паэт, дзеяч вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі.

¹² Піліп Пестрак (1903–1978) — беларускі паэт, празаік, інструктар ЦК КПЗБ, аўтар рамана «Сустрэнемся на барыкадах» (1951–1954).

¹³ Запіс ад 7 студзеня 1935 г.

РАЗДЗЕЛ 10

Пятроўскі падключыў да работы і вядомага нам Блесмановіча¹.

І вось Блесмановіч, ужо пшадоўнік следчага аддзела, выконваючы пракурорскае даручэнне, даў на вывучэнне графолагу Другалю ананімныя рукапісы — «Дзень 1-га Мая», «3 газеты. Дварчанін...» і «Як бог гуляў на вечарыне»².

У пратаколе падкрэслена: грыпс «Дзень 1-га Мая» (напомню: канфіскаваны ў вязня Б. Лагуна) напісаны па-польску чорным атрамантам на шматку паперы ў клетку.

У сваёй «апініі»³ Другаль даводзіў: грыпсы накрэслены вопытнай у пісарстве рукой, якая аднолькава ўпэўнена можа чытэльна і прыгожа выводзіць лацінскія і кірыліцкія літары; почырк старанна стылізаваны; тэмп крэслення вольны, графіка пісьмовых знакаў своеасаблівая, бо націск у пісьме «скача», ён даволі нераўнамерны — асобныя літары выведзены слабым націскам п'яра, іншыя — нечакана моцным.

Графолаг звярнуў увагу і на такую асаблівасць: гарызантальныя рыскі ў рукапісах добра пазначаны, а рыскі вертыкальныя і кропкі ледзьве бачныя; літары ж створаны не адным неадрыўным рухам, а некалькімі рухамі — з адрывам п'яра ад паперы.

Параўнаўшы графіку турэмных запісак з рукой Яўгена Скурко, графолаг выснаваў: тэхніка, дынаміка, такт почырку і напісанне асобных літар — аднолькавыя.

Нахіл почырку, частотнасць пропускаў паміж радкамі, структура і памер літар таксама аднолькавыя⁴.

У якасці прыкладу графолаг падаў пісьмёны «М», «d», «D», «K», «k», «N», «W», доўгія літары «g», «y», «r», літары з гарызантальнымі рыскамі «t», «t» і форму акругленняў у пісьмёнах «o», «a», «d»⁵.

Як бачна, п'яэту не пашанцавала — ён быў злоўлены на гарачым!

Шчыра яго шкадуючы, не магу не здзівіцца майстэрству і бесстароннасці Другаля — графолаг з вуліцы Кошыкавай (у Вільні жыў на Кошыкавай, 14, кв. 1) трымаўся дакладнасці.

Скажам, калі Я. Гарэлічонак не пісаў грыпсаў, то Другаль у яго почырку ўбачыў толькі прыблізнае падабенства з почыркам грыпсаў.

А такое падабенства можна было ўбачыць у манеры пісьма любога вязня, бо грыпсы свядома стылізаваліся пад нейкую агульнаканцэлярскую графіку.

Каб у яго заказчыкаў (Пятроўскага і Блесмановіча) канчаткова адпалі сумненні адносна ўдзелу Я. Гарэлічонка ў стварэнні падрыўной літаратуры, Другаль давёў: у рукапісах «Дзень 1-га Мая», «З газеты. Дварчанін...», «Як бог гуляў на вечарыне» і ў аўтографіях Яўгена Скурко напісанне літар «а», «о», «d» пачынаецца пераважна з левага боку знака, а ў Я. Гарэлічонка пераважна з правага⁶.

2 ліпеня 1934 года графолаг заключыў: прапанаваныя яму на экспертызу рукапісы накрэслены не Я. Гарэлічонкам, а Яўгенам Скурко⁷, і ў той жа дзень на імя Пятроўскага падаў заяву, у якой прасіў заплаціць яму за работу дванаццаць злотых⁸.

Назаўтра, 3 ліпеня, Блесмановіч, зноў жа выконваючы даручэнне Пятроўскага, папрасіў даследаваць пяць рукапісаў⁹ са справы № XIII.DS.105/34¹⁰.

Прысутнічала пратакалістка Падгайскай.

Параўнаўшы рукапісы з пробамі пісьма І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга, Другаль выснаваў: грыпсы крэсліў не адзін чалавек!

Вядома ж, эксперт улічыў той факт, што польскамоўны тэкст «З газеты. Дварчанін...» завершаны іншым чарнілам і таксама ж іншай рукой; вышэй ужо адзначалася, што нейкі «рэдактар» (ці не агульны прадстаўнік палітвязняў!) да згаданага тэксту прыпісаў наступнае ўдакладненне: «...з “Кур’ера Віленскага” ад 26 студзеня 1934 г. Цытаты ўзяты з брашуры ЦК КПЗБ...»

У песні «Мы пажару сусветнага полымя...» і ў вершы «Слязамі заліты свет бязмежны...» эксперт убачыў адну руку¹¹, але не руку І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга.

Паэма «Як бог гуляў на вечарыне» і тэкст «З газеты. Дварчанін...» (пераканаўся Другаль) маюць той характар почырку, які зусім не ўласцівы пісьму вязняў 175-й камеры.

І толькі набор турэмных страў (графолаг зрабіў дапушчэнне), магчыма, занатаваны Д. Фейгенбергам¹².

Другаль заўважыў: пісьмо І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга вольнае ад стылізацыі, ад наўмыснага перакручвання літар — у вязняў той вуглаваты почырк, які ад прыроды ўласцівы габрэям¹³...

А ў заўвазе, у апошніх радках свайго стараннага водзыву, Другаль адзначыў: грыпсы «Як бог гуляў на вечарыне» і «З газеты. Дварчанін...» напісаў Яўген Скурко¹⁴.

І гэтым разам адмысловец адпрацаваў як мае быць і ў той жа дзень, 3 ліпеня, склаў прашэнне на дзесяць злотых¹⁵.

Дзве ягонныя просьбы Пятроўскі разгледзеў 13 верасня (праз два месяцы і дзесяць дзён) і пастанавіў: за першую экспертызу заплаціць восем злотых¹⁶ (Другаль хацеў атрымаць дванаццаць!), а за другую столькі, колькі ён сабе і вызначыў — дзесяць¹⁷; у сваіх пастановах Пятроўскі прасіў старшыню Віленскага акруговага суда распарадзіцца адносна аплаты¹⁸...

Паралельна скажу: калегі Другалю мелі самыя розныя ганарары.

Віленскі графолаг Нікадэм Качор (з вуліцы Дамініканскай, 8) займаўся мікрафатаграфіяй, а ў сферы графалогіі і экспертыз быў прысяжным судовым экспертам.

16 красавіка 1932 года пан Качор даследаваў почырк Б. Тарашкевіча і за дзве гадзіны працы папрасіў у суддзі Булгака чатыры злотыя...

А 10 ліпеня 1934 года...

Заўважу, «значная» дата — якраз у Крамлі АДПУ пераніцавалі ў НКУС.

Пакуль яшчэ не ведаючы такой «слаўнай» навіны, у гэты дзень старшы пастарунковы следчага аддзела дзяржаўнай паліцыі места Вільні Язэп Пясецкі ўзяўся выконваць заданне

ўсё таго ж Пятроўскага, заданне ад 14 траўня 1934 года — да-
следаваць грыпс «Дзень 1-га Мая».

Гэты старшы пастарунковы — яшчэ адна прыкметная по-
стаць!

На працэсе, які вёўся ў студзені 1936-га супраць студэн-
таў Віленскага ўніверсітэта, Пясецкі разам з Блесмановічам і
Другалем быў у ліку сведкаў абвінавачання.

Яго згадвае ў сваёй аповесці «Было яно калісьці...» і
Я. Міско, а Я. Грыгулевіч (сябра літоўскага бюро пры КПЗБ)
назваваў Пясецкага спецыялістам па змаганні з камунізмам і
намаляваў яго партрэт: «...мажны... меў мянушку “мядзведзь”...
глядзеў спадылба... размаўляў ціха...»

Пясецкаму дапамагалі разбірацца з грыпсам «Дзень
1-га Мая» работнікі следчага аддзела Апалінары Мальчэўскі
ды Ігнацы Бучкоўскі.

Да слова сказаць, Бучкоўскі разам з паліцыянтам
Дайноўскім цяжка параніў С. Прытыцкага тады, у студзені
1936-га...

Дык вось, Пясецкі, Мальчэўскі і Бучкоўскі даследавалі
толькі адзін (!) грыпс.

Можна падумаць: такім выбарчным кантролем правя-
ралася праца Другаля!

Зрэшты, ні Пясецкі, ні ягоныя работнікі графолагамі не
былі, іхняя «экспертыза» толькі да таго й звялася, што тэкст
лістоўкі (камуністычны і з гэтай прычыны антыдзяржаўны!)
быў акуратна без ніякіх каментарыяў перанатаваны ў пратакол
ад першага да апошняга сказа — выйшла ад рукі тры старонкі
і яшчэ на чацвёртай — чатырнаццаць радкоў¹⁹.

Вось пачатак: «Дзень 1-га Мая, як дзень міжнароднага зма-
гання пралетарыяту і салідарнасці, быў упершыню абвешчаны
на 1-м кангрэсе 2-га Інтэрнацыянала ў Парыжы ў 1889 годзе...»

І апошнія радкі: «Супраць фашыстоўскай дыктатуры! За
Польскую Савецкую Рэспубліку! ... Пад такімі лозунгамі будзе
змагацца пралетарыят усёй краіны пад сцягамі Кам. Партыі...»

Такая палітграмата, пэўна ж, стварала вязням святочны
настрой.

Цікава адзначыць: на першай старонцы лістоўкі ў правым ніжнім кутку рука невядомага чыноўніка вывела алоўкам прозвішча «Лагун» — напамін аб тым, у каго быў знойдзены недазволены тэкст...

¹ Нагадаю: у сакавіку 1932 г. старшы пастарунковы следчай службы Пятро Блесмановіч дакладваў на камандзе пра камсамольства Максіма Танка.

² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 9.

³ Апінія (*польск.* *opinia*) — водзыў.

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 9 ар.

⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 10.

⁶ Тамсама.

⁷ Тамсама.

⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 24.

⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 39.

¹⁰ Справа І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга.

¹¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 39 ар.

¹² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 40.

¹³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 39 ар., 40.

¹⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 40.

¹⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 41.

¹⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 25.

¹⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 42.

¹⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 25 ар., 42 ар.

¹⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 7, 7 ар., 8, 8 ар.

РАЗДЗЕЛ 11

Я ўжо згадваў дзень 15 верасня 1934 года, у які Пятроўскі далучыў да справы Яўгена Скурко грыпсы «Мы пажару сусветнага полымя...», «Слязамі заліты свет бязмежны...», «Як бог гуляў на вечарыне», «З газеты. Дварчанін...», спіс турэмнай ежы.

Тады ж, 15 верасня, Пятроўскі пастанавіў далучыць да гэтай справы і тэкст «Дзень 1-га Мая», бо ён, на думку абвінаваўцы, меў доказнае значэнне¹.

І зноў жа 15 верасня (!) Пятроўскі загадаў спыніць следства ў адносінах Б. Лагуна, Я. Гарэлічонка, І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга з прычыны адсутнасці іхняй віны (даказана ж — улёткі пісалі не яны); віноўнік (аўтар грыпсаў!) выяўлены — Яўген Скурко²...

15 верасня (які ўсё ж такі багаты дзень!) нястомны віцэ-пракурор працаваў і над іншымі дакументамі, пра якія абавязкова яшчэ згадаю...

Аднак жа і нястомным трэба адпачываць, таму (відаць, на месяц) Пятроўскага падмянілі, у ліпені на сцэну выйшаў эпізадычны персанаж — падпракурор А. Рашкоўскі.

Тады ж, у ліпені — 17 чысла — узнікла данясенне № Р-3/397.

Спасылаючыся на яго, 27 ліпеня 1934 года Рашкоўскі даручыў кіраўніку Віленскага следчага аддзела ў залежнасці ад вынікаў вобыску даставіць Яўгена Скурко, западозранага ў аўтарстве недазволенага рукапісаў, у бліжэйшы суд, дапытаць і ўжыць меру стрымання — часовы арышт ці нагляд паліцыі³.

У гэты ж дзень Рашкоўскі накіраваў паперу і ў 3-і крымінальны адзел Віленскага акруговага суда — прасіў даслаць копію выраку ў справе Яўгена Скурко ад 6–7 лістапада 1933 года, а таксама ж копію выраку па той жа справе апеляцыйнага суда⁴.

31 ліпеня на свой надрукаваны на машынцы зварот Рашкоўскі атрымаў рукапісны адказ: копію выраку акруговага суда даслаць немагчыма, бо акты той справы з прычыны

апеляцый засуджаных накіраваны былі 12 снежня 1933 года ў апеляцыйны суд і да гэтага часу не вернуты (пра копію выраку апеляцыйнага суда нічога не сказана)⁵.

Ніякіх іншых зваротаў за подпісам Рашкоўскага ў мяне няма, але логіка падказвае: пасля гэтага ён павінен быў звярнуцца ў апеляцыйны суд...

Аднак жа да сваіх абавязкаў зноў прыступіў Пятроўскі; ва ўсякім разе, 18 верасня 1934 года дакументы, якія прасіў Рашкоўскі, леглі ўжо на стол Пятроўскага з прыпіскай: «У адказ на Ваша пісьмо ад 15.09.(!)1934 г. ...»

Бачыце, яшчэ адзін прыклад актыўнай дзейнасці Пятроўскага менавіта 15 верасня!

Пісьма за подпісам Пятроўскага, на якое тут спаслаліся, я не знайшоў, але якраз яно прымусіла віцэ-старшыню Віленскага акруговага суда ў сваёй прыпісцы засведчыць, што ён «...дасылае ў дадатку копію выраку акруговага суда і копію выраку апеляцыйнага суда ў справе Яўгена Скурко...»⁶

Аднак з верасня вярнуся ў жнівень.

8 жніўня 1934 года кіраўнік Віленскага следчага аддзела падкамісар Пухальскі⁷, выконваючы даручэнне Рашкоўскага ад 27 ліпеня, аддаў загад у павятовы камісарыят дзяржаўнай паліцыі ў Паставах — зрабіць вобвыск і ўзяць пад варту Яўгена Скурко⁸.

Заўважу: у даручэнні Рашкоўскага гаварылася не толькі пра арышт, але і пра мякчэйшую меру — нагляд паліцыі, бо форма пакарання залежала, падкрэсліваў падпракурор, ад вынікаў вобвыску.

Аднак за гэты час, як бачна, з'явілася больш акрэсленае, мусіць, вуснае распараджэнне (ці не Пятроўскага?!) — арыштаваць! — і яно за подпісам Пухальскага і прыйшло ў Паставы 9 жніўня⁹.

Праўда, павятовы камендант паліцыі падкамісар Людвік Манькевіч адразу не кінуўся выконваць тое распараджэнне; пэўна ж, чакаў яшчэ нейкага адмысловага загаду.

Манькевіч дачакаўся таго, што 13 жніўня ў Паставы, а тады ўжо і ў Мядзел прыбыў сам Пятроўскі і — што цікава — на адваротным баку распараджэння Пухальскага алоўкам накрэсліў

дзеяць хуткіх радкоў: Яўгена Скурко затрымаць, даставіць у Паставы да акруговага судовага следчага, а пасля допыту замкнуць у арыштанцкай¹⁰...

Магчыма, тады, 13 жніўня, Манькевіч і паслаў машынапісную тэлефанаграму № S3b/433 у Сваткі, у тутэйшы пастарунак.

Праўда, мінуў яшчэ тыдзень, пакуль рэпрэсіўнае кола закруцілася як след.

У ваяводстве (а значыць, і ў павеце) відавочна не спяшаліся — пэўна ж, да апошняга сачылі за хатай Скуркоў у Пількаўшчыне, спадзяваліся на большую здабычу: «А раптам да паэта з’явіцца які-небудзь падазроны фацэт? Пажадана з БССР! А то і не адзін! Тады і плён будзе большы!»

Ды ніхто, дзякаваць Богу, не з’явіўся, і толькі позняй раніцай 19 жніўня Манькевіч загадаў прыступіць да выканання вышэйзгаданай тэлефанаграмы:

«На падставе даручэння Пана Пракурора XIII раёна Віленскага акруговага суда ад 27 ліпеня 1934 года № XIII.DS.279/34 — загадваю неадкладна зрабіць хатні і асабісты вобвыск у жыхара вёскі Пількаўшчына, Мядзельскай гміны Яўгена Скурко, сына Яна і Дамінікі, народжанага ў 1912 годзе, западозранага ў злачынстве, прадугледжаным 97 артыкулам Крымінальнага кодэкса. Незалежна ад выніку вобвыску — Яўгена Скурко затрымаць...»¹¹

У Сватках тэлефанаграму прыняў пастарунаковы Ян Жалезны — той самы, пра якога ў «Лістках календара» сказана: «...Сваткаўскі паліцыянт Жалезны двойчы нечага праязджаў на веласіпедзе міма нас. Нешта вынюхвае...»¹²; дарэчы, у верасні 1939-га Жалезны ў ліку іншых сваткаўскіх паліцыянтаў быў арыштаваны нарачанскімі хлопцамі і здадзены чырвонаармейцам...

Ранейшае чысло на бланку (13 жніўня ці 14 — ужо немагчыма расчытаць!) атрамантам выпраўлена на «19», побач накрэслены лічбы «10.35» (час перадачы загаду ў Сваткі), а пасля апошняга друкаванага слова «затрымаць» разгоніста дапісана: «...і даставіць яго (Яўгена Скурко. — Л. Д.-М.) пад канвоем у камісарыят...»

Аднак жа сваткаўскія паліцыянты ўзяліся за сваю работу не 19, а 20 жніўня; акрамя тэлефоннага наказу Манькевіча, яны мелі яшчэ і пастанову акруговага судовага следчага на Пастаўскі павет, сядзіба якога знаходзілася ў Глыбокім; у тры дні абавязкі гэтага следчага выконваў чыноўнік Сэвінскі.

Цікава: Сэвінскі пісьмова ўдакладняў — так, Яўген Скурко падлягае і хатняму, і асабістаму вобыску, а вось ягоны бацька Ян і дзед Хведар (гаспадары сядзібы ў Пількаўшчыне) асабістаму вобыску не падлягаюць, а толькі хатняму¹³.

Якая-ніякая, але праява павагі да гаспадароў сядзібы — польскія службоўцы пільнаваліся этыкету, і адносна гэтага згадаю два выпадкі, аб якіх можна было прачытаць у газетах...

У лютым 1927-га арыштаваных грамадоўцаў чыгункай везлі ў турму «Уронкі», і начальнік канвою раптам убачыў, што адзін з арыштантаў (святар Аляксандр Коўш) адзеты ў расу, паверх якой блішчыць крыж!

Духоўная асоба!

А паліцыянты ў форме не мелі права канваіраць духоўных асоб!

Хоць начальнік і не ведаў пра сан арыштаванага, аднак жа папрасіў прабачэння і нават паўшчуваў святара: чаму бацюшка не патрабаваў, каб яго эскартавалі паліцыянты ў цывільным?

Каб за гэты промах на афіцэра не налажылі спагнанне, святар А. Коўш паабяцаў не скардзіцца...

Мінуў год, і пачаўся працэс над «Грамадой».

Падсудных пад аховай пешай і коннай паліцыі перавозілі (па 16 душ у кожнай турэмнай карэце!) з Лукішак у Віленскі акруговы суд.

І тут ужо святар А. Коўш выказаў пратэст:

«Я — духоўная асоба! Я не магу ехаць пад канвоём людзей у мундзірах!»

Камандаваў эскортам аспірант М. Антановіч; ён не накінуўся на падсуднага з крыкам, а проста пачаў угаворваць (!) яго не пратэставаць — словам, польская паліцыя ўмела быць і шляхетнай...

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 26.

² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 44.

³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 11.

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 28 ар.

⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 28.

⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 53.

⁷ У кастрычніку 1936 г. камісар Пухальскі выступаў у якасці сведкі ў Віленскім апеляцыйным судзе на пераглядзе справы Сяргея Прытыцкага.

⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 12.

⁹ Тамсама.

¹⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 12 ар.

¹¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 13.

¹² Запіс ад 3 верасня 1939 г.

¹³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 21, 21 ар.

РАЗДЗЕЛ 12

На чале са старшым пастарунковым Хенрыкам Малюсам сваткаўскія паліцыянты больш за тры гадзіны (з 6 раніцы і да 09 г. 10 хв.) шукалі па ўсёй сядзібе Скуркоў забароненую літаратуру; дарэчы, у пратаколе вобыску асобным радком так і адзначана: Яўген Скурко падазраецца ў тым, што мае такую літаратуру.

Сваткаўскія паліцыянты ведалі моц слова; зналі, як яно ўплывае на людзей, — пэўна ж, такі вопыт здабылі, развозячы па вёсках дакументальную аповесць Францішка Аляхновіча «У капцюрох ППУ».

Дык ці выпаралі што?

Здабыча была — напрыклад, узялі спыткі з нататкамі, змест якіх тут жа вызначылі як *выўратовы*.

Надзіва хутка вызначылі!

Ці дасканала ведалі беларускую мову?

Ці проста ўсё напісанае па-беларуску лічылі шкодніцкім?

Пытанні, якія не патрабуюць адказу...

Пастарунковы Жалезны склаў пратакол:

«...У пакоі Яўгена Скурко сярод кніжак знойдзена 8 (восем) спыткаў з рознымі нататкамі, змест якіх выўратовы, а таксама ж выяўлены адзін кішэнны блакнот зноў жа з рознымі запісамі. Спыткі і блакнот арыштаваны і ў прысутнасці ўладальніка апячатаны сургучнай пячаткай з літарамі Х. М. (Пэўна, ініцыялы старшага пастарунковага Хенрыка Малюса? — *Л. Д.-М.*)...»¹

Дакумент завяршаецца сказам: «...гаспадары сядзібы ніякіх прэтэнзій у пратакол не ўнеслі...» і пяццю подпісамі — Х. Малюса, Я. Жалезнага, Яўгена Скурко і двойчы Яна Скурко (Ян падпісаўся і за свайго непісьменнага бацьку Хведара).

Дарэчы, і Яўген, і Ян свае подпісы паставілі па-польску; што да іншых асаблівасцей, то яны такія: найбольш выразны подпіс Малюса, ён распісаўся не асадкай Жалезнага, а ўласным

вечным пяром, а яшчэ — дакумент быў згорнуты ў чатыры столкі — засталіся лініі згібаў...

Аднак жа не ўсе крамольныя паперы назваў пастарунковы Жалезны; іх пашыранае апісанне ёсць у пратаколе агляду ад 15 верасня 1934 года, які склала ў Вільні супрацоўніца пракуратуры пратакалістка-машыністка Тэкля Янкоўская.

Пятроўскі вывучыў гэтыя паперы, далучыў іх да справы ў якасці рэчавых доказаў і матэрыялаў для графалагаў і тады ж, 15 верасня (па-сапраўднаму творчы дзень!), падпісаў згаданы пратакол (восем пунктаў на дзвюх поўных старонках):

«1. Сшытак, абгорнуты ў газету “Вядомосці”, з надпісам ад рукі “жнівень 1934 г., Яўген Скурко. Апаবাদанні і вершы”. На адной са старонак гэтага сшытка накрэслена: “Максім Танк”. Ёсць у сшытку і апаваданне на беларускай мове, змест якога для справы не мае значэння.

2. Дваццаць дзевяць старонак розных нататак, змест якіх для справы не мае значэння.

3. Пяць чарнавікоў (ці пяць агульных сшыткаў? — *Л. Д.-М.²*), а таксама адзін блакнот з усялякімі рукапіснымі творамі па-беларуску.

4. Адзін чарнавы сшытак, на першай старонцы якога — малюнак: два кавалі пры кавадле, і верш з прысвячэннем: “Вільня, 13.12.1931 г., Я. Гарох³”. А яшчэ ў сшытку змешчаны запісы, сярод іншых ёсць і такі: «21.1 (студзеня. — *Л. Д.-М.*). Бацька Лавора даслаў ліст, а я яго аддаў Серафіму. Напісаў “трактар”⁴, не ведаю, ці несці яго ў рэдакцыю”... На наступных старонках занатаваны вершы.

5. Пяць газетных вырзакаў, адна з якіх пад загалоўкам “Арыгінальны ліст з Саветаў...”⁵, а другая — “Баронячы карову, трыста сялян напалі на секвестратара”.

6. Сшытак у чырвонай вокладцы з рознымі нататкамі.

7. Канвэрт ад пісьма, дасланага поштай СССР.

8. Паштоўка з Лукішак, адрасаваная Яўгену Скурко, які жыў у Вільні на вуліцы Букавая, 14, кв. 1; напісаў паштоўку 1 красавіка 1934 года вязень Серафім Лавор...»⁶

Апошні, восьмы пункт, прымушае задумацца, нават здзівіцца.

З Лукішак С. Лавор шле Яўгену Скурко на волю (!) паштоўку.

І калі шле?!

У красавіку 1934-га — то-бок тады, калі Яўген Скурко павінен быў сам знаходзіцца на Лукішках!

Няўжо С. Лавор не ведаў пра гэта?

Не мог не ведаць — турэмная «связь» працавала выдатна!

А можа, якраз і ведаў, што сябар на волі, таму і накіроўваў сваю паштоўку на вядомую вуліцу?!

Дык дзе ў той час быў паэт?

Пра адну «невялікую недакладнасць» у жыццямісе аўтара «Нарачы» гаворыць Мікола Арочка ў кнізе «Максім Танк. Жыццё ў паэзіі»:

«...В. Таўлая і Я. Міско затрымала маладзечанская паліцыя падчас іх спробы перайсці мяжу. У пачатку (!) 1934 г. іх, скатаных, прывезлі на Лукішкі. Але ні Таўлай, ні Міско нідзе не пішуць, што ў той жа час тут, за кратамі, знаходзіўся і Максім Танк, а, паводле яго ж біяграфіі, ён сядзеў на Лукішках ад мая 1933 г. па май 1934 г. ...»

Паэт, бясспрэчна, чытаў кнігу М. Арочкі, але, здаецца, на «невялікую недакладнасць» у сваёй біяграфіі ўвагі не звярнуў.

А можа, і звярнуў і ў прыватнай гутарцы з аўтарам кнігі нейкім чынам абгаварыў прыкрыую «недакладнасць»?

Ці вядома каму пра гэта?

Але цытую М. Арочку далей:

«У дакументальнай аповесці⁷ Я. Міско піша, што на Лукішкі яго прывезлі ў сярэдзіне лютага (1934 г. — *Л. Д.-М.*), а Таўлая трохі раней. Таўлай адразу ж з другога паверха, дзе сядзеў, пераслаў сябру.. “грыпс з кучай навін”: “...нядаўна толькі выпусцілі Максіма Танка. Ці надоўга?..”»

М. Арочка робіць выснову:

«...Слова “нядаўна”, сказанае ў дачыненні да выхаду Танка з Лукішак, хоць і няпэўнае па часе, але сведчыць яно, што яго ўжо не было за кратамі (у пачатку 1934-га. — *Л. Д.-М.*)...»

Аднак жа начальнік Лукішак Чакала сцвярджае: быў; 24 верасня 1934 года ён рапартаваў Пятроўскаму: «...Яўген Скурко

знаходзіўся ў даверанай мне турме з траўня 1933 г. і да траўня 1934 г. ...»⁸

Тут не магу не заўважыць — у гэтым рапарце Чакала падкрэслівае: Яўген Скурко паводзіў сябе ў турме здавальняюча.

А 16 ліпеня 1933 года на заяве, у якой паэт прасіў дазволу выпісаць газету «Глос Вільна», Чакала напісаў (аб чым ужо гаварылася): Яўген Скурко паводзіць сябе незадавальняюча!

Гаворка пра адзін і той жа турэмны час — ацэнка ж паводзін розная.

Чаму?

Адказ можа быць такі: ці начальнік забыўся, што пісаў год назад, ці вязень на працягу месяцаў паспакайнеў...

Да рапарту Чакалы яшчэ вярнуся, а пакуль што падыму тья архіўныя сведчанні, якія ўмацоўваюць далікатную здагдку М. Арочкі.

Вышэй гаварылася аб гончых лістах, якія рассылаліся ў пошуках паэта ў 1932, 1933 і 27 студзеня 1934 года.

Запомнім апошняю дату, пасля яе мінула поўных дзевяць месяцаў.

І вось 10 лістапада следчы 2-й Віленскай акругі пастанавіў: з улікам таго, што 20 жніўня Яўген Скурко арыштаваны і пасаджаны ў Лукішкі, гончыя лісты, выпісаныя 27 студзеня, скасаваць⁹!

Дык што выходзіць?

А выходзіць наступнае: раз 27 студзеня 1934 года на Яўгена Скурко выпісалі гончыя лісты (пачалі шукаць!) — значыць, у студзені згаданага года, прынамсі пачынаючы з 27-га чысла, яго ўжо за кратамі не было.

Ёсць прычына думаць: да разгляду справы (у апеляцыйным судзе 1 траўня) паэта адпусцілі, а пасля спахапіліся.

Праўда, ніякіх дакументаў адносна звальнення з турмы ў вышэйадзначаны час я не знайшоў; знайшоў толькі адваротнае сведчанне Чакалы.

Але няўжо пан Чакала (паводле Я. Міско: рашучы санацыйны служка) меў такую ж дрэнную памяць, як і дазорац Трухан?!

Ды якой бы ні была ягоная памяць, С. Лавор не ў пустагу пасылаў паштоўку, змест якой, на жаль, у пратаколе не раскрыты...

¹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 14.

² У пратаколе надрукавана «3. Ріе́с brulionów...» Па-польску brulion — гэта адначасова і чарнавік, і агульны сшытак. Так што не зусім зразумела — ці тут ідзе гаворка пра пяць асобных чарнавых лісткоў, ці пра пяць агульных сшыткаў. Калі гаворка менавіта пра сшыткі, то вельмі верагодна, што ў іх знаходзіўся пачатак «Лісткоў календара». Пра гэты дзённік пачатак сам паэт пісаў так: «...Першыя запісы адносяцца да 1932–1934 гадоў... Гэтыя сшыткі (!)... загубіліся ў розных судовых актах...»

³ Пра Янку Гароха ў нарысе «Аўтабіяграфія» (1963) Максім Танк пісаў як пра паэта і здольнага мастака з-пад Стоўбцаў.

⁴ Назва твора, у пратаколе дадзена яна з малой літары.

⁵ Поўная назва па-польску гучыць так: «Oryginalny list z Sowieńców na kładce drzewa».

⁶ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 45, 45 ар.

⁷ «Было яно калісьці...»

⁸ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 60.

⁹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 73.

РАЗДЗЕЛ 13

Аднак вярнуся да сваткаўскіх паліцыянтаў: а 10-й гадзіне 20 жніўня 1934 года яны затрымалі Яўгена Скурко.

У кнізе У. Калесніка «Зорны спеў» чытаю:

«...Яфрэйтар Малюс арыштаваў маладога паэта, закаваў у кайданы і пагнаў у Паставы. Там 21 жніўня арыштаванага дапытаў следчы суддзя пан Салавей...»

Згаданы «суддзя» — кіраўнік следчага аддзела пшадоўнік Сяргей Салавей.

Па выніках допыту ён склаў дзве запіскі.

Адрасат першай не пазначаны, але трэба думаць — дакумент (20 радкоў на машынцы) складзены для Сэвінскага, які (памытаем) выконваў абавязкі акруговага судовага следчага на Пастаўскі павет.

Салавей адзначаў: допыт праведзены на падставе даручэння, падпісанага Пятроўскім 14 траўня 1934 года; затрыманы не ведае, у які дзень нарадзіўся¹, таму назваў толькі месяц і год свайго нараджэння (верасень 1912-га); быў асуджаны Віленскім акруговым (!) судом паводле 97-га артыкула на два гады турмы з адтэрміноўкай выканання прысуду на пяць гадоў...

Тут пшадоўнік Салавей памыліўся: такі вырак паэт займеў ад апеляцыйнага суда — акруговы ж засудзіў на шэсць гадоў!

Як і начальнік турмы Чакала (Чакала, праўда, зрабіў гэта крыху пазней — 24 верасня), Салавей паведамляе ў сваёй запісцы, што да 1 траўня 1934 года паэт знаходзіўся на Лукішках.

Адзначана і самае галоўнае: Яўген Скурко заявіў, што не пісаў грыпс «Дзень 1-га Мая»².

Другая запіска (29 машынапісных радкоў) мае нумар — S3b/434, які на адну лічбу не супадае з нумарам тэлефанаграмы Манькевіча — S3b/433.

Запіска накіравана акруговаму судоваму следчаму на Пастаўскі павет — у ёй між іншага згадваецца, што паэт кара-

ны апеляцыйным (!) судом на два гады турмы (гэтым разам Салавей не памыліўся!).

Пшадоўнік высноўваў: Яўгена Скурко неабходна часова ўзяць пад варту, бо ён актыўны дзеяч КПЗБ, зацяты аўтар турэмных грыпсаў і таму, каб не пазбег законнага пакарання і не ўцёк у Саветы, яго нельга пакідаць на волі.

У апошнім радку Салавей прасіў зацвердзіць пратакол вобыску³.

У той жа дзень, 21 жніўня, Сэвінскі зацвердзіў згаданы пратакол, дапытаў затрыманага і склаў пратакол допыту⁴, а таксама ж падпісаў пастанову аб часовым (на два месяцы — да 20 кастрычніка 1934 года) арышце⁵.

У. Калеснік аднак пісаў: «...арыштаванага выпусцілі. Але ненадоўга. 19 верасня ў Паставы выехаў віленскі следчы, дапытаў паўторна і распарадзіўся арыштаваць паэта і пераслаць па этапу ў Вільню...»

Максім Танк у лісце (тым самым — за студзень 1978 года) аспрэчвае гэта: «Паўторнага арышту ў верасні 1934 года не магло быць, бо я ўжо са жніўня месяца сядзеў на Лукішках...»

Гэта праўда — яго ўжо 22 жніўня даставілі ў вязніцу.

У пастанове аб часовым арышце Сэвінскі натаваў: у сувязі з новымі доказамі ёсць небяспека, што западозраны Яўген Скурко можа схаватца...

На адвароце пратакола допыту чыноўнік зафіксаваў: паводле слоў Яўгена Скурко, ён сёлета з 30 красавіка і па 20 жніўня ў Вільні і ў Паставах не браў удзел у змове «Камуністычная Партыя Заходняй Беларусі» і не ведае, што ў гэту партыю ўваходзяць людзі, мэта якіх — пазбавіць польскую дзяржаву незалежнасці і адарваць частку яе тэрыторыі; грыпс «Дзень 1-га Мая» не пісаў, зместу яго не ведае; да кампартыі не належаў і не належыць, як і да іншых арганізацый, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Мядзельскай гміны; асуджаны ж толькі за змест артыкулаў і рэпартажаў...

Дзмітры Бугаёў у кнізе «Паэзія Максіма Танка» адзначаў: згаданыя артыкулы і рэпартажы малады пясняр друкаваў у легальным камуністычным друку — напрыклад, у «Часопісе для ўсіх».

Вядома ж, камуністы не абьяшчалі, што яны стаяць за тым ці іншым выданнем, а што да заявы: «...не належаў і не належу да кампартыі...» — то Анатоль Сідарэвіч даў такую ацэнку:

— У міжваеннай Польшчы прыналежнасць да камуністычнай партыі лічылася злачынствам!

Словам, на допыце юнак паводзіў сябе разумна...

З пастаўскага пратакола допыту можна даведацца, што Яўген Скурко — беларус, нежанаты і праваслаўны; што ён — работнік (!), мае 7-класную гімназічную адукацыю і польскае грамадзянства і з'яўляецца прызыўніком катэгорыі «А» — тобок прыгодны да вайскавай службы.

Адзначана таксама, што маці паэта Дамініка паходзіць з дому Хвалькоў.

Цікавыя і такія драбніцы — у адпаведных рубрыках Сэвінскі прочырмак паказаў, што Яўген Скурко не мае мянушкі, уласнай сям'і, маёмасці, узнагарод, апякунскіх абавязкаў і ніякіх выплат з дзяржаўнага бюджэту.

У іншых пратаколах чыноўнікі пісалі: Яўген Скурко не работнік, а вучань, а што да праваслаўнай веры, то на судзе, які адбыўся 5 снежня 1934 года, паэт заявіў, што ён — «бэзвызнанёвец»⁶!

І на схіле жыцця, у 1990 годзе, Максім Танк вяртаўся да гэтай тэмы:

Калі, праклінаючы лёс
Недарэмна,
Яго мы стараліся
Пераадолець,
Я, згодна рашэнню
Камуны турэмнай,
Суду заяўляў цвёрда:
Бэзвызнанёвец...

Апошні запіс у пастаўскім пратаколе — можна сказаць, сакральная згадка пра «знакамiты» артыкул 97, пад якім хадзілі ці не ўсе вязні Лукішак!

І не толькі Лукішак.

Невыпадкова ж паэт рыфмаваў:

Без «свядэцтва маральносьці»
Ён пакінуў гэты свет.
На магіле напісалі:
«Беларус... паэт...»
Толькі змоўкнуў звон хаўтурны,
Як паліцыя прыйшла
І нябожчыку паэту
Жмут павестак прынясла,
На якім чорным па белым
Піша пракурор, каб Эм
Неадкладна ў суд з'явіўся,
Артыкул — 97.

¹ Незразумела чаму Яўген Скурко ўтаіў гэта, бо, калі меркаваць па «Аўтабіяграфіі» (1963), ужо ў 1922 г. ён ведаў, у які дзень з'явіўся на свет: «Восенню 1922 года, калі наша сям'я вярнулася з бежанства ў сваю родную вёску Пількаўшчыну, на вокладцы нейкай старой кнігі <...> я сустрэў <...> запіс, пакінуты рукою майго бацькі: “17 верасня па новаму стылю 1912 года радзіўся Жэня”...»

² LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 15.

³ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 16.

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 17, 17 ар.

⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 18.

⁶ Бэзвызнанёвец (*польск.* bezwyznaniowiec) — чалавек, які не веруе ў Бога; не належыць ні да якога веравызнання.

РАЗДЗЕЛ 14

Дык што ж гэта за артыкул такі?

Разабрацца дапамагла спадарыня А. Глагоўская¹, яна даслала мне Крымінальны кодэкс Польшчы за 1932 год.

Чытаю 17-ы раздзел «Дзяржаўныя злачынствы»:

«Арт. 97, параграф 1. Хто з мэтай учыніць злачынства, якое прадугледжана ў арт. 93, 94 ці 95, уваходзіць у змову з іншымі асобамі, —

падлягае турэмнаму зняволенню...

...Арт. 93, параграф 1. Хто спрабуе пазбавіць Польшкую Дзяржаву незалежнасці або адарваць частку яе тэрыторыі, —

падлягае турэмнаму зняволенню на тэрмін не менш як 10 гадоў, або пажыццёва, або смяротнай кары.

Параграф 2. Хто спрабуе гвалтоўна змяніць дзяржаўны лад Польшчы, —

падлягае турэмнаму зняволенню на тэрмін не менш як 10 гадоў або пажыццёва.

Арт. 94, параграф 1. Хто зробіць замах на жыццё або здароўе Прэзідэнта Польскай Рэспублікі, —

падлягае турэмнаму зняволенню на тэрмін не менш як 10 гадоў, або пажыццёва, або смяротнай кары.

Параграф 2. Хто спрабуе адхіліць Прэзідэнта Польскай Рэспублікі ад яго пасады, або захапіць яго ўладу, або незаконна ўплываць на яго дзейнасць сілай ці пагрозай, —

падлягае турэмнаму зняволенню на тэрмін не менш як 10 гадоў або пажыццёва.

Арт. 95. Хто спрабуе гвалтоўна ліквідаваць Сейм, Сенат, Нацыянальны Сход, Урад, Міністра ці Суды або захапіць іх уладу, —

падлягае турэмнаму зняволенню на тэрмін не менш як 10 гадоў...»

Як бачым, скрозь то доўгі тэрмін, то пажыццёвыя нары, то смерць — словам, над паэтам навісла вялікая пагроза, іншага выбару не было.

Зрэшты, не — выбар (нялюдскі) усё ж такі быў, 97-ы артыкул меў і другі параграф:

«Не падлягае кары той, хто, узяўшы ўдзел у змове, выкрые яе ўладзе... перш чым змова была ўчынена...»

Адкрытае запрашэнне ў даказчыкі-даносчыкі!

Дзякуючы такой д'ябальскай паблагжцы, слабыя духам тапілі сваіх і «ратавалі» сябе.

Праўда, другі параграф 97-га артыкула меў істотную заўвагу: калі змову раскрые заснавальнік змовы — ён усё адно будзе пакараны...

Дзень 21 жніўня 1934 года скончыўся тым, што паэту ўручылі копію судовай пастановы аб часовым арышце, аб чым сведчыць распіс лацінкаю арыштаванага ў левым ніжнім кутку дакумента².

Тады ж, 21 жніўня, пад распіску Яўген Скурко быў здадзены канвойным³.

Паводле У. Калесніка: «...Закаванага ў кайданы Танка пешкі (!) пагналі ў Вільню...»

Няўжо пешкі?

Ад Паставаў жа да Вільні больш за 100 кіламетраў!

Колькі ж гэта трэ было цягнуцца-кльшаць?

Нешта не верыцца ў такі паход, асабліва з улікам таго, што ўжо назаўтра, 22 жніўня, начальнік Лукішак Чакала пісьмова паведаміў Пятроўскаму: а 6-й гадзіне (!) у турму дастаўлены Яўген Скурко і ўнесены ў кнігу вязняў: 1.А. № 647/34⁴.

6-я гадзіна не 18-я — то-бок з самага ранку адно мінула ноч, 22 жніўня паэт ужо быў за мурамі Лукішак, бо яго везлі, а не гналі пехатой — за адну ноч пехатой 100 кіламетраў не пройдзеш!

А можа, Чакала зноў памыліўся і паэт апынуўся ў вязніцы значна пазней?!

Вышэй згадвалася недакладная рэляцыя Чакалы ад 24 верасня, дык, магчыма, такім жа недакладным было і паведамленне ад 22 жніўня?!

Ды не, тут лукішскі галава не схібіў...

Аднаго разу ўбачыўшы ў цягніку двух паліцыянтаў і арыштаванага, Максім Танк натаваў:

«...успомніў сваё падобнае “падарожжа пад эскортам” з Глыбокага ў Вільню вясной 1933 года. Толькі ехаў я тады ў перапоўненым пасажырскім вагоне...»⁵

І вясной 1933-га, і летам 1934-га закаванага ў наручнікі паэта везлі (паўтаруся!), а не гналі, і везлі не ў цялятніку якім, а ў пасажырскім вагоне, няхай сабе й перапоўненым...

Праўда, у кнізе вершаў «За маім сталом» ёсць радок: «...Віленскім гасцінцам гналі пад канвоем...» — але ж гэта не дакументальнае, а паэтычнае сведчанне...

Такія сведчання-перабольшанні адпавядалі бальшавіцкай ідэалогіі — і ў вялікім, і ў малым патрэбен быў кідкі вобраз, яркая падзея; у гісторыі, скажам, нікай падзеі не было, дык яе выдумлялі і ўводзілі ў гісторыю — як той штурм Зімняга, прыдуманы С. Эйзенштэйнам⁶.

У. Калеснік, можна сказаць, дапусціў перабольшанне ў стылі вялікага рэжысёра...

22 жніўня ў Глыбокім бухгалтар следчага аддзела распісаў разліковую ведамасць, згодна з якой кошт камандзіроўкі Сэвінскага ў Паставы склаў 3 злотых і 25 грошаў⁷.

Зусім сціплыя грошы, візіт лекара і то каштаваў 5 злотых...

У бухгалтарскім падліку прыгожай фігурнай лініяй выкраслены выдаткі на сутачныя, чыгуначныя квіткі (аўтобусныя білеты не ўпамінаюцца) і фурманкі.

Сутачных магло і не быць — камандзіроўка Сэвінскага, хутчэй за ўсё, доўжылася нейкія тры-чатыры гадзіны, але от жа цікава: на чым з Глыбокага ў Паставы чыноўнік прыехаў?

Калі цягнік і фурманкі адпадаюць (на падводзе за пяцьдзесят кіламетраў такі важны пан не паедзе! На ровары таксама!), то застаецца хіба што аўто.

Пэўна ж, так і было — Сэвінскі прыбыў у службовай машыне, а гэтыя 3 злотыя і 25 грошаў — ці не кошт спаленага бензіну...

Разліковую ведамасць даслалі ў павятовы камісарыят дзяржаўнай паліцыі ў Паставах, адтуль яна трапіла ў Вільню

старшыні акруговага суда, і той зацвердзіў яе 4 верасня ўсё таго ж 1934 года.

¹ Алена Глагоўская — гісторык, аўтар шматлікіх публікацый і да-следаванняў па беларускім нацыянальным руху і на тэму польска-беларускіх сувязей.

² LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 20.

³ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 19.

⁴ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 27.

⁵ «Лісткі календара», запіс ад 7 красавіка 1936 г.

⁶ Сяргей Эйзенштэйн (1898–1948) — савецкі кінарэжысёр.

⁷ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 52 ap.

РАЗДЗЕЛ 15

Праз тыдзень, 10 верасня, у Вільні старшы пастарунковы следчай службы Пладоўскі пры ўдзеле двух надзейных, як адзначана ў пратаколе, сведкаў (работнікаў з Лукішак!) дапытаў аспіранта турэмнай аховы Тадэвуша Бараноўскага¹.

Нагадаю: 30 красавіка 1934 года аспірант Бараноўскі выявіў у вязня Браніслава Лагуна, які знаходзіўся ў 162-й камеры, забаронены рукапіс на польскай мове «Дзень 1-га Мая».

Паводле анкетнага графарэту, паляк Бараноўскі меў 25 гадоў, нарадзіўся ў Любліне, жывіў на Лукішках, у войску не служыў, пад судом не знаходзіўся, хадзіў у касцёл і з вязнем Б. Лагуном раней не быў знаёмы...

Бараноўскі ўдакладніў, што знайшоў ён крамольны рукапіс, абшукваючы Б. Лагуна, — у кішэні яго нагавіцаў!

— Гэты рукапіс?

Са справы Браніслава Лагуна і Яўгена Скурко Пладоўскі дастаў грыпс «Дзень 1-га Мая».

— Гэты! — пацвердзіў Бараноўскі і працягваў далей: — На маё пытанне: «Ад каго ты атрымаў грыпс?» Лагун адказаў: «Ад калегі з турмы, але хто ён, не скажу, бо я не правакатар!»

У той жа дзень, 10 верасня, Пладоўскі дапытаў і Б. Лагуна².

Вязень адмеў ад сябе віну: ні Бараноўскі і ніхто іншы 30 красавіка ў яго нічога не знаходзіў, і ён, Браніслаў Лагун, ніколі не бачыў той грыпс, які нібыта выпяглі ў яго з кішэні; вязень прызнаў толькі, што меў у тым часе адміністрацыйную кару, але не за хаванне лістоўкі, а за чырвоны бант, які прыкалоў сабе на кашулю 1 мая.

Словам, выкруціўся...

Магчыма, у гэтай сітуацыі прамахнуўся Бараноўскі — дпуская, ён не зафіксаваў пісьмова і пры сведках сваю знаходку, а далажыў па камандзе пра яе толькі на словах і, пэўна, са спазненнем.

Вопыту яшчэ не меў; аспірант, адным словам — то-бок кандыдат на стражніка, і, мусіць жа, пасля такога промаху яго

неўзабаве й накіравалі ў Варшаву крыху падвучыцца турэмнай рабоце ў адпаведнай школцы.

Пра тую школку гаворка наперадзе, а пакуль што ўзнікае пытанне: чаму 14 траўня 1934 года Пятроўскі скіраваў увагу следства не на ім, вязню Б. Лагуну (у якога знайшлі не папярковую кветачку — палітычную ўлётку!), а найперш пракурорская маланка паляцела ў Яўгена Скурко.

У травеньскім распараджэнні Пятроўскі згадвае Б. Лагуна толькі адзін раз, і то нібыта ўскосна, а Яўгена Скурко ўпамінае ажно шэсць разоў!

Пэўна ж, тут сваю ролю адыграла вядомая ўладзе падпольная дзейнасць паэта...

Дзіўна таксама й тое, што Трухана, І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга дапыталі 12 красавіка, а Бараноўскага і Б. Лагуна — толькі 10 верасня!

Чамусьці чакалі пяць месяцаў...

13 верасня 1934 года Пятроўскі пастанавіў: справу № XIII.DS.105/34³ далучыць да справы № XIII.DS.279/34⁴, таму што сумесны іх разгляд дапаможа ўбачыць у поўным аб'ёме злачынную дзейнасць Яўгена Скурко⁵.

17 верасня Пятроўскі паслаў Чакалу запыт адносна паводзін Яўгена Скурко ў турме і ў той жа дзень прапанаваў судоваму следчаму 2-й Віленскай акругі дапытаць Яўгена Скурко паводле пунктаў:

1. У Вільні да 14 лютага 1934 г. даваў чытаць свой твор «Як бог гуляў на вечарыне», у якім адкрыта зневажаў Бога <...>

2. У Вільні да 30 красавіка 1934 г. напісаў і пашырыў адовзу («Дзень 1-га Мая». — *Л. Д.-М.*): «Супраць тэрору і пацыфікацыі! У абарону СССР і Савецкага Кітая⁶! Супраць фашыстоўскай дыктатуры! За Польшкую Савецкую Рэспубліку! За права на самавызначэнне аж да аддзялення! Пад такімі лозунгамі 1 Мая пралетарыят усёй краіны будзе змагацца пад сцягам Кам. Партыі...»⁷

Пятроўскі падкрэсліў: Яўген Скурко адкрыта заклікаў да гвалтоўнай змены палітычнага ладу ў Польшчы і адарвання часткі яе тэрыторыі.

19 верасня пачаўся допыт; у рукапісным пратаколе⁸ ў ліку вядомых фактаў (грамадзянства, нацыянальнасць, вера...)

адзначаны й такі: Яўген Скурко вучыўся ў сёмым класе Віленскай рускай гімназіі імя Пушкіна...

Вядома, паэт не прызнаўся, што з'яўляецца аўтарам блюзнерскага верша «Як бог гуляў на вечарыне» і адозвы «День 1-га Мая»; следчому даў такое тлумачэнне: да 14 лютага і пасля, да 1 траўня 1934 года, знаходзіўся на Лукішках, ніякіх твораў не пісаў і ніякай літаратуры сярод вязняў не распаўсюджваў.

Як 12 красавіка Іцак Фейгельман, так 19 верасня ён, Яўген Скурко, мусіў быў упратаколіць, што на Лукішкі трапіў за «прыпісаную» яму камуністычную дзейнасць і што сядзеў разам з Язэпам Гарэлічонкам, Барташэвічам (імя якога не назваў, бо не мог успомніць⁹) і Мікалаем Асіповічам, і ў іхняй камеры (настойваў на гэтым!) не было ні грыпсаў, ні адозваў; на шпацыры сустракаўся з іншымі вязнямі, але не размаўляў з імі, бо размовы забараняліся; на волю выйшаў 1 траўня 1934 года, палітыкай не займаўся, да кампартыі не належаў; 20 жніўня 1934 года зноў узяты пад варту невядома за што.

Асобна паведаміў: паліцыя забрала сшыткі з вершамі па-беларуску, але ніякіх падрыўных рукапісаў не знайшла.

І падкрэсліў: грыпс «День 1-га Мая» ўбачыў толькі на допыце 21 жніўня ў Паставах...

24 верасня 1934 года Пятроўскі атрымаў Чакалаў адказ¹⁰ на свой запыт ад 17 верасня...

Пра гэты адказ-рапарт (22 радкі на машынцы) вышэй ужо неаднойчы гаварылася; у дакуменце сярод іншага сказана: Яўген Скурко сядзеў у камеры № 164 разам з Б. Лагуном і Я. Гарэлічонкам¹¹.

Цікава, у рукапісным пратаколе за 19 верасня, пра які толькі што йшла гаворка, адзначана: так, Яўген Скурко сядзеў з Я. Гарэлічонкам, але Б. Лагун не ўпамінаецца — як аднакамернікі паэта, упамінаюцца Я. Барташэвіч і М. Асіповіч.

А вось яшчэ адна разбежка: Чакала, як бачым, даводзіць, што Б. Лагун у траўні 1934-га — вязень камеры № 164, а ў тым жа траўні (5-га чысла) таго ж 1934 года, дакладваючы таму ж Пятроўскаму пра знойдзены ў Б. Лагуна грыпс, Чакала пісаў: вязень Б. Лагун знаходзіцца ў камеры № 162!

Хто тут памыліўся з нумарамі камер — начальнік турмы ці машыністка, перадрукоўваючы яго пісьмо?

Здаецца, памылка да суда не дайшла, а наогул жа такія апіскі — выдатны матэрыял для адвакатаў.

Трэба сказаць, нешта містычнае ёсць у лукішскім побыце Б. Лагуна; у «Лістках календара» чытаю: «...крамольныя матэрыялы былі знойдзены ў турме, і не ў маёй (Яўгена Скурко. — *Л. Д.-М.*) камеры, а ў суседняй, дзе тады сядзелі т. Б. Лагун, Д. Фейгенберг і І. Фейгельман...»¹²

Выходзіць, Б. Лагун знаходзіўся і ў 175-й камеры!

Што гэта — памылкі, недакладнасці ці паэзія памяці?!

А можа, усё значна прасцей — мабыць, людзей часта ператасоўвалі па кутузках, таму цяжка было запомніць (нават начальніку турмы!): хто з кім і ў якой цэлі мучыўся!

І ў выніку радыкальныя вязні часам не паспявалі забраць з сабой «крамольныя матэрыялы», а памяркоўныя зняволеныя, апынуўшыся на новых нарах, нават і не здагадваліся, што, напрыклад, у тым жа вентылятара схаваны грыпсы.

Робячы свой запыт Чакалу, Пятроўскі, пэўна ж (кажу «пэўна ж», бо не маю пад рукой гэтага запыту), ставіў пытанне: ці меў Яўген Скурко доступ да І. Фейгельмана і Ф. Фейгенберга — у іхнюю камеру № 175?

Чакала адказаў: не меў!

Адказ на карысць паэта...

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 22, 22 ар.

² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 23.

³ Справа І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга.

⁴ Справа Яўгена Скурко.

⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 29.

⁶ Частка Кітая, якая кантралявалася камуністамі Маа.

⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 46.

⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 47, 47 ар., 48, 48 ар., 49.

⁹ Імя Барташэвіча — Язэп.

¹⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 60.

¹¹ Надрукавана: *Gorliczonkiem*. Пасля літары «г» прапушчана літара «е». Памылка Чакалы ці ягонай машыністкі.

¹² Запіс ад 20 лютага 1935 г.

РАЗДЗЕЛ 16

28 верасня 1934 года Пятроўскі падпісаў абвінаваўчы акт¹, у якім падкрэсліў: Яўген Скурко — аўтар рукапісных твораў «Як бог гуляў на вечарыне», «3 газеты. Дварчанін...» і «Дзень 1-га Мая».

Быў зроблены і такі акцэнт: у пількаўскай хаце паэта знойдзены сшыткі, у якія занатаваны па-беларуску (!) апавяданні і вершы, падпісаныя псеўданімам Максім Танк — з чаго (мусіць жа, і таму, што творы па-беларуску) Пятроўскі вывеў: свае літаратурныя здольнасці Яўген Скурко скарыстоўваў на стварэнне злачынных тэкстаў.

А ў апошнім абзацы віцэ-пракурор сцвярджаў: грыпсы былі прачытаны турэмнымі служкамі, якія канфіскоўвалі іх, таму неабходна прызнаць, што Яўген Скурко пісаў свае камуністычныя творы і дзеля таго, каб схіліць імі да злачыннай дзейнасці нават далёкіх ад палітыкі людзей...

Клапаціўся Пятроўскі пра душы малодшага турэмнага персаналу — напэўна ж, меркаваў, што нетрывалыя гэтыя душы, начытаўшыся пісаніны вязняў, могуць падпасці пад шкодны ўплыў — грыпсы ж ого які сродак падбухторвання да бунту!

Як на цяперашні дзень, то дзіва дзіўнае: як усё-ткі польская дзяржава баялася гэтых папяровых шматкоў, густа засеяных макавымі літаркамі!

Як узнімалася праз іх і тут ужо ў адным кірунку пачынала ўмомант рухацца ўсё — ахоўнікі, начальнікі турмаў, рапарты, карцары, адмена падаёнак, пракуроры, ператрусцы ў камерах і бацькоўскіх хатах, новыя арышты, допыты, суды...

І вязні, зусім жа маладыя хлопцы, пішучы свае дробныя грыпсы, рызыкавалі не толькі здароўем — жыццём!

Апошняя, шостая старонка, абвінаваўчага акта змяшчала спіс асоб (падсудны Яўген Скурко, а таксама сведкі — Трухан і Бараноўскі), якіх неабходна было выклікаць на разбор.

15 лістапада 1934 года канцылярыя Віленскага акруговага суда (трэці крымінальны аддзел) выпісала тры позвы; Яўгену

Скурко пазву (на белай паперы!) даставілі ў Лукішкі ўжо назаўтра, 16 лістапада²; Трухан атрымаў сваю павестку, надрукаваную на ружовай паперы, таксама 16 лістапада і таксама на Лукішках — так сказаць, па адрасе працы³.

З уручэннем ружовага паведамлення аспіранту Бараноўскаму⁴ выйшла заміна.

У судовай канцылярыі меркавалі: Бараноўскі, як і Трухан, па-ранейшаму служыць на Лукішках, таму адрасаваліся ў турму.

Але тое было марна.

17 лістапада намеснік начальніка турмы даў адказ — 11 радкоў на машынцы: Бараноўскага ў Вільні няма, ён знаходзіцца ў варшаўскай школе на курсах для супрацоўнікаў турэмнай аховы.

У ніжнім левым кутку дакумента ад рукі прыпісана: 21 лістапада 1934 года пазва паслана ў Варшаву⁵.

Словам, яе пераадрасавалі, і графічная асаблівасць пераадрасоўкі выявілася па-шкалярску проста: паверх слова «Вільня» тлуста напісалі «Варшава», а пад закрэсленым словазлучэннем «вязніца на Лукішках» з'явіўся выразны радок «вуліца Длуга, 52» (адрас курсаў).

Бараноўскі атрымаў пасланае 27 лістапада — пра гэта 29 лістапада паведаміў камэндант школы, яго паведамленне прыйшло ў суд 1 снежня 1934 года⁶.

Займеўшы сваю пазву, Бараноўскі засеў за пісьмо, але што ён напісаў, скажу пазней...

А завяршалася шостая старонка абвінаваўчага акта пералікам дакументаў, якія Пятроўскі падрыхтаваў для працэсу:

- «...1. Паведамленне начальніка лукішкаўскай турмы.
2. Ліст начальніка лукішкаўскай турмы.
3. Пратаколы агляду рукапісаў.
4. Рукапісы, апісанья ў згаданых пратаколах <...>
5. Узор почырку Яўгена Скурко.
6. Пратаколы графалагічнай экспертызы.
7. Пратакол вобыску ў Яўгена Скурко.
8. Пратакол агляду прадметаў, канфіскаваных падчас вобыску.

9. Прадметы, апісаныя ў гэтым пратаколе <...>

10. Копіі судовых прыговораў ў справе Яўгена Скурко...»⁷

Шчодрым на канцылярскую пісаніну выдаўся і кастрычнік 1934-га.

Старанна сабраная папка 1 кастрычніка была накіравана ў 3-і крымінальны аддзел Віленскага акруговага суда⁸, і ўжо 5-га чысла кіраўнік аддзела, прачытаўшы абвінаваўчы акт, надаў справе ход⁹.

6-га чысла кіраўнік сакратарыята гэтага аддзела даў даручэнне ўручыць пад распіску вязню Яўгену Скурко копію абвінаваўчага акта і тлумачэнне аб парадку падачы скаргаў¹⁰.

8 кастрычніка 1934 года падкамісар турэмнай аховы выканаў даручэнне, аб чым ужо назаўтра намеснік начальніка турмы паведаміў сакратарыяту, і 10-га чысла яго паведамленне атрымалі ў судзе¹¹.

У тыя дні Яўген Скурко знаходзіўся ў першым корпусе, у камеры № 124; недзе з тыдзень ён вывучаў копію абвінаваўчага акта, абдумваў тактыку сваёй абароны, маральна рыхтаваўся.

Магчыма, яму далі прачытаць і пратаколы графалагічнай экспертызы.

14 кастрычніка на зжоўклай паперы ў клетку ён склаў заяву з просьбай выклікаць у суд у якасці сведкаў вязняў Яна Гарэлічонка, Мікалая Асіповіча, Браніслава Лагуна і Язэпа Барташэвіча¹² — такім чынам спрабаваў абараніцца ад пакаванняў Трухана і Бараноўскага, прасіў дадатковых сведкаў — сваіх людзей¹³!

15 кастрычніка адміністрацыя зарэгістравала заяву, 16-га адправіла для разгляду, і 18-га яе атрымалі ў судзе¹⁴.

20 кастрычніка на заяве саноўная рука чырвоным атрамантам накрэсліла: «На закрытым пасяджэнні!»¹⁵ — што відавочна значыла, просьбу паэта збіраліся разгледзець без лішніх вачэй.

Скажу наперад: 3 лістапада 1934 года адбылося агульнае закрытае пасяджэнне суда ў складзе: старшыня — Бжазоўскі, суддзі — Сянкевіч і Жанеўскі, віцэ-пракурор — Ястжэмбскі, пратакаліст — Вільканец.

Заслухаўшы зварот пракурора, суддзі пастанавілі: заяву адхіліць на той падставе, што ў ёй не сказана, аб чым збіраліся на будучым разборы гаварыць згаданыя сведкі¹⁶.

Даволі казуістычны адгавор!

Названыя суддзі ўжо згадваліся ў гэтай аповесці, а старшыня Бжазоўскі — той самы, які на вязняной сесіі ў Глыбокім за судзіў І. Фейгельмана і Б. Лагуна, а яшчэ на вачах Бжазоўскага (зноў дзеля цікавасці нагадаю!) Сяргей Прытыцкі спрабаваў забіць Я. Стральчука; сваю сюжэтную вастрэню мела й наступная падзея — у чэрвені 1936-га Бжазоўскі выступаў сведкам на працэсе, на якім судзілі С. Прытыцкага за ўчыненыя замах, і (што цікава!) паказанні Бжазоўскага былі даволі памяркоўныя...

І зноў, нібыта кругі па вадзе, пайшлі канцылярскія паўторы — 6 лістапада 1934 года кіраўнік судовага сакратарыята даручыў турэмнай управе ўручыць пад распіску Яўгену Скурко копію пастановы аб адхіленні ягонаў заявы¹⁷.

7 лістапада падкамісар аховы выканаў даручэнне, назаўтра, 8-га чысла, начальнік турмы пісьмова паведаміў аб тым сакратарыату, і 9 лістапада яго паведамленне атрымалі ў судзе¹⁸...

¹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 63–66.

² LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 82, 82 ap.

³ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 83, 83 ap.

⁴ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 85, 85 ap.

⁵ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 80.

⁶ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 86.

⁷ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 65 ap.

⁸ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 62.

⁹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 62 ap.

¹⁰ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 67.

¹¹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 67 ap.

¹² Гэтым разам імя Баргашэвіча ўспомніў.

¹³ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 68.

¹⁴ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 68 ap.

¹⁵ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 68.

¹⁶ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 69.

¹⁷ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 70.

¹⁸ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 70 ap.

РАЗДЗЕЛ 17

Аднак вярнуся ў апошнія дні кастрычніка 1934 года. 28-га чысла паэт зноў звяртаецца ў акруговы суд — просіць разгледзець ягоную справу¹; у той жа дзень адміністрацыя адпраўляе заяву², аднак чамусьці рэгіструе яе заўтрашнім днём — у авальным штампце на першай старонцы заявы стаіць 29-е чысло³.

31 кастрычніка паперу даставілі ў суд⁴, і 3 лістапада на ёй з’явіўся дазвол, накрэслены чырвоным атрамантам: «Выклікаць!»⁵

Пазней іншая ўладная рука чорным чарнілам прыпісала ўнізе ўдакладненне: «На 16 лістапада 1934 г.»⁶

Тут, хутчэй за ўсё, збіраліся выклікаць не на судовы працэс, а на нейкую фармальную працэдуру — скажам, каб вязень прачытаў матэрыялы сваёй справы.

Тым часам з камеры № 124 паэта пераводзяць у камеру № 168, якая знаходзілася ўсё ў тым жа першым турэмным корпусе.

За два тыдні не дачакаўшыся адказу і не ведаючы, што паклічуць 16-га чысла, 11 лістапада з новай камеры ён зноў падае прашэнне⁷.

Напісаў, можна сказаць, тое ж, але ў іншай інтанацыі.

Першая заява пачыналася з ветлівага паклону: «Uprzejmie proszę Sąd Okręgowy...» (Ласкава прашу акруговы суд...); пачатак жа другога хадайніцтва сухі, па-канцэляярску звыклы: «Niniejszym proszę Sąd Okręgowy...» (Гэтым прашу акруговы суд...)

На апошнім хадайніцтве няма ніякіх рэзалюцый; прачытаць, вядома ж, прачыталі, але, відаць, з улікам ужо прынятага рашэння: «Выклікаць 16-га...» — дубліраваць яго не сталі.

І гэта заява, само па сабе, прайшла адпаведныя стадыі ніжэйшай бюракратыі — 12 лістапада яе занатавалі ў турэмнай кнізе⁸, 13-га адправілі, а 14-га зарэгістравалі ў судзе⁹...

16 лістапада — дзень, можна сказаць, адметны: трэба думаць, і справу дазволілі прачытаць, і (памятаем!) прынеслі позову — выклікалі 5 снежня (!) 1934 года а 9-й гадзіне ў суд па адрасе: Вільня, вуліца Міцкевіча, № 36...

Падкрэслію: выклікалі менавіта на 5 снежня, бо У. Калеснік¹⁰ і ўслед за ім Д. Бугаёў¹¹ памылкова пісалі, што суд адбыўся 9 кастрычніка — то-бок на два месяцы раней.

Праўда, У. Калеснік у кнізе «Зорны спеў» ужо аперыруе датай, з якой і пачынаецца «протокул розправы глунвэй»¹², і дата гэтая якраз 5 снежня 1934 года.

У згаданым пратаколе¹³, дарэчы, побач прозвішча «Яўген Скурко» не ўпісана прозвішча адваката — падсудны Яўген Скурко, як некалі ў Парыжы Дантон, абараняў сябе сам...

Аднак жа, пакуль гаварыць пра суд, варта вярнуцца да аспіранта Тадэвуша Бараноўскага, які (памятаем) 27 лістапада 1934 года атрымаў у Варшаве позову і ў той жа дзень засеў за грунтоўнае пісьмо...

Ехаць у Вільню Бараноўскаму не хацелася; у ягоным пісьме чулася нейкая распешчанасць, відаць жа, не вельмі ўласцівая іншым турэмным наглядчыкам.

Неверагодна прыгожым почыркам (сапраўдны ўзор каліграфіі!) аспірант склаў у суд просьбу, сэнс якой такі: прашу паведаміць, ці прысутнасць на разборы мае абавязковы характар, бо з прычыны значнай адлегласці ўзнікае праблема прыехаць¹⁴...

Ад Варшавы да Вільні нейкія чатыры сотні кіламетраў, ну няхай крыху больш, а малады хлопец, якому толькі дваццаць пяць, заяўляе: для яго гэта цяжкая дарога!

Ці не дзіўна?

І, мусіць жа, адчуўшы несур'езнасць такога тлумачэння, Бараноўскі тут жа паясніў: знаходжуся на шасцімесячных курсах у школе для малодшых і старшых супрацоўнікаў турэмнай аховы, і перапынак у занятках перашкодзіць вучобе.

Клапаціўся, выходзіць, пра павышэнне сваёй кваліфікацыі, адстойваў бесперапыннасць вучэбнага працэсу, а ў апошнім абзацы прасіў як найхутчэй яму паведаміць (да разбору за-

ставаўся ж нейкі тыдзень!), што ён, можа быць, усё-ткі *будзе* звольнены ад яўкі ў суд!

Просьбу аспіранта Бараноўскага, зарэгістраваную 28 лістапада пад нумарам 428, камендант школы накіраваў у Вільню з друкаванаю прыпіскаю: прашу прыняць хуткае рашэнне¹⁵!

Марка на канверце сведчыць — гэта службовае адпраўленне¹⁶, а паводле паштовых штэмпеляў — з Варшавы пісьмо адпраўлена 30 лістапада, а ў Вільню прыйшло 1 снежня¹⁷, што даволі хутка; для параўнання можна ўспомніць: тая ж позва Бараноўскаму з Вільні ў Варшаву паўзла ажно тыдзень...

Але не гэта галоўнае, галоўнае тое, што 3 снежня становішча сведка Бараноўскага ўлічылі...

І вось праз два дні, 5 снежня, пачаўся працэс¹⁸; спачатку, як зазвычай, справілі фармальнасці — то-бок спраўдзілі, хто ён, Яўген Скурко, чый сын, колькі мае гадоў, дзе нарадзіўся і дзе жыве і г. д.

Цікава, на другой старонцы пратакола чырвоным алоўкам падкрэслены звесткі аб тым, што ён — вучань сёмага класа гімназіі і з'яўляецца «бэзвызнанёвым».

А тады ўжо пачалося абгаварэнне абставін непрыезду Бараноўскага¹⁹.

Пратакаліст далажыў: позву сведку Бараноўскаму ўручылі ў Варшаве, і Бараноўскі даслаў тлумачэнне, што заняты вучобай, таму і не здолеў прыехаць.

Тады пракурор заключыў: няяўка сведкі мае ўважлівую прычыну, трэба зачытаць яго паказанні, дадзеныя ў ходзе следства, і гэтага дастаткова.

Асабліва здзіўляюцца пракурорскай мяккасці, мусіць, не вярта — такая, відаць, склалася практыка.

Так, 28 лютага 1929 года, калі ў апеляцыйным судзе пераглядалася справа «Грамады», на разбор у Вільню не прыехала ажно сем сведкаў; разбор адбываўся без іх прысутнасці, — можна было падумаць, што паказанні гэтых сведкаў вялікага значэння для справы не мелі.

Людзей паклікалі, людзі не з'явіліся — і нічога!

Віцэ-пракурор Парчэўскі палічыў такую з'яву прымальнай, бо, на яго думку, сведкі жылі ў іншых судовых акругах,

дастаткова далёка ад Вільні, і гэта істотная перашкода для іхняга прыбыцця.

А большасць, дарэчы, пражывала ў Слоніміскім павеце, кіламетраў за 200 ад Вільні, і польскім судом такая адлегласць лічылася вялікай дарогай!

Наогул жа сведкі, якія не хацелі прыязджаць, спасылаліся не толькі, скажам, на вучобу ці далёкую дарогу — розныя выстаўлялі прычыны.

На тым жа грамадоўскім пераглядзе назаўтра, 1 сакавіка, сакратар зачытаў ліст Сымона Сяляўкі — гэты сведка жыў у вёсцы Цецяроўка, якая знаходзілася ў гміне Вялікая Бераставіца Гродзенскага павета; сведка паведамляў, што не можа прыехаць, бо не мае грошай і цёплага адзення, а стаялі якраз моцныя маразы.

Адвакат Ігнацы Эцінгер настойваў, каб Сымона Сяляўку выклікалі тэлеграмай, бо ўзнікла пільная патрэба ўдакладніць яго паказанні.

Парчэўскі заняў нейтральную пазіцыю — не падтрымаў адваката і не выказаўся супраць.

Суд жа разважыў: у такія страшныя маразы беднага чалавека, які не мае ні грошай, ні добрага кашуха, не варта выцягваць з вёскі Цецяроўка...

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 78.

² LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 78 ар.

³ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 78.

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 78 ар.

⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 78.

⁶ Тамсама.

⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 79.

⁸ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 79.

⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 79 ар.

¹⁰ У кнізе «Паэзія змагання» (1959).

¹¹ У кнізе «Паэзія Максіма Танка» (1964).

¹² «Протокул розправы глывнэй» (*польск.* protokół rozprawy głównej) — пратакол галоўнага судовага разбору.

¹³ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 89.

¹⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 87.

¹⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, b. 2227, l. 86.

¹⁶ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 88.

¹⁷ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 88 ap.

¹⁸ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 89.

¹⁹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 90.

РАЗДЗЕЛ 18

Дык вось, на разборы 5 снежня 1934 года пракурор прапанаваў не выклікаць Бараноўскага, а проста зачытаць яго паказанні.

Падсудны Яўген Скурко не запырэчыў, і вядома чаму: адсутнасць Бараноўскага была яму на руку; у такой сітуацыі ад прысутнага непрыяцеля заўсёды бывае больш небяспекі, чым ад яго слоў, суха выкладзеных на паперы.

І тады суд пастанавіў: улічваючы, што сведка знаходзіцца ад судовай сядзібы на вялікай адлегласці, яго няяўку прызнаць апраўданай і апавясіць ягоныя паказанні, знятыя 10 верасня 1934 года...

А суд між тым засядаў у такім складзе: старшыня — Кадушкевіч, судзі — Тамашэўскі і Кавецкі, пратакаліст — стажор-юрыст Цэдэрбаум; дзяржаўным абвінаваўцам быў падпракурор Ячыноўскі¹.

У кнізе М. Арочкі «Максім Танк. Жыццё ў паэзіі» чытаю: не Ячыноўскі, а Ячынскі.

Гэта памылка, М. Арочка запазычыў яе з «Лісткаў календара», відавочна, адсюль: «...Толькі што вярнуўся з апеляцыйнага суда, дзе па міласці пракурора І. Ячынскага пераглядалася мая справа...»²

Гаворка пра перагляд гэтай, снежаньскай, справы, і адбыўся той перагляд 20 лютага 1935 года — аб чым у аповесці яшчэ згадаю...

У. Калеснік жа ў «Зорным спеве» дае свой варыянт пракурорскага прозвішча — Яцэноўскі, але і гэты варыянт разыходзіцца з архіўнай праўдай...

Зрэшты, і архіўная праўда, як і ўсё на свеце, іншы раз мае дамешкі свядомай ці несвядомай няпраўды, хаця ў гэтым выпадку ў пратаколе чорным атрамантам чытальна выведзена: Jaszupowski, а на іншай старонцы нават захавалася пракурорава імя — Ежы³.

Са сведкаў у зале знаходзіўся толькі Трухан.

Перад тым як загадаць яму выйсці ў асобны пакой, старшыня Кадушкевіч нагадаў аб непарушнай сутнасці прысягі і адказнасці за хлуслівыя паказанні.

Спружына судовай дзеі няўхільна пачала сціскацца.

Цэдэрбаум уголос прачытаў абвінаваўчы акт, пасля чаго Кадушкевіч звярнуўся да Яўгена Скурко: ці прызнае сябе вінаватым і наогул што мае адкрыць суду?

Адказ быў такі: я ні ў чым не вінаваты; да ніякіх партый (у тым ліку і камуністычнай!) ніколі не належаў і не належу; засуджаны за артыкулы і нарысы, але не за іх змест, а толькі за тое, што надрукаваў іх у камуністычных выданнях; рукапісаў, якія прад'яўлены мне судом, не пісаў...

Варта прызнаць — выдатная логіка!

Цікава, ці сам выверыў план такога адказу, ці нехта дапамог з турэмнага камітэта?

Зрэшты, як бы там ні было, але адказ прынялі без ніякіх заўваг.

А што да «некамуністычных» па зместу артыкулаў і нарысаў, надрукаваных у камуністычных выданнях, то гэтая выразная фармулёўка, адметная затоеным гумарам, прымушае зноў згадаць часопіс доктара У. Шырана пад неверагодна дэмакратычнай назвай «Часопіс для ўсіх»...

З асобнага пакоя паклікалі сведку Трухана, і падсуднаму Яўгену Скурко дазволілі рабіць заўвагі і даваць тлумачэнні.

Са згоды спаборных бакоў Трухана звольнілі ад прысягі — здаецца, і без яе лукішскі наглядчык добра ведаў, якая бывае кара за хлусню.

І тут выйшаў казус.

Забыўлівы дазорац прызнаўся, што справы добра не памятае, і папрасіў, каб зачыталі яго ранейшыя паказанні.

Мяркую, такая просьба выклікала здзіўленне.

І было чаму здзівіцца!

З таго дня, калі Трухан знайшоў грыпсы, мінула не дзесяць гадоў, а ўсяго толькі няпоўныя дзесяць месяцаў!

Але што рабіць, калі малады сведка (яму ўсяго трыццаць адзін год!) забыў падрабязнасці справы, таму й быў агалошаны пратакол ад 12 красавіка 1934 года...

Па адчытанні Трухан пацвердзіў свае паказанні, «успомніў», што сапраўды ў камеры І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга знайшоў грыпсы, і дадаў яшчэ: «У той камеры сядзеў і Яўген Скурко!»

Памяць у пана Трухана была, відавочна ж, курыная!

Зразумела, Яўген Скурко тут жа катэгарычным тонам аспрэчыў, што ніколі не знаходзіўся ў адной камеры з названымі вязнямі.

Лёгка ўявіць, як у гэты момант старшыня Кадушкевіч моўчкі перачытаў, а магчыма, нават і падсунуў суддзям Тамашэўскаму і Кавецкаму, каб таксама перачыталі, усё той жа рапарт начальніка Лукішак Чакалы віцэ-пракурору Пятроўскаму ад 24 верасня 1934 года, у якім сярод іншага паведамлялася ці не самае галоўнае: Яўген Скурко не меў ніякага доступу ў камеру І. Фейгельмана і Д. Фейгенберга⁴!

І ці не Кадушкевіч у абвінаваўчым акце Пятроўскага на 5-й старонцы падкрэсліў чырвоным алоўкам радкі, якія якраз і гаварылі: Яўген Скурко не сядзеў у адной камеры з Фейгельманам і Фейгенбергам⁵...

Судовая дзея тым часам рухалася далей — няпэўнага сведку Трухана «змяніў» адсутны сведка Бараноўскі, гэта значыла, што з пратакола ад 10 верасня 1934 года прачыталі паказанні турэмнага аспіранта.

Са згоды бакоў суд прызнаў: доказы, пералічаныя ў абвінаваўчым акце, існыя, і бакам дазволена на іх спасылца.

Было абвешчана і аб згодзе бакоў не дапаўняць разбор іншымі матэрыяламі.

І тады старшыня пастанавіў: разбіральніцтва завершана, тобок новыя пункты абвінавачання не прымаюцца, узятае да разгляду не касуецца, і новыя сведкі не могуць быць выкліканы.

Пракурор Ячыноўскі падтрымаў дзве высновы акта Пятроўскага, а менавіта: а) Яўген Скурко пашыраў твор «Як бог гуляў на вечарыне» і б) стварыў адовзу «Дзень 1-га Мая».

Пракурор заключыў: падсудны падлягае кары⁶...

Дачакаўся сваёй чаргі на выступленне і «адвакат» (сам падсудны!), і зноў у зале ўсе пачулі, што ён, Яўген Скурко,

грыпсаў не ствараў і не распаўсюджваў, і ўвогуле пісаць іх не мог, бо ў камеры не меў атраманту.

У нарысе «Аўтабіяграфія» паэт паведамляў: «...у кожнай камеры мы мелі чарніла і алоўкі. Горш было з паперай. Але і яе ўдалося раздабыць ад крымінальных вязняў...»

Вось так, усе канцылярскія прычындалы меліся, аднак жа ў судзе трэ было ратавацца.

Спаслацца на брак чарніла — простая і цудоўная лінія абароны, і, пэўна ж, сваёй прастадушнасцю яна зрабіла ўражанне на судзіяў...

Па вяртанні з дарадчага пакоя старшыня абвясціў... апраўдальны прыгавор і паведаміў, як і калі яго можна абскардзіць.

Разбор доўжыўся больш за тры з паловай гадзіны і завяршыўся ў 12 г. 40 хв. рашэннем: скасаваць часовы арышт, які быў ужыты 21 жніўня 1934 года паводле пастановы Сэвінскага.

Можна ўспомніць: пастанова Сэвінскага дзейнічала да 20 кастрычніка 1934 года, бо выпісвалася толькі на два месяцы, і яе, трэба думаць, падоўжылі, бо да 5 снежня, да самага суда (яшчэ паўтара месяца!) паэт знаходзіўся пад вартай.

Праўда, ніякіх дакументаў адносна падаўжэння тэрміну ягонага перабывання за кратамі я не знайшоў...

Усё-ткі паэт нарадзіўся пад шчаслівай зоркай — яго віну палічылі недаказанай; судовыя выдаткі аднеслі на кошт дзяржаўнага бюджэту; рукапісы, знойдзеныя ў турме, пакінулі ў справе, а рукапісы, канфіскаваныя ў пількаўскай хаце, вярнулі.

А шкада!

Лепей пакінулі б таксама ў справе, і тады яны захаваліся б! Вернутае ж паэт ці знішчыў, ці згубіў.

А было б цікава пагартаць ягоныя сшыткі — і той, абгорнуты ў газету «Вядомосці», з апавяданнямі і вершамі, і той, у чырвонай вокладцы, з рознымі нататкамі.

Было б цікава таксама прачытаць і 29 асобных рукапісных старонак!

А быў жа яшчэ блакнот і пяць чарнавых сшыткаў з накідамі ўсялякіх твораў па-беларуску...

Але што зробіш — згубленаму (ці знішчанаму) заставацца там, дзе яно згубілася (ці знішчылася)...

Апраўданы ж тым часам цешыўся сваёй удачай, а гэта ўдача — і яшчэ якая!

Заклучэнні каліграфа Другаля, як і сведчанні Трухана і Бараноўскага, былі, як вядома, не на карысць паэта, але паміж графікай грыпсаў і ўласна ягоным почыркам суддзі ўбачылі... істотную розніцу.

У выснове прысуду (у 5-м пункце) можна прачытаць: «...нягледзячы на тое, што факт распаўсюджвання рукапісаў, як гэта вынікае з паказанняў сведкаў Трухана і Бараноўскага, даказаны, аднак жа пасля азнаямлення з гэтымі рукапісамі і параўнання іх з почыркам падсуднага Скурко суд вызначыў: паміж прадстаўленымі тэкстамі і аўтэнтычным почыркам Скурко існуюць значныя адрозненні...»⁷

Другая палова гэтага сказа ў дакуменце (ад слоў «пасля азнаямлення...») падкрэслена чырвоным!

Дык вось, разбор скончыўся ў 12 г. 40 хв., і ўжо а 14-й (праз гадзіну дваццаць — хуткасць неверагодная!) службовец, які часова выконваў абавязкі начальніка турмы, падпісаў паведамленне аб вызваленні Яўгена Скурко з Лукішак⁸.

¹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 89.

² Запіс ад 20 лютага 1935 г.

³ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 101.

⁴ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 60.

⁵ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 65.

⁶ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 91 ap.

⁷ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 96 ap.

⁸ LCVA f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 95.

РАЗДЗЕЛ 19

Выхад з-за кратаў — часцей за ўсё такім бывала беларускае шчасце!

Паэту зноў пашанцавала, бо дастаткова адно супаставіць тэкст антырэлігійнай баладкі «Як бог гуляў на вечарыне» з любым іншым ягоным рукапісам, і можна цвёрда сказаць: адна рука!

Другаль сумленна зарабіў свае 18 злотых, у яго прафесійнасці сумнявацца не варта, але Кадушкевіч, Тамашэўскі і Кавецкі не зусім яму паверылі, а можна сказаць і так — не палічыліся з відавочным!

Чаму?

Думаю, проста пашкадавалі хлопца: маладога, прыгожага, элегантнага, з добрай польскай мовай!

Перад імі стаяў бландзін з блакітнымі вачыма!

Кінагерой!

Паэт — няхай сабе й беларускі...

А галоўнае — адчайны і смелы, і гэта, як мне здаецца, спадбалася паблажлівым суддзям.

Так, юны Яўген Скурко не ўмеў баяцца, а часам з законам гуляў, як з агнём...

7 красавіка 1932 года ў Львове з'явілася аднадзёнка «Беларускае жыццё», у якой пад псеўданімам «Максім Танк» ён, юны Яўген Скурко, надрукаваў рэвалюцыйны верш «Заштрайкавалі гіганты-коміны» і, калі апынуўся ў паліцыі, не пабаяўся прызнацца, што гэта яго твор.

Зрэшты, мне здаецца, тут была свая хітрасць — паэт «нешта» павінен быў прызнаць, спадзеючыся, што следства ўхопіцца за гэтае «нешта» і не далезе да ягонай асноўнай крамолы; словам, калі ты ў небяспецы, то пачынаеш выкручвацца вужом, знарок прызнаешся ў нейкай малой віне, каб ёю закрыць сваю большую правіннасць.

Вось таму паэт ужыў такую тактыку і тады, калі прызнаўся, што ў лютым 1930-га (па-іншых дадзеных, у лютым 1931-га)

напісаў пагрозлівы ліст дырэктару Віленскай беларускай гімназіі Астроўскаму¹.

У гімназіі, калі верыць паліцэйскім рапартам, існаваў камітэт вучнёўскай лявіцы (КВЛ), старшынёй якога з'яўляўся Даніла Сіверс — то-бок ён, Яўген Скурко.

Магчыма, ніякага камітэта і не было; магчыма, Яўген Скурко выдумаў яго дзеля гэтых важных слоў — старшыня камітэта вучнёўскай лявіцы Даніла Сіверс.

Пад такім подпісам ліст і дайшоў да адрасата; Даніла Сіверс папярэдзваў Астроўскага:

«...Тэрор, якім вы запалохваеце гімназію, не патушыць тое полымя, якое агарнула значную частку вучняў...»²

А яшчэ і гэтак прыціскаў хвост Астроўскаму: маўляў, як не пакінеш, пане, сваёй санацыйнай дзейнасці — высадзім шыбы!

Пабіць крыўдзіцелю вокны — чыста беларуская пагроза...

Добры знаўца гэтага народнага звычаю Максім Танк, успамінаючы сваё рэдактарства ў часопісе «Полымя», расказваў мне пра паэта Анатоля Астрэйку³:

— Калі скарачалі яго вершы, ён з крыкам: «Я вам вокны паб'ю!» вылётваў з рэдакцыі! А раптам паб'е, думаў я! І тады прасіў тут жа перадаць гарачаму Анатолю, што вершы ягоныя пойдучь у поўным аб'ёме, без ніякіх скарачэнняў...

Эпістала Данілы Сіверса завяршалася выпадам:

«...Глядзіце, каб адна з наймацнейшых арганізацый (КВЛ. — Л. Д.-М.) не адказала тэрорам на ваш тэрор!..»⁴

Астроўскі — цяжкі цень нашай гісторыі; ён як той слуп на ростані дарог — служыў і захаду, і ўсходу, і Беларусі, а найбольш сабе.

Не думаю, што юнак сваім пасланнем дасягнуў мэты, бо Астроўскі не звяртаў увагі на пагрозы (асабліва на такую драбязу, як біццё вокнаў!), нервы меў драцяныя — відаць, па гэтай прычыне і пражыў да дзевяноста.

Выказаць пісьмова пагрозу — імпульсіўны, дзіцячы ўзровень смеласці, а вось завалодаць чужымі дакументамі і падчысціць іх для пэўнай мэты — гэта ўжо разлічаная (дарослая!) рызыкаўнасць.

У «Аўтабіяграфіі» паэт напісаў і аб тым, як Ю. Левін (член ЦК камсамола) забіў правакатара Мікалая Адамовіча і, трэба думаць (дадаю ад сябе), забраў ягоныя паперы.

Паўна ж, ад Ю. Левіна Яўген Скурко ў траўні 1933-га і атрымаў пасведчанне Адамовіча № 556, выпісанае Віленскай рамесніцка-прамысловай дзяржаўнай школай; у гэтым пасведчанні прозвішча «Адамовіч» ён перарабіў на прозвішча «Агаймовіч», а нумар 556 на 567.

22 траўня 1933 года Яўген Скурко пусціў «абноўлены» дакумент у ход — у Віленскім бюро падарожжаў «Орбіс» набыў за паўцаны чыгуначны білет⁵.

Рызыкаваў?

Рызыкаваў, і нават вельмі!

За такі фортэль маглі пасадзіць на пяць гадоў, але, як бачым, не цураўся падлогу — жывучы ў безграшоўі, і гэтак ашчаджаў грошы на хлеб з селядцом, чаравікі, сшыткі і любімае кіно.

Такім жа спосабам, дарэчы, падправіў і яшчэ адну «легітымацыю»⁶ — нейкі час, як вядома, ён вучыўся ў Віленскай расійскай гімназіі імя А. Пушкіна, і ў яго застаўся вучнёўскі білет № 16 на 1931/32 школьны год — дакумент захоўваў сілу да 1 верасня 1932 года.

І вось у яго Яўген Скурко ўнёс лёгкія, але істотныя змены, у выніку якіх навучальны год стаў «1932/33», а дата сапраўднасці падоўжылася да 1 верасня 1933 года⁷!

І зноў жа ўсё гэта рабілася дзеля таго, каб у тую ці іншую касу аддаваць менш грошай.

Заўважу — за маніпуляцыю з вучнёўскім білетам наш герой мог дастаць тры гады турмы!

І яшчэ «...замецім стараною...»⁸ — праз два дні пасля таго, як у «Орбісе» Яўген Скурко набыў за паўцаны чыгуначны квіток, 24 траўня 1933 года ў Глыбокім ён не паспеў (калі яго накрыла паліцыя) знішчыць свае падчышчаныя паперы.

Следства пачало збіраць дадатковую справу пад сінатурай КЈ.73/34; справа складалася з двух пунктаў паводле абвінавачанняў «Злачынствы супраць дакументаў»:

а) падробка пасведчання Адамовіча;

б) падробка ўласнага вучнёўскага білета.

Але неба зноў дапамагло — справу, толькі пачаўшы, тут жа і закінулі.

— І добра, што закінулі! — узрадаваўся Анатоль Сідарэвіч. — Ён што, падрабіў пракурорскую легітымацыю?! Нейкае там школьнае пасведчанне, нейкі там вучнёўскі білет... Драбязя, адным словам...

Справу спынілі, бо, канешне, быў на тое начальніцкі загад — праўда, невядома чый.

У архіве ад справы КJ.73/34 засталася адна старонка — 14 машынапісных радкоў — і ўсё!

Мусіць, велікадушна палічылі: абвінавачанне ў «злачынстве супраць дакументаў» разам з абвінавачаннем у «злачынстве супраць дзяржавы» — гэта ўжо занадта; хопіць і таго, калі напішам: нарачанскі хлопец вінаваты ў антыдзяржаўных выступленнях, а суд няхай разбірае...

І 5 снежня 1934 года ўсё склалася як мае быць — галоўнае, сведкі трапіліся вяльыя.

Забывілівы Трухан не мог успомніць дэталі справы, пераблытаў, хто ў якой камеры сядзеў і хто дзе знаходзіўся падчас ператрасу 14 лютага, а нявопытны Бараноўскі на разбор наогул не з'явіўся, і ў выніку можна сказаць: суду не хапіла доказаў!

Гэта сталінскім судам ніякія доказы былі не патрэбны, а суды міжваеннай Польшчы пільнаваліся законнасці, няхай сабе й няпоўнай.

Суддзі здагадваліся: Яўген Скурко — чырвоны, ён трымаў песную сувязь з камуністамі, ствараў камсамольскія гурткі, рэдагаваў нелегальны часопіс «Пралом», ведаў, дзе знаходзіцца склад недазвольнай літаратуры, і неаднойчы бываў там, праводзіў падрыўную дзейнасць у гімназіі імя А. Пушкіна, выступаў пад псеўданімамі Арсень Граніт, Максім Танк, Даніла Сіверс.

А камендант сваткаўскай паліцыі Хенрык Малюс добра знаў, што восенню 1932 года паэт перайшоў польска-беларускую мяжу.

Віленскі следчы аддзел меў агентурныя звесткі, паводле якіх паэт як платны работнік ЦК камсамола кіраваў палітыч-

нымі акцыямі; у розных паветах (напрыклад, у Браслаўскім) інструктаваў камсамольскія арганізацыі...

Словам, здагадваліся, ведалі, падазравалі, сачылі, нюхам угадвалі, збіралі агентурныя звесткі!

Аднак жа, хутчэй за ўсё, звесткі гэтыя не мелі рашаючага дакументальнага пацвярджэння — былі, так сказаць, ускосныя.

От каб злавілі з партбілетам у кішэні!

Але ж камуністы Заходняй Беларусі не хадзілі з партбілетамі, таму й цяжка было даказаць, што арыштаваны — камуніст.

Ускосныя дадзеныя на поўны мах у судзе не раскруціш, паліцэйскі нюх да абвінаваўчага акта не прыкладзеш — патрэбны былі факты.

Знакаміты адвакат Дурач на грамадоўскім працэсе ў траўні 1928 года заклікаў суддзяў: «Панове суддзі, судзіце за ўчынкi, а не за настроi!»

А мог бы і не заклікаць, бо яны, польскія суддзі, пераважна так і рабілі — прынамсі да года 1936-га (пачатак фашызацыі краіны) — судзілі не за настроi, не за перакананні, а менавіта за ўчынкi.

І дэфензіва за гэта суддзям, вядома ж, асанну не спявала.

Не хаваючы раздражнення, камендант паліцыі Пастаўскага павета падкамісар Манькевіч 14 снежня 1934 года пісаў у Вільню:

«...пастановай акруговага суда выпушчаны з турмы вядомы камуністычны дзеяч Яўген Скурко...»⁹

От так — не проста камуністычны дзеяч, а вядомы дзеяч!

Калі вы, суддзі, не ведаеце пра гэта, то ведаю я, падкамісар Манькевіч!

Раздражненне каменданта зразумелае: мы ловім дзяржаўных злачынцаў, а вы іх апраўдваеце і выпускаеце!

Але што тут зробіш?

Нічога.

Хіба што папросіш прыслаць копію прысуду, каб падшыць яе для ўліку ў сваёй павятовай канцылярыі, што камендант і зрабіў, і праз восем дзён, 22 снежня, копію яму выслалі.

¹ Радаслаў Астроўскі (1887–1976) — палітык, грамадскі дзеяч, віцэ-старшыня БСРГ, старшыня ТБШ, дырэктар Беларускага кааператыўнага банка ў Вільні, прэзідэнт Беларускай Цэнтральнай Рады.

² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 5.

³ Анатоль Астрэйка (1911–1978) — беларускі паэт, аўтар паэмы для дзяцей «Прыгоды дзеда Міхеда» (1956).

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 5 ар.

⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 19.

⁶ Легітымацыя (*польск.* legitymacja) — пасведчанне.

⁷ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2034, л. 19.

⁸ Словы Якуба Коласа з паэмы «Новая зямля» (раздзел XXVI. «Агляд зямлі»).

⁹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 99.

РАЗДЗЕЛ 20

А пракуратура тым часам дзейнічала больш настойліва. 5 снежня (у той жа дзень, як скончыўся разбор) Ячыноўскі ў кароткай запісцы (шэсць радкоў ад рукі) па-пярэдзіў акруговы суд, што будзе падаваць скаргу ў вышэйшую інстанцыю¹.

Праз тыдзень, 13 снежня, ён атрымаў копію выраку².

Свой пратэст у апеляцыйны суд (2,5 старонкі машынапісу) Ячыноўскі злажыў 19 снежня 1934 года, засведчыўшы рашучую нязгоду з гэтым выракам³.

Падпракурор унёс на разгляд два пункты:

а) палкам скасаваць згаданы вырак;

б) засудзіць Яўгена Скурко паводле абвінавачанняў Пятроўскага ад 28 верасня 1934 года.

Ячыноўскі даводзіў: рашэнне акруговага суда заснавана толькі на зрокавым параўнанні грыпсаў з почыркам Яўгена Скурко і супярэчыць высновам графолога Другаля.

Нават калі суд, пісаў Ячыноўскі, і ўбачыў нейкія адрозненні паміж графікай грыпсаў і манерай пісьма Яўгена Скурко і ўсумніўся ў меркаванні Другаля, то для больш дакладнага высвятлення справы патрэбна было выклікаць яшчэ аднаго эксперта.

Вядома, самому Ячыноўскаму на працэсе 5 снежня лішні графолог ой як спатрэбіўся б, аднак жа, дапуская здагадку, — для Кадушкевіча, Тамашэўскага і Кавецкага гэта была б лішняя фігура ў іхніх нястрогіх шахматах.

А яшчэ Ячыноўскі з намерам падкрэсліваў: доказам віны Яўгена Скурко можа служыць і яго ранейшая судзімасць, а таксама рукапісы, забраныя паліцыяй у пількаўскай хаце.

Ячыноўскі выявіў тут жандарскі спрыт!

Ставіць у віну судзімасць, якую чалавек ужо адбыў, — учынак несамавіты.

А што да рукапісаў, то іхні антыдзяржаўны змест прывідны; шпыткі, асобныя старонкі і проста чарнавікі, спісаныя па-

беларуску — здаецца, уся крамола гэтых дакументаў, паводле ўпартага падпракурора, якраз і палягала ў беларускай мове; гэта відавочна, сумняваюцца асабліва і не варта.

Нават прыдзірлівы Пятроўскі і то памяркоўна ацэньваў тыя паперы — яны мелі значэнне толькі ў якасці ўзору почырку...

Праўда, яшчэ меліся газетныя выразкі, у якіх згадвалася нейкае пісьмо з Саветаў і бойка сялян з секвестратарам, а таксама канверт са штэмпелем пошты СССР і Лаворава паштоўка з Лукішак — вось і ўсё крымінальнае багацце!

Аднак жа з пустога канверта (няхай сабе й савецкага) і паштоўкі (змест якой, упэўнены, быў нейтральны) у польскім судзе справу не злепіш, а з польскіх газет, якія пісалі амаль што пра ўсё, бо мелі такую магчымасць, можна было навыцінаць самых розных бунтоўных нататак.

Ці разумеў гэта Ячыноўскі?

Разумеў, але трэ было дзьмуць у сваю дудку, от і дзьмуў, скіроўваў увагу вышэйшай інстанцыі на адно: Яўген Скурко — вінаваты, ён аўтар шкодніцкіх рукапісаў «Дзень 1-га Мая», «3 газеты. Дварчанін...», «Як Бог гуляў на вечарыне» (слова «Бог» Ячыноўскі, вядома, пісаў з вялікай літары)...

20 снежня 1934 года пракурор Шаняўскі (пэўна, начальнік Ячыноўскага) пераслаў ягоную апеляцыйную скаргу ў 3-і крымінальны аддзел Віленскага акруговага суда⁴; праз два дні скаргу прызналі складзенай па ўсіх юрыдычных правілах і накіравалі ў апеляцыйны суд⁵.

У той жа дзень, 22 снежня, папера дайшла да патрэбнай інстанцыі⁶, і ўжо 24-га чысла яе прынялі да разгляду⁷, але, прыняўшы, тут жа адклалі, бо трэ было адсвяткаваць Каляды.

2 студзеня 1935 года на апеляцыі Ячыноўскага з'явілася важная адзнака: залучыць да справы эксперта Мечыслава Бжэскага⁸.

Асоба, вартая ўвагі!

Чалавек сярэдняга веку (49 гадоў), Бжэскі жыў у Вільні (Завальная, 11, кв. 6), служыў канцэлярыстам у апеляцыйным судзе, хадзіў у рэфармацкую царкву (мусіць жа, у тую, якая і знаходзілася на Завальнай) і, вядома ж, не меў судзімасці.

Трэба сказаць: яму даводзілася вывучаць почырк не толькі Максіма Танка, аднак жа і Б. Тарашкевіча.

Як і Пятроўскі, каліграф Бжэскі таксама выступаў на «Працэсе пяцідзесяці пшасці» і ў чацвер 26 красавіка 1928 года заявіў, што Б. Тарашкевіч з'яўляецца аўтарам некалькіх анані-мных рукапісаў.

Само па сабе, Б. Тарашкевіч адмовіўся ад аўтарства, і тады абарона папрасіла выклікаць дадатковага эксперта.

Суд просьбу абароны адхіліў, хаця пракурор (што цікава!) і не прярэчыў абароне, толькі зазначыў, каб новы эксперт прааналізаваў тыя рукапісы, якія даследаваў Бжэскі.

Праз некалькі дзён (у панядзелак 30 красавіка 1928 года) Бжэскі зноў прысутнічаў на грамадоўскім працэсе, адказваў на пытанні суддзяў, даводзіў слухнасць свайго заключэння, і Б. Тарашкевіч і гэтым разам аспрэчыў яго экспертызу — па-іншаму ж і быць не магло.

Наогул жа, Бжэскага можна назваць знаўцам почырку лі-дара «Грамады»!

12 снежня 1931 года каліграф атрымаў 12 злотых за свой аналіз пяці рукапісаў, якія з'яўляліся рэчавымі доказамі ў но-вай крымінальнай справе Б. Тарашкевіча.

А за даследаванне грыпсаў у справе Яўгена Скурко калі-граф займеў 10 злотых⁹.

Апісання яго работы я не знайшоў, але, трэба думаць, Бжэскі правёў яе старанна і да судовага пасяджэння падрых-таваўся як след.

22 студзеня 1935 года Мечыславу Бжэскаму прынеслі ру-жовую позову, выпісаную чатыры дні таму, 18 студзеня, у якой паведамлялася: разбор прызначаны на 20 лютага 1935 года¹⁰.

З лютага ўручылі позову, таксама ж выпісаную 18 студзеня, і Яўгену Скурко¹¹, але ён мог і не прысутнічаць на працэсе (ягоная яўка не была абавязковай)¹².

Мяркуючы па круглым паштовым штэмпелі¹³, з Вільні па-вестку адправілі 22 студзеня, — праз тры дні, 25-га яе атрымалі ў мядзельскай гміне, а даставілі, як бачна, толькі 3 лютага.

Не спяшаліся, нечага чакалі.

А той жа памочнік гміннага пісара, напрыклад, або, скажам, солтыс маглі б з Мядзела ў Пількаўшчыну прынесці гэтую белую паперынку ўжо 26-га або 27-га чысла — дарогі ж усяго нейкія кіламетраў дваццаць...

-
- ¹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 94.
² LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 98.
³ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 104, 104 ap., 105.
⁴ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 103.
⁵ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 104.
⁶ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 101.
⁷ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 104.
⁸ Тамсама.
⁹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 112, 112 ap., 113.
¹⁰ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 109.
¹¹ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 108, 108 ap.
¹² LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 104.
¹³ LCVA, f. 129, ap. 2, b. 2227, l. 108 ap.

РАЗДЗЕЛ 21

20 лютага 1935 года а 9-й гадзіне 1-ы крымінальны аддзел Віленскага апеляцыйнага суда ў адкрытым пасяджэнні пачаў слуханне справы¹.

Крэсла старшыні заняў Уладзіслаў Дмахоўскі.

У 1928 годзе ён быў узнагароджаны Камандорскім крыжам ордэна Адраджэння Польшчы; газеты пісалі пра заслугі пана Дмахоўскага, якія ён здабыў на ніве правасуддзя, і не хто іншы, а менавіта ён з 28 лютага па 16 сакавіка 1929 года веў перагляд справы «Грамады» ў тым жа Віленскім апеляцыйным судзе.

20 ж лютага 1935 года У. Дмахоўскаму дапамагалі таксама вядомыя асобы — суддзя Ядзевіч і суддзя-дакладчык з акруговага суда Скіндар.

Ядзевіч старшынстваваў на апеляцыйным разборы 1 траўня 1934 года, на якім, памятаем, Яўгена Скурко апраўдалі, а гэта значыць — Ядзевіч тады паспрыяў паэту; ёсць усе падставы думаць, што Ядзевіч паспрыяў паэту і на гэтым працэсе!

А што да Скіндара — то гэта той самы службовец, разам з якім Пятроўскі дапытваў у шпіталі параненага С. Прытыцкага.

Слуханне йшло ў прысутнасці віцэ-пракурора Гвірыні — яшчэ адзін вядомы нам пан; Гвірыні прадстаўляў пракуратуру ўсё на тым жа пасяджэнні 1 траўня 1934 года.

Праатакол веў стажор-юрыст Радзюк...

Так, паэт мог не з'яўляцца на суд, але з'явіўся і пазней занатаваў у дзённіку: «...абвінавачваўся я ў тым, што ў Вільні 14.02.1934 г. напісаў і распаўсюджваў антырэлігійны твор...»²

Гаворка ўсё пра той жа верш (іншае жанравае вызначэнне — Паэма Апостала) «Як бог гуляў на вечарыне» — на разлінеенай паперы грывса назва твора падкрэслена аўтарам хвалістай тлустай рысай.

У. Калеснік называў гэты верш «Як бог гуляў на **ігрышчы**», а Д. Бугаёў і М. Арочка — «Як бог гуляў на **забаве**», аднак жа арыгінал сведчыць: апошнія слова ў назве — **вечарына**.

Але чаму адносна загалюўка ўзнік такі разнабой?

Пэўна ж, таму, што згаданыя даследчыкі не бачылі арыгінала рукапісу — хутчэй за ўсё, карысталіся паліцэйскім перакладам рукапісу на польскую мову; назва ж верша па-польску гучыць так — «Jak Bóg hulał na zabawie (Poemat Apostoła)».

І вось робячы адваротны пераклад, У. Калеснік скарыстаў заместа «zabawу» слова «ігрышча», а Д. Бугаёў і М. Арочка «zabawu» пакінулі як «забаву» — тым болей (хутчэй за ўсё, меркавалі даследчыкі) ёсць жа такая лексема ў беларускай мове.

У вершы, дарэчы, ужываюцца моцныя словы, таму паліцэйскія «перакладчыкі» (магчыма, старшы пастарунковы Т. Пладоўскі, а магчыма, і пратакалістка Я. Падгайская), упісваючы па-польску верш у пратакол агляду³, мусілі рабіць пэўныя пропускі — так, скажам, у дзясятай страфе апусцілі (не пераклалі — якія далікатныя людзі!) мілае кожнай беларускай душы слова — сра...а!

А ў дзявятай страфе ў радку «...тармосе Мацею чупрыну Янук...» — мусіць, па недагляду пранусцілі імя Мацей, пакінулі аднаго Янука; увогуле ж работу сваю выканалі даволі дакладна — пераклалі нават апошнія ў грыпсе слова «Канец».

Шостая страфа ў пратаколе падкрэслена — пэўна, самім Пятроўскім, бо ў ёй гаворка пра тое, як «...паліцыі морду набілі...», як «...прагналі усіх скуралупаў-кушчоў...», а «...двух сэквэстратараў... начапілі на вербу з бярозай...».

Вось усе дзевятнаццаць строф гэтага турэмнага практыкавання:

ЯК БОГ ГУЛЯЎ НА ВЕЧАРЫНЕ⁴

(Паэма Апостала)

Было гэта, братцы, не ў нашай краіне,
а там дзесь далёка, за горамі, морам
ў гарачай, пяшчанай, сухой Палістыне —
так Біблія кніга сьвятая гавора.

Ішоў раз дарогай, з кіям пад пахай,
сам бог, ён тады яшчэ быў малады,
высокія боты, на плечах з сярмягай
і пяць валаскоў мест сівой барады.

Ідзе ён дарогай і песню заводзе:
пра тое, як ў раю Адам саграшыў,
як з Еваю чорт паміж град, ў агародзе,
папоў і ксяндзоў, і равінаў⁵ рабіў.

Ідзе ён і бача, ў карчме, ля дарогі
сабраліся з округу ўсе мужыкі,
а там і дзяўчаты, відаць, за парогам,
і ёмка «Лявоніху» тнуць дзецюкі.

«А што ў вас за сьвята?» — пытае бог дзеда.
«Ты з печы зваліўся? — старык адказаў —
ня ведаеш, што тлум⁶ учора саседа
памешчыка з скуры ўсяго абадраў.

А там і паліцыі морду набілі,
прагналі усіх скуралупаў-купцоў:
а двух сэквэстратараў мы начапілі
на вербу з бярозай ганяць вараб'ёў.

За то сяньня йграюць цымбалы і струны —
прагналі усіх крывап'юцаў паноў,
на вузкіх загонах збудуем Камуну
без добрадзьяў паноў і багоў».

«Вось сукіны дзеці! — падумаў бог ціха —
ня хочаць ужо прызнаваць і мяне;
паднялі камуну: чартоўскае — ліха;
даберуцца хутка з дубінай ка мне!..»

Аж лыдкі⁷ у бога пачалі трасьціся —
хоць быў не трусьлівы, не слабы дзяцюк.
А тут яшчэ хлопцы ўзялі напіліся,
тармосе Мацею чупрыну Янук.

Ад дыму, ад пылу ў карчме ажно горка.
Крычыць Сьпірыдон, Харытон і Ігнат,
а бог, падцягнуўшы на срацэ апоркі⁸,
памалу, хоць бокам, прылез да дзяўчат.

Ў Ганулі за цыцку рукой учапіўся,
другой пад спадніцу кудысь заблудзіў;
а з трэцяй, з Марыляй, ужо і любіўся,
нагнуўшыс, на вуха штось ёй гаварыў.

А тут, як на грэх і цымбалы, і скрыпка
«Камарынскага» пачалі выцінаць,
а там на гармоніку Рыжы Піліпка —
аж бог закруціўся з Марыляй скакаць.

Зкінуў сярмягу, падковамі звонка
то бокам, то ракам ўпрысядку ідзе,
відаць для адвагі хлябнуў самагонкі,
ліецца аж пот па вусах, барадзе.

Марылі таксама дзяцюк падабаўся,
відаць бог умеў рабіць ў людзях эфэкт,
ды сянняя ён ў новую збрую прыбраўся —
высокія боты, штаны галіфэ.

А бог відаць часу дарма не марнуе:
Марылю завёў ў агарод, ў канаплі,
і там — як пра гэта апостал цытуе —
іх дзеці карчмара Іуды знайшлі.

Казалі, што бог абяцаў даць Марылі
за гэта і хустку, і нат шнур караль,
але не ўдалося, бацькі падлавілі
і ім ў канаплях там уст(р)оілі⁹ баль.

З колам прыпёрся Гарыд Аднабокi
і п'яніца Грышка, і Лэйзэр, і Клім,
фанар ужо сьвеціць у бога пад вокам,
а з рыжай чупрыны аж курыцца дым.

Аднэй рукой галіфэ бог трымае,
другой адбівацца заядла пачаў,
а сам ўсё да плоту хутчэй адступае,
хутчэй на дарогу і драла ўжо даў.

А сьледам «А-гу-гу!» — крычалі сяляне,
але бог ня чуў, дзесь далёка кульгаў.
На пятай вярсце ён прысеў на кургане
і доўга ў рацэ галіфэ паласкаў¹⁰.

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 110, 110 ар., 111, 111 ар.

² «Лісткі календара», запіс ад 20 лютага 1935 г.

³ Дата гэтага пратакола 27 красавіка 1934 года // LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 35, 35 ар.

⁴ Захаваны правапіс арыгінала.

⁵ Так у арыгінале. Па-беларуску трэ было б напісаць — «ра́бінаў».

⁶ Тлум — натоўп.

⁷ Польскае напісанне — па-беларуску ж «лыткі».

⁸ Логіка падказвае, што тут заместа «апорак» (абутак) павінны быць «порткі» (штаны). Дарэчы, гэтыя недакладна ўжытыя «апоркі» Т. Пладоўскі і Я. Падгайска пераклалі менавіта, як «порткі» (portki).

⁹ У гэтым слове прапушчана літара «р».

¹⁰ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227; тэкст знаходзіцца ў канверце, на якім з аднаго боку напісана па-польску: «Рэчавыя доказы да справы К-293/34», а з другога боку надпіс такі: «Рэчавыя доказы — грыпсы, апісанья ў пратаколе агляду ад 27.04.1934 г.».

РАЗДЗЕЛ 22

Вось такі юнацкі твор, і ён змешчаны на трох невялікіх старонках, а на апошняй, чацвёртай, можна ўбачыць саматужную ілюстрацыю да заключнага катрэна: мужчына, адставіўшы ўбок левую нагу, сядзіць на беразе рачулки і нешта прырэ; унізе малюнка выразны подпіс красамоўна ўдакладняе: «Бог палошча галіфэ».

Сваім з'едлівым сачыненнем малады аўтар не толькі зневажаў Бога (само па сабе, пісаў гэта слова з маленькай літары!), аднак жа, як бачым, праводзіў і палітычную прапаганду, услаўляў **Камуну**.

Тут ужо, вядома, ішла вялікая літара — зрэшты, з вялікай літары пісаўся ў яго і назоўнік Біблія!

Мэту ж перад сабой, добра бачна, ставіў не паэтычную, а тую, якая блізкая да салёнага анекдота, і вязні камуністы (і, магчыма, некамуністы) ад свайго паэта відавочна чакалі якраз гэтакі тэкст.

З кнігі М. Мікуліча «Максім Танк: на скразняках стагоддзя» можна даведацца: згаданы астрожны опус паэт ацэньваў як слабы раешнік, радаслоўную якога выводзіў ад «Гаўрыліяды» А. Пушкіна і «Бібліі» Кандрата Крапівы, а на судзе, у чарговы раз адмовіўшыся ад аўтарства, увогуле прыпісаў яго Кандрату Крапіве.

Так ратаваў сябе, а ратавацца трэ было, бо яго зноў жа чакалі не жартачкі.

Разгарну Крымінальны кодэкс — 172-і артыкул, з якога пачынаўся 26-ы раздзел «Злачынствы супраць рэлігійных пачуццяў», гаварыў: «...хто публічна блюзнерыць, той падлягае турэмнаму зняволенню на 5 гадоў...»

Нагадаю: Яўген Скурко абвінавачваўся яшчэ і ў стварэнні іншых лістовак.

«...І пракурор, і сведкі (у мяне не было адваката) сарамліва абыходзілі той факт, — тлумачыў паэт, — што гэтыя крамольныя матэрыялы былі знойдзены ў турме, і не ў маёй камеры... Усе

абвінавачванне трымалася на паказаннях стражнікаў А. Трухана і Т. Бараноўскага, якія сцвярджалі, што я даўно быў ім вядомы як аўтар падобных грыпсаў. Іх падтрымліваў і “графолаг”, хутчэй усяго — нейкі шпік, І. Бругаль...»¹

У пратаколе судовага пасяджэння не абазначана фізічная прысутнасць Трухана, Бараноўскага і «...“графолага” ... шпіка Бругалья...»

Значыць, іх і не было.

Узяўшы слова «графолаг» у двукоссе, паэт выказаў сваю відавочную непрыхільнасць да службоўца, экспертызы якога яму асабіста маглі вельмі нашкодзіць.

Аднак жа прозвішча графолага не Бругаль (няхай сабе ён і шпік!), а ўсё ж такі Другаль.

Як ужо гаварылася вышэй, на слуханне быў пакліканы іншы эксперт — каліграф Мечыслаў Бжэскі.

Цікава: паэт не згадаў яго ў сваіх запісах, а мог бы і згадаць, і нават сказаць пра яго добрае слова, бо заключэнне пана Бжэскага дало ратунак яму!

У. Калеснік у сваёй працы «Паэзія змагання» памылкова сцвярджаў, што апеляцыйны суд адбыўся 20 снежня, але калі даводзіў: «...даняя экспертызы былі ў карысць абвінавачанага...» — то, бяспрэчна, меў на ўвазе экспертызу Бжэскага.

А слуханне 20 лютага 1935 года йшло тым часам хуткім накатам.

Суддзя-дакладчык Скіндар акрэсліў сутнасць 97-га артыкула, змест якога, як ужо адзначалася, падрабязна раскрываўся артыкуламі 93, 94, 95 (злачынствы супраць дзяржавы), і бакі нічога не дадалі да акрэсленага Скіндарам — як сказана ў пратаколе: «...не патрабавалі дапаўнення»².

І тут кніга апеляцыйнага разгляду разгарнулася на даволі цікавай старонцы — старшыня Дмахоўскі паясніў падсуднаму Яўгену Скурко змест 81-га артыкула³:

«...час знаходжання ва ўстановах, якія названы ў артыкулах 79 і 80, не вызначаецца загадзя...»

Што ж гэта за такія таямнічыя ўстановы?

Артыкулы 79 і 80 падказваюць — гаворка ідзе пра закрытыя лячэбныя арганізацыі для псіхічнахворых!

Калі злачынца прызнаюць хворым на псіхіку, калі яго палічаць разумова адсталым, пазбаўленым здольнасці кантраляваць сябе, калі ўбачаць, што знаходжанне такога чалавека на волі пагражае правапарадку, то па суду яго могуць здаць у згаданую ўстанову.

У 80-м артыкуле ёсць адсылка на першы параграф артыкула 18-га, які крыху гуманізуе сітуацыю: калі падчас злачынства здольнасць да самакантролю была абмежавана, суд можа ўжыць змякчэнне пакарання...

Мусіць жа, усё-ткі гэта была звычайная працэдура нагадваць абвінавачаным пра існаванне 81-га артыкула, аднак жа, мне здаецца, у дачыненні да паэта Максіма Танка такі ход меў і свой асаблівы падтэкст.

Перад судом стаяў фізічна і душэўна здаровы юнак (прызыўнік катэгорыі «А»), аднак жа яму нагадалі пра закрытыя бальніцы для псіхічнахворых!

Пагражалі?

Мне ўяўляецца такая карціна: Дмахоўскі прыйшоў на разбор з гатовым выракам, і вырак гэты быў на карысць падсуднага, але старшыні захацелася крыху (ці не крыху!) папалохаць юнака, выхаваўча папярэдзіць: маўляў, мы зараз адпускаем цябе, але глядзі, хлопча, калі не кінеш старое, можаш апынуцца (і надоўга!) не проста ў турме, а ў псіхушцы, з якой і Андрэй Струг⁴ не выпягне!

Не гуляй з агнём, паэт, не займайся палітыкай!

Малады, прыгожы, яркі, таленавіты — пільнуйся асалоды!

Хадзі ў кіно (ты ж яго так любіш!), купляй паненкам цукеркі, шпацыруй па салодкай вуліцы Міцкевіча, адпачывай у рэстаране «Зацішша» ці ў кавярні Рудніцкага — урэшце, пі сваё любімае малако ў малачарні Гайбэра!

Ці мог старшыня Дмахоўскі гэтак думаць?

Напэўна ж, мог — прынамсі, такое маё ўяўленне...

Па адчытанні-тлумачэнні 81-га артыкула Дмахоўскі спытаў, ці прызнае падсудны сябе вінаватым і якое паясненне па справе хоча даць.

І ў які ўжо раз Яўген Скурко не прызнаў сваю віну, па-
ведаміўшы: рукапісаў, якія былі знойдзены ў камерах іншых
вязняў, не пісаў⁵...

¹ «Лісткі календара», запіс ад 20 лютага 1935 г.

² LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 110 ар.

³ Тамсама

⁴ Андрэй Струг (1878–1937) — польскі пісьменнік, кіраўнік Лігі
абароны правоў чалавека.

⁵ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 110 ар.

РАЗДЗЕЛ 23

Кульмінацыйй разбору з’явілася выступленне графолога Бжэскага.

Паводле судовай працэдуры яго, як і кожнага, папярэдзілі пра адказнасць за непраўдзівыя паказанні і звольнілі ад прысягі.

Успомнім: на працэсе 5 снежня 1934 года турэмнага наглядчыка Трухана таксама звольнілі ад прысягі, толькі Трухан тады чакаў выкліку ў асобным пакоі, а вось графологу Бжэскаму дазволілі ўвесь час знаходзіцца ў зале.

Пан Бжэскі заявіў, што Яўген Скурко піша прыгожым почыркам, і ён мог напісаць грыпсы, аднак тэксты, далучаныя да справы, накрэслены на вельмі маленькіх аркушыках і вельмі дробнымі літарамі, таму асаблівасці пісьма страцілі пэўныя рысы, уласцівыя почырку падсуднага; у выніку немагчыма неаспрэчна сцвердзіць, чыёй рукой накрэслены грыпсы — Яўгена Скурко ці нейкай іншай асобы; тым болей, што почырк Яўгена Скурко характэрных прыкмет не мае, а ўяўляе сабой звычайны тып хуткага канцылярскага пісьма, якім валодаюць многія...

Сваё выступленне Бжэскі завяршыў дыпламатычнай пахвалою Другалю — маўляў, ягоная экспертыза трапная і слушная, аднак слушная яна толькі... у фрагментах; яе дастаткова для прызнання вялікай верагоднасці паходжання почырку ад рукі падсуднага, але недастаткова для катэгарычнага пра тое сцвярджэння!¹...

Словам, усё вельмі падобна, але няпэўна!

А раз так (Мечыслаў Бжэскі нібыта падказваў суддзям!) — то давер павінен перамагчы падазронасць!

— Які гжэчны чалавек! — так ацаніў пазіцыю графолога паэт Фелікс Баторын².

Пэўна ж, падпракурор Ежы Ячыноўскі меў на гэты конт іншую думку...

«...не буду ўнутр залазіць»³ у неабходныя, але дробныя пытанні далейшай судовай плыні, скажу адразу: віцэ-пракурор

Гвірыні прапанаваў зацвердзіць апраўдальны прысуд першай інстанцыі⁴.

Вядома, прапанову пана Гвірыні Яўген Скурко прыняў як узнагароду і тут жа сам папрасіў, каб яго апраўдалі⁵.

І яго зноў апраўдалі — зацвердзілі вырак акруговага суда, а выдаткі разбору залічылі на рахунак дзяржавы⁶.

Шмат што паспрыяла нарачанскаму хлопцу, і, вядома ж, тое дапамагло, што ў бланкотных нататках Б. Тарашкевіча (тых самых, канфіскаваных 5 лютага 1931 года ў Тчэве) ён згадваецца проста як «Скурко», а не «Яўген Скурко»; толькі прозвішча — імя няма...

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 111.

² Фелікс Баторын (н. 1948) — беларускі паэт, піша і на мове ідыш; аўтар дакументальнай аповесці «Чорны год» (2011).

³ Словы Янкі Купалы з паэмы «Над ракой Арэсай».

⁴ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 111 ар.

⁵ Тамсама.

⁶ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 114 ар.

РАЗДЗЕЛ 24

Тут зраблю адступленне...

Трэба сказаць, што Б. Тарашкевіч іншы раз натаваў не толькі імёны і прозвішчы сваіх маладых актывістаў — адрасы таксама.

Вядома, для паліцыі такія падрабязныя нататкі з’явіліся неверагодна каштоўным падарункам, і гэта, на жаль, значыла, што для некаторых заходнебеларускіх юнакоў і дзяўчат запісы лідара «Грамады» абярнуліся вялікай бядой.

Вось толькі адзін яскравы прыклад:

«Пісьмо ў рэдакцыю¹.

Паважаны гр. Рэдактар!

Гэтым прашу Вас не адмовіць надрукаваць у Вашай газэце наступнае:

Будучы па паходжаньню беларускай, і атрымаўшы выхаваньне ў Віленскай Беларускай Гімназіі, я ўсю сваю працу была гатовай аддаць на карысьць Краю і беларускага народу. Апошнія тры гады я займала дзяржаўную пасаду, працуючы на пошце ў Вільні, дзе карысталася ўсімі правамі на роўні з іншымі працаўнікамі, а дзякуючы сумленнаму выконваньню службовых абавязкаў хутка здабыла прыхільнасьць і даверра ад свайго кіраўніцтва.

Працуючы на ўрадавай пасадзе, я абсалютна не адчувала ніякіх рэпрэсыяў з боку кіраўніцтва і, як гэта ня здзіўна, рэпрэсыі гэтыя былі выкліканы, дзякуючы палітычнай працы некаторых бел. дзеячоў, карысьць якое для беларускае справы зьяўляецца вельмі сумліўнай. 13 лютага г.г.² пасьяля рэвізыі ў маім памешканьні, паміма таго, што абсалютна нічога ня знойдзена, затрымана мяне ў арышце аж да 16 лютага г.г., а дзеля таго, што я не зьявілася да працы ў працягу двух дзён, — на аснове службовых рэгулямінаў — была звольнена з пасады. Цяпер асталася бяз усякіх матэрыяльных сродкаў. Здарылася гэта толькі таму, што п. Тарашкевічу, як відаць для нейкіх яго палітычных мэтаў, аказалася патрэбным і маё

прозвішча з адрасам, якое, як кажуць, было знойдзена ў яго партфэлі пры арышце ў Тчэве. Аднак сьледства не знайшло нічога кампрымітуючага проціў мяне, і я магла быць у хуткім часе зусім рэабілітавана, каб не наступны факт: у паперах нейкае п. Скуркі, якой абсалютна ня ведаю, ізноў было знойдзена маё прозвішча.

Рашуча пратэстую проціў правакацыйнага ўжывання з боку каго-б то ня было ў сваіх “сьпісках” без маёй згоды ня ведама для якой мэты майго прозвішча і адрасу.

Адкрыта заяўляю, што палітычнаю працаю не займалася і ніякае антыпанствае³ акцыі не вяла, а дзеля гэтага ані з Тарашкевічам, ані са Скурчанкай, ані з кім з іх прыхільнікаў нічога не мела і ня маю супольнага.

Іх-жа працу лічу ня толькі не карыснай, але і шкоднай для Беларускага Народу.

З пашанай М. Мамчыць⁴.

Вільня, 23 красавіка 1931 г.

P.S. Прашу іншыя газэты перадрукаваць вышэйпададзены ліст».

Вось такое горкае выступленне ў сваю абарону.

Імя М. Мамчыц сапраўды сустракаецца ў блакотных нататках Б. Тарашкевіча, якія (яшчэ раз нагадаю) былі старанна апрацаваны дэфензівай.

На 3-й старонцы пратакола агляду, складзенага паводле зместу гэтых нататак судовым следчым Язэпам Булгакам, можна двойчы прачытаць адзін і той жа радок: «У Вільні, Філарэцкая, 18, Марыя Мамчыц...»

Тут усё як на далоні — места, вуліца, нумар дома, імя, прозвішча; для ахоўнай (у сэнсе: жандарскай) службы выйшла ўсё даволі танна, ніякім жа выведнікам не трэ было плаціць, бо абышлося, можна сказаць, без аператыўнай работы; матэрыял самохаць прыцёк у рукі...

Пані Скурко ці проста Скурчанка, якую згадвае ў сваім лісце Марыя Мамчыц, таксама фігуруе ў запісах Б. Тарашкевіча — і ўпамінаецца яна лідарам «Грамады» не два разы, а значна больш.

На 12-й старонцы можна даведацца, што клікаць яе таксама ж Марыя і што яна з’яўляецца студэнткай (мяркую, Віленскага ўніверсітэта), вывучае матэматыку на 3-м курсе.

А на 15-й старонцы пратакола ўжо адзначана, што студэнтка Скурчанка ў ліку іншых студэнтаў узятая пад варту; думаецца, паліцыя тады і знайшла ў яе паперах згадку пра Марыю Мамчыц.

Як бачна, становішча было вельмі драматычнае.

Марыя Мамчыц (проста шкада яе!) спазналася з бядою, на некалькі дзён апынулася ў казённым доме, страціла працу, — «...асталася бяз усякіх матэрыяльных сродкаў...»

Яе ліст — крык душы!

У сваёй бядзе яна абвінавачвала лідара «Грамады» і з ім звязаную студэнтку, і, спачуваючы Марыі Мамчыц, былой працаўніцы Віленскай пошты, выхаванцы беларускай гімназіі, даводзіцца толькі пашкадаваць, што Б. Тарашкевіч і не падумаў нават хоць бы як зашыфраваць імёны і адрасы сваіх выканаўцаў.

5 лютага 1931 года (некалькі разоў ужо гэта адзначана) Б. Тарашкевіча затрымалі, і ўжо праз тыдзень, 13 лютага, была забрана (і, трэба думаць, не толькі яна адна!) Марыя Мамчыц — яе арыштавалі яшчэ задоўга да таго, як запісамі неабачлівага нашага палітыка заняўся следчы Язэп Булгак, які перш за ўсё падкрэсліваў у гэтых злашчасных занатоўках — прозвішчы і адрасы.

Не чакаючы перакладу нататак Б. Тарашкевіча, як і не чакаючы вынікаў працы следчага Я. Булгака, паліцыя і па-беларуску расчытала тое, што трэ было расчытаць.

А следчы гарбеў над канфіскаванымі блакнотамі, як адзначана ў 4-м раздзеле гэтай аповесці, з 1 і па 23 красавіка 1931 года — і менавіта 23 красавіка якраз і выйшаў «Беларускі Звон» з Марыіным пісьмом...

Здаецца, у гэтай драме ўсё ясна, але паўстаюць пытанні: Ці сама Марыя Мамчыц напісала ліст у газету? А мо яе прымусіла гэта зрабіць дэфензіва?

Мяркуючы па стылі, магчыма, нехта (хто не любіў Б. Тарашкевіча!) палітычна адрэдагаваў пісьмо, бо кідаецца ў вочы зусім «недзявочы» пафас публікацыі, асабліва яе канчатковы вынік: праца лідара «Грамады» і яму падобных не толькі не карысная, але і шкодная для беларускага народа!

Праясню гэтую думку: **шкодная** (на думку аўтаркі ці аўтараў?!) перш за ўсё таму, што Б. Тарашкевіч не йшоў на кампрамісы з уладай.

І тут зусім невыпадковым з’яўляецца тое, што выступленне Марыі Мамчыц надрукавана ў «Беларускім Звоне» — рупары Цэнтрсаюза, структуры, якая якраз і спрабавала наладзіць супрацоўніцтва з Пільсудскім.

А яшчэ пытанні могуць быць і такія:

Ці сапраўды М. Мамчыц вяла супольную працу з Б. Тарашкевічам? А мо і напраўду без яе згоды прозвішча Марыі было правакацыйна скарыстана, а сама яна з лідарам «Грамады» нават і знаёмай не была?!

Адносна правакацый скажу: так, Б. Тарашкевіч быў неабачлівы, часам да ўласнай згубы неасцярожным, аднак жа правакацыямі не займаўся; беларускія гімназісты яго любілі і самаахвярна яму дапамагалі.

Думаю, што і паштовая працаўніца Марыя Мамчыц уступіла ў небяспечную палітычную работу па сваёй волі, яе ніхто не прымушаў, яна ж «...усю сваю працу была гатовай аддаць на карысць Краю і беларускаму народу...»

Аднак бяда перавысіла яе сілы, таму і ўзнік ён — адчайны ліст у «Беларускім Звоне».

Зноў скажу: вельмі шкада дзяўчыну, і не схваю прыкрай незадаволенасці палітыкамі: падстаўляючы свой лоб, не губіце пры гэтым чужыя душы...

¹ Беларускі Звон. Вільня, 1931. № 9, 23 крас. (правапіс захаваны).

² Гаворка тут пра 1931 год.

³ Антыпанствовы (*польск.* antypaństwowy) — антыдзяржаўны.

⁴ Мусіць, прозвішча надрукавана ў газеце з памылкай, бо па-беларуску трэба ўсё ж пісаць без мяккага знака — Мамчыц. Дарэчы, на польскую мову ў пратаколе агляду гэта прозвішча транслітаравана якраз па-беларуску — Мамчзус, а не Мамчзуś.

РАЗДЗЕЛ 25

Сапраўды, тое, што ў паперах Б. Тарашкевіча паэт быў пазначаны проста як «Скурко» (толькі прозвішча без імя і адраса), дало яму добрую магчымасць аднеквацца перад следствам — маўляў, Скуркоў (і хлопцаў, і дзяўчат!) на Беларусі вельмі шмат, і гэта не я быў памочнікам у Б. Тарашкевіча, а нехта іншы...

Пачаўшыся а 9-й, слуханне завяршылася ў 9 г. 25 хв.¹ — доўжылася, выходзіць, няпоўныя паўгадзіны?!

І за гэты кароткі час (неверагодна кароткі!) стажор Радзюк спісаў чатыры старонкі пратакола (праўда, няпоўныя), судзя Скіндар зрабіў даклад, старшыня Дмахоўскі растлумачыў змест некалькіх артыкулаў, выступілі Яўген Скурко і Мечыслаў Бжэскі, слова браў віцэ-пракурор Гвірыні...

У пратаколе адзначана, што Гвірыні гаварыў толькі адзін раз — падаў рэпліку пра апраўданне падсуднага і ўсё; у стэнаграме (якой, на жаль, не маю), напэўна ж, ягонае выступленне аднаставана паўней.

А суд яшчэ хадзіў радзіцца, па вяртанні старшыня зачытваў амаль паўтары старонкі прыговору, — і ўсё гэта за 25 хвілін?

Анатоль Сідарэвіч не здзівіўся такому тэмпу:

— Хутка ўправіліся, бо не хацелі размазваць!

І Фелікс Баторын таксама не здзівіўся:

— Суд адштампаваў даўно прынятае рашэнне! На гэта багата часу не трэба...

Сапраўды, адштампаваў!

Прынамсі, да пачатку разбіральніцтва (магчыма, за некалькі дзён да яго!) суд ужо меў гатовы ўзор выраку; да такой думкі можна прыйсці, адно зірнуўшы на машынапісную «сентэнцыю»².

Вось копія прысуду з загадзя (!) надрукаванай апраўдальнай пастановай; у гэту копію толькі ўдрукавалі на першай старонцы чысло «20 лютага» — дакумент завяршаецца подпісам сакратара і круглай пячаткай апеляцыйнага суда.

А вось машынапіс арыгіналу, змест якога, вядома ж, слова ў слова такі, як у вышэйзгаданай копіі.

Розніца адно ў тым, што ў арыгінал не ўдрукавалі, а ўпісалі (на тую ж першую старонку) чысло — «20 лютага», а на другой старонцы зноў жа не ўдрукаваны, а ўпісаны ўсё той жа апраўдальны прыгавор, змацаваны трыма подпісамі — Дмахоўскага, Ядзевіча і Скіндара; праўда, пячаткі тут няма³...

Не выпускаючы з-пад увагі занадта кароткі час разгляду (яшчэ раз паўтаруся — няпоўнай паўгадзіны!), думаю, што разбор завяршыўся ўсё ж такі не ў 9 г. 25 хв., а ў 10 г. 25 хв.; пратакаліст Радзюк памыліўся (стажор, адным словам!) — па нявопытнасці зменшыў рэальны час пасяджэння на цэлую гадзіну.

Праўда, здараліся й хуткасныя працэсы — скажам, 24 студзеня 1930 года 3-і крымінальны аддзел Віленскага акруговага суда разгледзеў справу Б. Тарашкевіча за 40 хвілін — таксама невялікі час, але для разбору дастатковы, гэта ж не 25 хвілін...

Жывучы ўжо ў БССР, Максім Танк пісаў пра «жудасную панскую няволю»...

20 лютага 1935 года, як і ў траўні і снежні 1934-га, як і летам 1932-га, «панскія» судзі зрабілі ўсё, каб малады паэт выйшаў з судовай залы і лёгка ўздыхнуў.

Нагадаю: пракуратура ставіла яму ў віну не толькі 172-і артыкул (5 гадоў за кратамі), а яшчэ й 154-ы ў звязку з 93-і — а гэта ўжо, як за дзяржаўнае злачынства, цягнула на поўныя 10 гадоў!

Словам, юнак унік доўгай турмы, так што, дзякуючы Дмахоўскаму, Ядзевічу і Скіндару, «панская няволя» была і не такой ужо і жудаснай!

А калі б сталася ўсё па-іншаму і паэт надоўга сеў бы ў астрог, то мы не мелі б такой з'явы, як ягонае давераснёўская творчасць; не, штосьці б мелі — скажам, асобныя вершы (у цямніцы іх багата не наскладаеш!), тыя ж рыфмаваныя грыпсы, напрыклад; нешта яшчэ надрапанае ўпотай, але не было б кніг — «На этапах», «Журавінавы цвет», «Пад мачтай»!

Не было б і паэм — «Нарач», «Сказ пра Вяля», «Каліноўскі»;
урэшце — не было б «Лісткоў календара», а калі б гэты дзён-
нік і з’явіўся, то, бяспрэчна, не з такім шчодрым зместам.

¹ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 111 ар.

² Сентэнцыя (*польск.* sentencja) — прысуд.

³ LCVA, f. 129, ар. 2, б. 2227, л. 114, 114 ар.

РАЗДЗЕЛ 26

«Пясьняр вастрогу».

Словазлучэнне ўзята ў двукоссе не мной — такую атэстацыю паэт займеў ад свайго непрыяцеля Макара Краўцова (Касцевіча), які часам выступаў пад псеўданімам «Не-стары».

У сваім допісе-рэцэнзіі «З выдавецкай нівы»¹ «Не-стары» раскрытыкаваў Максіма Танка як творцу — ён, маўляў, не валодае ні граматыкай, ні беларускай мовай, ні рытмікай і сыпле сваёй «паэзіяй» як з мяшка.

Вядома ж, такое, мякка кажучы, недалікатнае выступленне зачাপіла самалюбства маладога песняра, і ён тут жа адказаў «Не-старому» вершам «Крытык»², эпіграфам да якога ўзяў радкі з непрыхільнай рэцэнзіі «...дык здаецца, гэта ўжо ясна для кожнай вёскі...»:

Як толькі падняўся наш крытык з калыскі,
хадзіці на задніх ён лапках пачаў,
няблага вылізваў панскія міскі
і косьці індычак з стала абгрызаў.

Падросшы ён к людзям пачаў прыглядацца,
(ён сэрцам і носам круціў, як хвостом),
наўчыўся ён хутка кусаць, агрызацца,
хадзіці з маленькім пад кляпай значком.

Няраз яго гладзіла псярня па твары,
таму, што кусацца ўмеў найніжэй, —
блішчэў яго весяла нос самаварам,
і поўная міска ляжала касьцей.

Памрэ, — пахаваюць. Засыпаць паможам.
Усе вершаплёты прыйдзём грамадой,
і оду, як конскую скабу, паложым,
каб меў ён што грызці і там, пад зямлёй.

М. Краўцоў, крытыкуючы, заставаўся ўсё-ткі ў межах этыкі — Максім жа Танк, як бачна, гэтыя межы пераступіў.

Паводле паэта ягоны крытык — сабачка, які перад панамі ходзіць на задніх лапках і мае то адзінкавыя «...косці індычак...», а то нават і поўную міску касцей.

Гэты несамавіты вобраз «косці» — відавочны намёк на пашпартнае найменне М. Краўцова — Касцевіч!

А яшчэ, як бачна ў вершы, крытык носіць пад штрыфлем (кляпай) маленькі значок — то-бок з'яўляецца агентам дэфензівы!

Словам, адказ выйшаў непрыгожы, нават вельмі непрыгожы, бо шчыры патрыёт Беларусі М. Краўцоў не быў сакрэтным супрацоўнікам польскай палітычнай паліцыі!

Што й казаць, пакрыўджаны аўтар верша ў сваім нядобрым вузкапартыйным пафасе хапіў цераз край!

За падобнае, дарэчы, выклікаюць на дуэль, і М. Краўцоў мог бы накіраваць Максіму Танку і картэль, бо меў схільнасць да дуэлей.

Аднойчы ж клікаў на двубой самога Антона Луцкевіча!
«Грамадзяніну Антону Луцкевічу.

Мы ніжэй падпісаныя уваважнены Грамадз.(янінам. — Л. Д.-М.) Макарам Косцевічэм перадаць Вам яго вызаў на паядынак за знявагу, зробленаю яму Вамі учора увечары 25-III-22.

Дзеля гэтага просім Вас сёння 26-III-22 а 7 гадз. увечары прыслаць сваіх секундантаў у Бел. Муз. Др. Гурток³ (Біскупская 12) для перагавораў.

Палк.(оўнік) Канапацкі,

В. Більдзюкевіч.

26-III-22,

Вільня,

1 гадзіна папалудні»⁴.

Такое вось трывожнае пасланне Антону Луцкевічу — тварцу нашай нацыянальнай дзяржаўнасці, падпісанае беларускім вайскоўцам Гасанам Канапацкім і нейкім В. Більдзюкевічам⁵.

Гэтыя людзі выступілі пасрэднікамі М. Краўцова.

Дык што здарылася «...учора увечары 25-III-22...»?

Заўважу, здарылася не ў будзень, а 25 сакавіка — на святкаванні чацвёртых угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларусі!

Гэта, канешне, тэма асобнага твора, таму, не паглыбляючыся ў яе, коротка скажу — тады, за святочным сталом, гарачы М. Краўцоў з намерам папракнуў А. Луцкевіча, што той у пачатку 1919 года на Парыжскую мірную канферэнцыю збіраўся ехаць з літоўскім пашпартам.

Як, маўляў, кіраўнік беларускай дэлегацыі (ён жа кіраўнік і беларускага ўрада!) мог пайсці на такое?!

М. Краўцоў знарок маленькую праўду прысыпаў вялікай няпраўдай, бо А. Луцкевіч, просячы літоўскі пашпарт, усё-ткі прыехаў у Парыж з іншым дакументам — не літоўскім.

Успыхнула спрэчка, падобная на сварку.

Баронячы сябе, А. Луцкевіч нагадаў М. Краўцову, як ён, М. Краўцоў, 25 сакавіка 1918 года ўсё яшчэ вагаўся: галасаваць за незалежнасць Беларусі ці не галасаваць...

Такая была прычына той дуэлі, якая, дзякаваць Богу, не адбылася, і не адбылася, мусіць, таму, што А. Луцкевіч пільнаваўся саслоўных правілаў (шляхціц не павінен прымаць выклік мужыка!), таму М. Краўцоў ягоных секундантаў так і не дачакаўся.

Не завяршылася паядынкам і сварка М. Краўцова з Максімам Танкам, аўтар публікацыі «З выдавецкай нівы» стрымаў сябе, што таксама добра.

Пэўна, «Не-стары» палічыў, што ён, чалавек з вайсковым вопытам, не павінен страляць у паэта, які не служыў у арміі.

Аднак вярнуся да публікацыі «З выдавецкай нівы»...

¹ Родны край. Вільня, 1936. № 4 (92), 11 крас. С. 2–3.

² Наша Воля. Вільня, 1936. № 7 (8), 2 траўня. С. 3. У Зб. тв. Максіма Танка гэты верш змешчаны без назвы, назва па першым радку «... Яшчэ не падняўся наш крытык з калыскі» (Т. 1: Вершы (1930–1939). Мн., 2006. С. 65).

³ Маеца на ўвазе Беларускі музычна-драматычны гурток у Вільні.

⁴ LCVA, f. 281, ар. 2, б. 32, л. 67.

⁵ У 1920-я гады на віленскім грунце быў вядомы кааператар і эканаміст Адам Більдзюкевіч.

РАЗДЗЕЛ 27

Не толькі зласліва, але і з ноткаю спачування, «Не-стары» пісаў: «...шкада, што з вастрогу пачалося маладое жыццё Танка і яго вастрожнай псіхіцы нельга ніяк пазаздросьціць. Але чаго гэтым ізноў так рысавацца...»¹

Крытык зрабіў закід паэту — маўляў, аўтару не варта ў сваіх вершах выхваляцца тым, што ён, аўтар, некалькі разоў трапляў за краты!

Я такіх закідаў рабіць не буду, аднак скажу: у маладосці Максім Танк выдумляў блюзнерскія баллады, zdeкаваўся з Бога, на судах задзірліва адмаўляўся ад веры, заяўляў суддзям, што ён — «бэзвызнанёвец», але (якая іронія лёсу!) у старасці быў пахаваны пад крыжам — знакам хрысціянскай рэлігіі; праўдзівей — разам з жонкай спачывае ў нарачанскай зямлі пад двума высокімі крыжамі...

Паэт называў паэзію той краінай, якая непадкантрольная польскай паліцыі, аднак жа ці задумваўся: «А сталінскай паліцыі паэзія таксама непадкантрольная?!»...

20 лютага 1935 года з апеялецыйнага суда Максіма Танка не пад канвоем вывелі ў турэмную карэту, а ён сам без ніякае перашкоды выйшаў на вуліцу і да верасня 1939-га заставаўся на свабодзе...

...Калі так хочацца смяцца,
Што бачыш ты і чуеш ты,
Як ціха сыплюцца праз пальцы
Каштанаў звонкія лісты.

У астрозе такія радкі не пішучца!

Так, польскі грамадзянін Яўген Скурко выйшаў з суда, пазбаўлены грамадзянскіх правоў, — і няхай сабе, затое застаўся на волі і па-новаму сагрэўся разуменнем: якое гэта шчасце быць беларускім паэтам!

І якая гэта асалода, калі (ідучы па Вільні!), ты можаш прасябе сказаць: «...натуральны, як лінія небасхілу...»!

21 чэрвеня 2014 г., субота, 13 г. 21 хв., Менск;

12 жніўня 2016 г., пятніца, 20 г. 36 хв., Менск;

21 верасня 2016 г., серада, 13 г. 27 хв., Менск;

15 кастрычніка 2016 г., субота, 17 г. 44 хв., Менск.

¹ Родны край. Вільня, 1936. № 4 (92), 11 крас. С. 2–3.

КНІГІ МАКСІМА ТАНКА З КНІГАЗБОРУ ЛЕАНІДА ДРАНЬКО-МАЙСЮКА

1. На этапах: вершы. Вільня, 1936. (Факсімільнае выданне — Мінск: Мастацкая літаратура, 1983.) З аўтографам Максіма Танка: «Дарагой Валі Шчадрыной — на добры ўспамін аб нашых сяброўскіх маскоўскіх і мінскіх сустрэчах. Ад усяго сэрца. Максім Танк. 10/II 1984 г. Масква».

2. На этапах: вершы. Вільня, 1936. (Факсімільнае выданне — Мінск: Мастацкая літаратура, 1983.) З аўтографам Максіма Танка: «Майму рэдактару Дранько-Майсюку — з удзячнасцю і найлепшымі пажаданнямі. Максім Танк. 14/II 1984 г. Мінск».

3. Нарач. Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1947.

4. Лісткі календара. Мінск: Беларусь, 1970.

5. Дарога, закалыханая жытам: вершы. Мінск: Мастацкая літаратура, 1976.

6. Прайсці праз вернасць: вершы і паэма. Мінск: Мастацкая літаратура, 1979.

7. Лірыка: Бібліятэка беларускай паэзіі. Мінск: Мастацкая літаратура, 1982.

8. За маім сталом: вершы. Мінск: Мастацкая літаратура, 1984. З аўтографам Максіма Танка: «Дарагому Леаніду Васільевічу Дранько-Майсюку — на добры ўспамін аб нашых сяброўскіх і творчых сустрэчах. Ад усяго сэрца. Максім Танк. Мінск, 4.XII.1992 г.»

9. Збор калосся: вершы (1983–1988). Мінск: Мастацкая літаратура, 1989. З аўтографам Максіма Танка: «Леаніду Васільевічу Дранько-Майсюку — з найлепшымі навагоднімі пажаданнямі. З любоўю Максім Танк. Мінск, снежань, 1992 г.»

10. Зб. тв.: у 13 т. Мінск: Беларуская навука, 2006–2012.

ЗМЕСТ

Заміж уступу

Максім Танк. 1938 год 5

Раздзел 1

«Нашы дні ўжо прывабныя тым, што пра лепшых беларускіх паэтаў (і шырэй — пісьменнікаў), раней называных яшчэ і савецкімі, можна пісаць проста як пра творцаў, не згадваючы іх разнастайных узнагарод, шчодрых званняў, багатых пасадаў і нядаўняй адзінапартыйнай прыналежнасці...» 7

Раздзел 2

«Максім Танк — паэт, якому наканавана было здзіўляцца: няўжо людзі так і не зразумеюць людзей і колькі яшчэ зямля будзе цярапець такіх незгаворлівых дурняў?!» 16

Раздзел 3

«Я чуў і бачыў Максіма Танка якраз у старасці; чуў па тэлефоне ў верасні 1992-га — ён пазваніў мне, каб падзякаваць за мой артыкул пра яго...» 26

Раздзел 4

«Так, я бачыў Максіма Танка ў старасці, але заўсёды хацеў убачыць яго маладым, віленскім, дваццацігадовым, якім ён быў у першую сваю *турэмную* палову 1930-х...» .. 33

Раздзел 5

«Надышоў 1933-і...» 39

Раздзел 6

«На разбор выклікаўся Яўген Скурко і сведкі Ян Касяк (на той час таксама лукішскі вязень), Апалінары Мальчэўскі (чыноўнік следчага аддзела) і былы сябар “Грамады”, выдавец доктар Усевалад Шыран (позву яму ўручылі 21 верасня 1933 года ў мястэчку Лужкі Дзісенскага павета)...» 45

Раздзел 7

«У “Зорным спеве” У. Калесніка чытаю: «...чацвёртага лютага 1934 года... лукішскі наглядчык Аляксандр Трухан знайшоў у вентыляцыйных люках 175 камеры тайную перапіску палітвязняў, так званыя “грыпсы”. Там былі перапісаныя песні “Мы пожара всемирного пламя”, “Слезамі залит мир безбрежный”, і фрагмент паэмы “Як бог гуляў на ігрышчы”...»..... 50

Раздзел 8

«А тым часам лукішская служба не спала...» 59

Раздзел 9

«Дык вось, паэт пакінуў крэпасць 1 траўня 1934 года, а праз два тыдні, 13-га чысла, Я. Гарэлічонак (зноў жа ахвяра 97-га артыкула) падаў Пятроўскаму заяву (усё тая ж палова жжоўклай старонкі ў клетку), у якой прасіў дазволу падпісацца на газету “Слова” або на “Газету Варшаўску”...»..... 64

Раздзел 10

«Пятроўскі падключыў да работы і вядомага нам Блесмановіча...» 68

Раздзел 11

«Я ўжо згадваў дзень 15 верасня 1934 года, у які Пятроўскі далучыў да справы Яўгена Скурко грыпсы “Мы пажару сусветнага полымя...”, “Слязамі заліты свет бязмежны...”, “Як бог гуляў на вечарыне”, “З газеты. Дварчанін...”, спіс турэмнай ежы...»..... 73

Раздзел 12

«На чале са старшым пастарунковым Хенрыкам Малюсам сваткаўскія паліцыянты больш за тры гадзіны (з 6 раніцы і да 09 г. 10 хв.) шукалі па ўсёй сядзібе Скуркоў забароненую літаратуру; дарэчы, у пратаколе вобыску асобным радком так і адзначана: Яўген Скурко падазраецца ў тым, што мае такую літаратуру...» 78

Раздзел 13

«Аднак вярнуся да сваткаўскіх паліцыянтаў: а 10-й гадзіне 20 жніўня 1934 года яны затрымалі Яўгена Скурко...» 83

Раздзел 14

«Дык што ж гэта за артыкул такі?...» 87

Раздзел 15

«Праз тыдзень, 10 верасня, у Вільні старшы пастарунковы следчай службы Пладоўскі пры ўдзеце двух надзейных, як адзначана ў пратаколе, сведкаў (работнікаў з Лукішак!) дапытаў аспіранта турэмнай аховы Тадэвуша Бараноўскага...» 91

Раздзел 16

«28 верасня 1934 года Пятроўскі падпісаў абвінаваўчы акт, у якім падкрэсліваў: Яўген Скурко – аўтар рукапісных твораў “Як бог гуляў на вечарыне”, “3 газеты. Дварчанін...” і “Дзень 1-га Мая”...» 95

Раздзел 17

«Аднак вярнуся ў апошнія дні кастрычніка 1934 года...» 99

Раздзел 18

«Дык вось, на разборы 5 снежня 1934 года пракурор прапанаваў не выклікаць Бараноўскага, а проста зачытаць яго паказанні...» 104

Раздзел 19

«Выхад з-за кратаў – часцей за ўсё такім бывала беларускае шчасце!...» 109

Раздзел 20

«А пракуратура тым часам дзейнічала больш настойліва...» 115

Раздзел 21

«20 лютага 1935 года а 9-й гадзіне 1-ы крымінальны аддзел Віленскага апеляцыйнага суда ў адкрытым пасяджэнні пачаў слуханне справы...» 119

Раздзел 22

«Вось такі юнацкі твор, і ён змешчаны на трох невялікіх старонках, а на апошняй, чацвёртай, можна ўбачыць саматужную ілюстрацыю да заключнага катрэна: мужчына, адставіўшы ўбок левую нагу, сядзіць на беразе рачулки і нешта пярэ; унізе малюнак выразны подпіс красамоўна ўдакладняе: “Бог палошча галіфэ”...»..... 124

Раздзел 23

«Культынацыйй разбору з’явілася выступленне графолога Бжэскага...» 128

Раздзел 24

«Тут зраблю адступленне...» 130

Раздзел 25

«Сапраўды, тое, што ў паперах Б. Тарашкевіча паэт быў пазначаны проста як “Скурко” (толькі прозвішча без імя і адраса), дало яму добрую магчымасць аднеквацца перад следствам — маўляў, Скуркоў (і хлопцаў, і дзяўчат!) на Беларусі вельмі шмат, і гэта не я быў памочнікам у Б. Тарашкевіча, а нехта іншы...» 134

Раздзел 26

«Пясьняр вастрогу». 137

Раздзел 27

«Не толькі зласліва, але і з ноткаю спачування, “Нестары” пісаў: “...шкада, што з вастрогу пачалося маладое жыццё Танка і яго вастрожнай псіхіцы нельга ніяк пазаздросьціць. Але чаго гэтым ізноў так рысавацца...”» 140

Кнігі Максіма Танка з кнігазбору Леаніда Дранько-Майсюка 142

Дранько-Майсюк, Л.

«...Натуральны, як лінія небасхілу» : архіўная аповесць пра Максіма Танка / Леанід Дранько-Майсюк. — Мінск : Кнігазбор, 2017. — 148 с., XXIV с. іл. — (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў «Кнігарня пісьменніка» ; вып. 97).

ISBN 978-985-7180-39-4.

Паэт Леанід Дранько-Майсюк выступіў у дакументальным жанры, напісаў архіўную аповесць «...Натуральны, як лінія небасхілу».

Гэта твор пра беларускага песняра Максіма Танка (1912–1995), пра той час (першая палова 1930-х гадоў), калі малады Максім Танк жыў у Вільні, супрацоўнічаў з падпольнымі структурамі Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, калі за ім навадам хадзілі агенты дэфензівы і ягонае пашпартнае імя (Яўген Скурко) вельмі часта з'яўлялася ў паліцэйскіх рапартах і пратаколах допыту, у пракурорскіх абвінаваўчых актах і судовых пастановах.

Аповесць «...Натуральны, як лінія небасхілу» – вынік шматгадовай працы ў віленскіх і мінскіх архівах.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(4Бел)-44

На вокладцы змешчаны партрэт Леаніда Дранько-Майсюка
работы Джона Кунстадтэра (для budzma.org).

12+

Літаратурна-мастацкае выданне

Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў
«Кнігарня пісьменніка»
Выпуск 97

Дранько-Майсюк Леанід

«...Натуральны, як лінія небасхілу»

Архіўная аповесць пра Максіма Танка

Адказы за выпуск Г. Вінярскі
Рэдактары Б. Пятровіч, А. Пашкевіч
Мастацкае афармленне Э. Сапожнікавай
Вёрстка А. Івашчанкі, Л. Гарадзецкай
Карэктурка А. Спрытніч

Падпісана да друку 23.08.2017. Фармат 84×108 1/32.
Рызаграфія. Папера афсетная. Ум. друк. арк. 7,77 + 1,26 укл.
Ул.-выд. арк. 5,34. Наклад 500 ас. Зак. 356.

ПУП «Кнігазбор».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюдніка друкаваных выданняў № 1/377 ад 27.06.2014.
Вул. Я. Лучыны, 38-93, 220112, Мінск.

Тэл./факс (017) 207-62-33, тэл. (029) 772-19-14, 682-83-86.

E-mail: bkniha@tut.by

Надрукавана з арыгінала-макета заказчыка ў ЗАТ «Аргбуд».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюдніка друкаваных выданняў № 2/182 ад 15.02.2016.
Вул. Берасцянская, 16, 220034, Мінск.